



ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

18 КАСТРЫЧНІКА 1996 г.

№ 42 (3866)

Кошт 2 500 руб.

АПОШНЯЯ АКЦЫЯ КАЛАБРАНТАЎ

*Леанід ЛЫЧ: "Мы вельмі добра
вывучылі толькі гераічную
барацьбу беларускага народа
супраць акупантаў, а вось
што датычыць жыцця той часткі
яго, што знаходзілася
на тэрыторыі, дзе гаспадарылі
фашысты, пра гэта людзі
незаслужана мала ведаюць.
Ідэя правядзення другога
ўсебеларускага кангрэса выспела
задоўга да 27 чэрвеня 1944 г."*

5, 14—15

"ФІЛАЛАГІЧНАЕ
ПАКАЛЕННЕ";

"АРАНЖАРЭЯ ДЛЯ
АНАНАСАЎ"

*Два меркаванні
пра літаратурную адукацыю*

6—7

СНЕЖАНЬ

Паэма Алесь ЧОБАТА

8

ЧАС І МЕСЦА

*Эсэ вядомага пісьменніка,
крытыка і літаратуразнаўцы
Аляксандра СТАНЮТЫ,
якому ўчора споўнілася 60 гадоў.*

9, 13

ПАЧАЛАСЯ ПАДПІСКА!

Дарагія чытачы, ідзе падпіска на першае паўгоддзе 1997 года. Калі хто не ў стане выпісаць "ЛіМ" адразу на 6 месяцаў, падпішыцеся на квартал, а то і на месяц. Зрабіць гэта можна ў любым паштовым аддзяленні.

Кошт падпіскі на "ЛіМ" на адзін месяц 10000 рублёў, на квартал — 30000 рублёў, на паўгоддзе — 60000 рублёў.

Індэкс — ранейшы: 63856.



*Ці выведзе куды урэшце шлях?
Ці доўга нам таптацца без кірунку?
Нам рукі адарвалі нашы клункі,
І так далёка — воля і прасцяг.*

Фота Г. ЖЫНКОВА

ХРОНІКА ПІКІРУЮЧАЙ БЕЛАРУСІ

У той час, калі ўсе нашыя суседзі мэтанакіравана адбудоўваюць незалежнае, заможнае жыццё, Беларусь усё яшчэ змагаецца сама з сабой. Польшча, Украіна, Літва, Латвія даўно адкінулі прэч "шчаслівае" мінулае, а Беларусь усё яшчэ чапляецца за яго, мроячы то пра справядлівы "рынкавы сацыялізм", то пра дабрачынную "братнюю дружбу". Увесь свет дзівіцца з гора-народа, які замест таго, каб жыць у сваім уласным доме, мкнецца, пнецца ў суседскі інтэрнат. Увесь свет дзівіцца з гора-народа, які напрыканцы XX стагоддзя "сатварыў сабе куміра" і гатовы аддаць пад яго неабмежаваную ўладу свой лёс і будучыню сваіх дзяцей... Менавіта такой бачыцца сёння Беларусь збоку, знешне, менавіта такой паказваюць яе прэзідэнцкія сродкі масавай інфармацыі. Хоць мы і ведаем, што гэта не зусім так. Есць на Беларусі яшчэ сілы, якія супрацьстаяць насоўванню карычневай хмары дыктатуры. Не ўсё яшчэ страчана, барацьба за Беларусь працягваецца. І вырашальнымі ў ёй, гэтай барацьбе, могуць стаць якраз сённяшні і заўтрашні дні.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

"Прэзідэнцкі праект Канстытуцыі мае ў сваёй аснове гнілую сарцавіну, пагэзтаму яго нельга ўдасканаліць, дапрацаваць. Калі гэты праект заўтра стане асноўным законам нашай краіны, мы будзем мець у цэнтры Еўропы дзяржаву з таталітарным рэжымам кіравання з усімі яго аtryбуцямі: у нас будзе "кастрыраваны" парламент, "кішэнны" Канстытуцыйны Суд і да т.п. Ва ўмовах фарміравання дэмакратычнай прававой дзяржавы прапанаваны прэзідэнтам праект Канстытуцыі — гэта мёртвае народжанае дзіця. Спробы яго рэаніміраваць, у тым ліку і з дапамогай Усебеларускага народнага сходу, гэта марныя спробы, гэта "мартышкин труд". Яны, па сутнасці, нічога (акрамя прэзідэнцкай прапагандысцкай шуміхі) нам не дадуць. Вынікі такога "рэферэндуму" не дадуць пасля сябе нейкіх прававых наступстваў. Скажу без перабольшвання, сёння мы як ніколі блізка да прававога Чарнобыля! Пакуль яшчэ не позна — спыніцеся!"

(З выступлення старшыні Канстытуцыйнага Суда В. Ціхіні на сесіі ВС Беларусі 11 кастрычніка г.г.)

ІГНАРАВАННЕ ТЫДНЯ

На еўрапейскім кантыненте толькі дзве дзяржавы не ўваходзяць у Савет Еўропы — Харватыя, дзе да нядаўняга часу ішла вайна, і Беларусь. І шанцаў быць прынятай у гэтую ўплывовую міжнародную арганізацыю пасля візіту старшыні Парламентскай асамблеі СЕ Лені Фішэр у Беларусь ці не паменшала. Бо ніхто асабліва і не стараўся пераканаць Л. Фішэр у тым, што на Беларусі захоўваюцца і ўсталёўваюцца прынцыпы дэмакратыі — асноўная ўмова прыёму ў СЕ — якраз наадварот, ледзь не на кожным кроку ёй давалася даведацца пра парушэнні гэтых самых прынцыпаў. Больш таго, прэзідэнт так і "не знайшоў" магчымасці сустрэцца з адным з лідэраў СЕ: у час, калі Л. Фішэр прымаў М. Чыгір, прэзідэнт гуляў у футбол.

"СЕНСАЦЫЯ" ТЫДНЯ

Дзіўную дасведчанасць паказваюць апошнім часам некаторыя маскоўскія палітыкі адносна спраў на Беларусі. Прыгадаем "разаблачэнні" В. Ілюхіна, "адкравенні" У. Жырыноўскага, "прызнанні ў любові" Ю. Лужкова... Чыгровы госьць з Масквы — Амангельды Тулееў — выдаў новую порцыю сенсацыйных навін. Усе зацікла сабою адна: аказваецца, на жыццё прэзідэнта Беларусі ўжо было здзейснена чатыры замахі, прычым апошні — у Слуцку... Старшыня ВС Беларусі С. Шарэцкі накіраваў ліст прэзідэнту Расіі Б. Ельцыну, у якім выказаў недаўменне "катэгарычнымі і неабгрунтаванымі выказваннямі А. Тулеева". Органы бяспекі Беларусі (і Расіі) пакуль ніяк не адраагавалі на паведамленне А. Тулеева. Як бы там ні было, але відавочна адно: у сваім жаданні абараніць А. Лукашэнку маскоўскія палітыкі яўна "перагінаюць палку".

ЛІЧБА ТЫДНЯ

Газета "Комсомольская правда" 12 кастрычніка г.г. надрукавала вынікі расследавання карэспандэнтам "КП" дзейнасці "белорусской фирмы "Торгэкспо", якая займалася пастаўкай гарэлкі на рынку Беларусі і Расіі (паколькі ў нас адзіная мытная прастора). Спецраспараджэннем прэзідэнта Беларусі ад 22 лістапада мінулага года "Торгэкспо" былі прадастаўлены такія падатковыя льготы, якія многім не сніліся. Як вынік, сцвярджае "КП", "Беларусь нанесла страты адзінай мытнай прасторы на суму 4 мільярды долараў". За такія грошы можна правесці не адну выбарчую кампанію, не адзін "Славянскі базар" і тым больш не адзін рэфэрэндум...

РЭАРГАНІЗАЦЫЯ ТЫДНЯ

Напярэдадні разгляду справы ў Канстытуцыйным судзе "Народная газета" чарговым указам прэзідэнта была пераўтворана з "закрытага акцыянернага таварыства" ў "адкрытае"... На дадзеным этапе гэтыя змены чыста філалагічныя (што б там ні казалі юристы ды эканамісты), але менавіта яны і сталі прычынай патрабавання пераносу разгляду справы газеты. Канстытуцыйны суд вымушаны быў да прапановы прыслушацца і разгляд справы перанёс. На два дні.

РЭПЕТЫЦЫЯ ТЫДНЯ

Выступаючы на сесіі ВС, намеснік старшыні парламента Ю. Малумаў асцярожна папярэдзіў дэпутатаў, што 19 кастрычніка на вуліцах Мінска можа "паліцца кроў". Пра тое, што беларускія спецназ і АМАП праходзяць спецыяльную падрыхтоўку для разгону дэманстрацый — газеты ўжо не раз пісалі. Але нават пасля вясновых падзей мала хто ўспрымаў гэтую інфармацыю ўсур'ез. Тым не менш, напярэдадні 19 кастрычніка сітуацыя складаецца трывожная, бо ўлады могуць пайсці на любыя правакацыі, каб паказаць, што менавіта "нацыяналісты" ўносяць канфрантацыю ў грамадства. Першая "спроба сіл" адбылася 16 кастрычніка ў Салігорску, дзе былі разагнаны ўдзельнікі антырэферэндумнага, антыдыктатурнага маршу "Салігорск — Мінск", арганізаванага мясцовымі незалежнымі прафсаюзамі. 10 актывістаў прафсаюза, удзельнікаў маршу, было арыштавана.

ПУБЛІКАЦЫЯ ТЫДНЯ

Калі палітыкі бярацца "за пяро" — гэта заўсёды цікава. Іх публікацыі — гэта ўсё роўна як зводкі з лініі фронту. Яшчэ памятаем мы выдатныя артыкулы З. Пазняка, час ад часу з адметнымі публікацыямі выступаючы у друку яго намеснікі па БНФ Ю. Хадыка і Л. Баршчэўскі. Даўно вядомы як выбітны публіцыст і лідэр камуністаў Беларусі Васіль Новікаў. Яго апошняя публікацыя ў "Народнай волі" (N 90) "Кадры аднаразовага выкарыстання" — з тых, што б'юць якраз у "яблычка". Прызначана яна найперш для сённяшняй наменклатуры і кандыдатаў у яе з ліку цяперашніх дэпутатаў парламента. Факты ў артыкуле агульнавядомыя, але забойчыя, і пэўна ж, прымуслі яны многіх з тых, што ў чарговы раз "паверылі" прэзідэнту, добра задумацца. Як мінімум.

Процістаянне розных галін улады, процістаянне ў грамадстве, падобна, набывае ў краіне хранічную форму. Асабліва адметным у гэтым сэнсе быў апошні тыдзень. Згадаем хроніку падзей. Чацвер, 10 кастрычніка. У Авальнай зале Вярхоўнага Савета з'яўляецца прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка і выступае перад дэпутатамі з прамовай, якая загадзя была разрэкламавана прапрэзідэнцкімі сродкамі масавай інфармацыі як сведчанне гатоўнасці кіраўніка краіны паразумецца з парламентарыямі, пайсці з імі на канструктыўны дыялог. У аснове "паразумеання" Аляксандр Рыгоравіч кладзе вядомы зварот да яго 110 дэпутатаў Вярхоўнага Савета, у якім яны просяць кіраўніка дзяржавы "змякчыць", найбольш недарэчныя артыкулы новай Канстытуцыі — галоўнага пытання маючага адбыцца рэфэрэндуму, абцягаючы ўзамен падтрымаць прэзідэнта ва ўсіх іншых, звязаных з плекіцытатам, пытаннях. (Цікавая дэталь: адказваючы пасля выступлення на пытанне аднаго з дэпутатаў, хто з'яўляецца аўтарам, ці аўтарамі новай Канстытуцыі, спадар Лукашэнка сціпла вымавіў: "Ён стаіць перад вамі").

Пятніца, 11 кастрычніка. Прэзідэнт зноў з'яўляецца ў Авальнай зале Вярхоўнага Савета, але пасля рэзкай крытыкі ягонай Канстытуцыі дэпутатамі А. Лебедзькам, А. Бухаваставым, С. Багданкевічам, А. Клімавым, пасля выступлення старшыні Канстытуцыйнага суда В. Ціхіні дэманстрацыйна пакідае парламент, абвясціўшы, што "бярэ назад" усе свае ўступкі Вярхоўнаму Савету і цяпер адно будзе шукаць падтрымкі ў народа.

Са згаданых выступленняў вярта адзначаць дэпутаткі запят А. Лебедзькі да старшыні КДБ рэспублікі з нагоды выступлення па Беларускім тэлебачанні міністра па справах СНД Расійскай Федэрацыі неабавязкова А. Тулеева, які, ва ўсім падтрымаўшы Аляксандра Лукашэнку ў ягонай "халоднай вайне" з вышэйшым органам заканадаўчай улады Беларусі, паведаміў сенсацыйную навіну — на жыццё беларускага прэзідэнта былі ўжо зроблены чатыры замахі. Ці меў ён на ўвазе і стрэл па машыне, у якой знаходзіўся Аляксандр Рыгоравіч падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі (стрэл, паходжанне якога так і засталася загад-

кай), госьць не паясніў. Але і сказанага было дастаткова, каб прыцягнуць да сябе пільную ўвагу. Ніхто ж пра нейкія замахі на жыццё прэзідэнта Беларусі да гэтага і краем вуха не чуў. Хоць і зразумела, што спадар Тулееў заяву гэтую зрабіў з падачы тых, каму выгадна мусіраваць падобныя чуткі.

З напружанай увагай выслухала зала выступленне старшыні Канстытуцыйнага суда краіны В. Ціхіні, які расцаніў апошняе выступленне ў парламенце прэзідэнта як ультыматум у прыгожай упакоўцы і каменя на камені не пакінуў ад прэзідэнцкай канстытуцыі, падкрэсліўшы, што яна мае "гнілую сарцавіну" і таму яе немагчыма ні паляпшаць, ні ўдасканальваць. І калі на рэфэрэндуме такая канстытуцыя будзе прынята, сусвет вымушаны будзе зафіксаваць з'яўленне ў цэнтры Еўропы таталітарнага рэжыму з усімі яго аtryбуцямі — кастрыраваным парламентам і кішэнным Канстытуцыйным судом.

Тым часам у полі зроку парламентарыяў з'яўляецца яшчэ адна дэпутатская ініцыятыва, так званая заява 23-х, якая ставіць сваёй мэтай падтрымаць рашэнне прэзідэнта правесці рэфэрэндум 7 лістапада і адклікаць парламенцкую рэдакцыю канстытуцыі з новай датай правядзення рэфэрэндуму (разам з давыбарамі дэпутатаў — 24 лістапада).

Прапанова 23-х галасуецца праз кабіны. За яе — 84 галасы, супраць — 88. Вярхоўны Савет такім чынам яшчэ раз пацвярджае дату правядзення ўсенароднага рэфэрэндуму — 24 лістапада. На суд грамадзян будзе вынесены два праекты канстытуцыі — прэзідэнцкі і парламенцкі...

Правядзем дыханне і паспрабуем разабрацца ва ўсіх гэтых калізіях. Спачатку аб выказаным прэзідэнтам намеры нібыта адступіцца ад некаторых палажэнняў сваёй канстытуцыі. Можна па-рознаму тлумачыць "побудительные мотивы" гэтага кроку. Старшыня парламенцкай фракцыі "Грамадзянская дэя" С. Багданкевіч схільны бачыць у гэтым рэакцыю сп. Лукашэнкі на прынцыповую, рашучую пазіцыю, занятую апошнім часам Вярхоўным Саветам. Але, ведаючы характар Аляксандра Рыгоравіча, для якога экстрэмальная сітуацыя — родная стыхія і для якога правілам стала сустрэцца ў шыкі амаль усё,

што сыходзіць ад парламента, тлумачэнне сп. Багданкевіча наўрад ці мае трывалую падставу.

Хутчэй за ўсё гэтае жаданне прэзідэнта і цнатлівае захаванне і палітычны капітал прыдбаць нарадзілася пасля атрымання ім паслання ад прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Б. Ельцына, у якім той раіў свайму беларускаму калегу не абстрацца палітычнага супрацьстаяння ў краіне, сваіх адносін з парламентам.

Ну, а што Вярхоўны Савет? Тут не ўсё так адназначна. Час ад часу, як бурбалкі на балоце, у парламенце ўзнікаюць так званыя платформы дэпутатаў: то 20-ці, то 110-ці, то 23-х. Ініцыяруе іх, як правіла, прэзідэнцкае лобі ў парламенце — фракцыя "Згода", якую куйруе намеснік старшыні Вярхоўнага Савета Ю. Малумаў.

Што далей? На маю думку, не выключана спроба прэзідэнта пры дапамозе часткі дэпутатаў паралізаваць Вярхоўны Савет. Зрабіць гэта можа, да прыкладу, шляхам байкоту той жа "Згодой" (больш за 50 дэпутатаў) працы парламента. Да такой высновы падтурхоўвае і рапторная заява Ю. Малумава аб сваёй адстаўцы, заява, на абмеркаванне якой ВС аддаў амаль усё ранішняе пасяджэнне 15 кастрычніка. І хоць Юры Георгіевіч запэўніваў прысутных, што пра свой намер пайсці ў адстаўку ён паведаміў прэзідэнта пасля таго, як зрабіў гэта ў парламенце, верыцца ў гэта цяжка. Хутчэй за ўсё згаданая акцыя спланавана ў прэзідэнцкім акружэнні.

Як вядома, пакідаючы Авальную залу, сп. Лукашэнка сказаў, што цяпер звернецца да ўдзельнікаў ініцыяванага ім "усебеларускага сходу", які і зацвердзіць прапанаваную прэзідэнтам дату правядзення рэфэрэндуму — 7 лістапада. Магчыма, і зацвердзіць. Але як тады быць з папярэджаннямі старшыні Цэнтрвыбаркама краіны В. Ганчары і старшыні Канстытуцыйнага суда В. Ціхіні, што падобнае рашэнне сходу будзе нелегітымным, бо паводле існуючай Канстытуцыі дату правядзення выбараў і рэфэрэндумаў прызначае толькі Вярхоўны Савет. Не будучы прызнаны законнымі, папярэдзілі яны, і вынікі рэфэрэндуму, калі ён адбудзецца менавіта 7 лістапада.

Далей — болей. Напярэдадні згаданага "Усебеларускага сходу", 18 кастрычніка, збірацца Кангрэс дэмакратычных сіл краіны, які пройдзе пад дэвізам "У абарону дэмакратыі, супраць дыктатуры". На наступны дзень, пад такім жа дэвізам, адбудзецца мітынг, у якім прымуць удзел, па разліках яго арганізатараў, — 40-50 тысяч чалавек.

Беларусь пікіруе... Барані Божа, каб не ў крываваму бедзана.

Міхась ЗАМСКІ

АБЫ "ЗА" ...

Калі Аляксандр Лукашэнка ішоў да прэзідэнцкай пасады, то гаварыў, што ўлада проста валяецца ў брудзе, пад нагамі, і трэба яе падняць. Ён уладу падняў, але яна так і засталася бруднаю. Адно, што стварае цяперашні рэжым у чыстым выглядзе — гэта брудную хлусню. І яшчэ прапаганду ў залежных СМІ. Прапагандаваць пэўныя ідэі зараз могуць усе, каму не лянота і ў каго ёсць волны час. Ты можаш быць рабочым, студэнтам, калгаснікам ці святаром, толькі будзь за прэзідэнта ды ягоны плекіцыт, і шлях (куды толькі пажадаеш: на радыё, тэлевізю, альбо ў друку) будзе для цябе вольны. Ты — рэпрэзэнтант нейкага класа ці слою грамадства. Табе даверылі, і ты мусіш унушаць давер. Твая агітацыя можа быць нават не вельмі аргументаванай і пераканаўчай — галоўнае, каб ты выступаў "за".

Днямі ў сумна ўжо вядомай праграме, прысвечанай рэфэрэндуму (якая ідзе па Беларускім радыё), браў удзел памочнік мітрапаліта Філарэта Валерыя Ярчак. Чым адрознівалася ягоная прамова ад іншых, што гукаць звычайна з гэтай нагоды — дык гэта адсутнасцю ўсялякіх камуфляжных разоў пра ўзмацненне дэмакратыі, пра суверэнітэт ці неабходнасць "аздараўлення" напумёртай эканомікі. Ён гаварыў адрыта і канкрэтна: "Монарх — символ власти, надо, чтобы его не пинали ногами, не угрожали импичментом... Президентская власть — это как власть государя. Теперь — это переходный момент". Акрамя

запэўніванняў у неабходнасці царабацкошкі, гаварыў пра сцвярджэнне расійскага манаха Авеля (які жыў пры Паўле I), што на чале "Русі" будзе "трижды благословенный Богом правитель, имя которому — Александр", яўна на некага намякаючы. Паведамляў таксама, што "с Белой Руси возродится великая, единая Россия", і што "в слове "империя" нет ничего плохого". А на заканчэнне сказаў і адну слушную рэч: "Вопреки всей логике народ стоит за него (президента) горой".

З гэтай агітацыяй сапраўды ўжо даходзіць да смешнага. У адной з мінскіх паліклінік (студэнцкай) на тым месцы, дзе звычайна вісяць агітплаткаты кшталту "Внимание, дифтерия", цяпер можна убачыць нешта іншае — "Внимание, референдум!"

Дарэчы, за апрацоўку сталічных студэнтаў узаліся асабліва мэтанакіравана. 15 кастрычніка прэзідэнт нават згуляў у футбольным матчы за іхнюю зборную супраць ветэранаў клуба "Дынама". Билеты на футбол і канцэрт, які адбыўся пасля матча, распаўсюджваліся ў самых розных ВНУ — бясплатна... Студэнтам паабяцалі павялічыць стыпендыю, праўда, з новага года. Тым, хто навучаецца ў БДУ, "прэзідэнцкім" універсітэце, выдалі "зааховчанне" — у сярэднім па 200 тысяч рублёў.

Ці ўдасца недасканалай пакуль што прапагандысцкай машыне перамагчы тых, хто ўмее вольна думаць, пакажа бліжэйшы час.

Аляксей ШЭІН

ГАЛОЎНАЙ ГОСЦЯЙ БУДЗЕ... МУЗЫКА

З 23 па 26 кастрычніка на Беларусі пройдуць Дні культуры Рэспублікі Малдова

Славуэта Марыя Біешу, ансамбль народнага танца "Жок", мастра Юры Флора, арганістка Ганна Стрэзева ды іншыя выдатныя майстры мастацтва Малдовы, вядомыя на ўвесь свет і новыя "зоркі" з'яжджаюцца ў Мінск. Праграма Дзён досыць насычаная: сустрэча афіцыйнай дэлегацыі з беларускімі журналістамі, ускладанне кветак да помніка Янку Купалу, вернісаж у Нацыянальным мастацкім музеі, канцэрты ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, у Нацыянальным тэатры оперы і балета...

Завершыць сустрэчу сяброў аўтарскі канцэрт цудоўнага малдаўскага кампазітара Яўгена Догі.

Як падкрэслілі на прэс-канферэнцыі, што адбылася ўчора ў Міністэрстве культуры, саветнік пасольства Рэспублікі Малдова ў Беларусі Ігар Бодзю, нягледзячы на сённяшнія, для ўсіх нас зразумелыя цяжкасці, нашы сябры пастараліся скласці праграму Дзён такім чынам, каб паказаць лепшае, што ёсць у іхнім мастацтве.

І СХОД НЕ ПАДТРЫМАЎ

Перадгісторыя заўчарашняга пісьменніцкага сходу ўсім вядомая: прапаноўваў Дзяржжамвыда па аб'яднанні трох выданняў на аснове "ЛіМа", нязгода на такое аб'яднанне прэзідыума рады Саюза пісьменнікаў і вось нарэшце апеліяцыя да пісьменніцкай грамады: як вырашыць яна?

А. Вярцінскі, прызначаны дакладчыкам, зазначыў, што пытанне трэба разглядаць у кантэксце той грамадска-палітычнай сітуацыі, якая на сёння склалася. Калі каротка ахарактарызаваць яе, то гэта супрацьстаянне эканамічным рэформам і нацыяналь-

наму адраджэнню. Беларусь стала не то "Юдавым полем" (М. Багдановіч), не то "геапалітычным жартам", дзе кіруюць бязродныя палкоўнікі.

Пра істотныя, важныя для ўсіх нас рэчы, у тым ліку пра лёс газет, гаварылі таксама А. Лойка, В. Тарас,

эканомныя ўлады не аб'ядноўваюць рускамоўныя газеты, многія з якіх штодзень плююць на ўсё беларускае?

Прадстаўніца Дзяржжамвыда Л. Ананіч трымалася мужна і спасылалася на скарачэнне фінансавання. Камітэт размяркоўвае тое, што выдзяляецца, і мусіць шукаць выйсця з няпростага становішча. Л. Ананіч лічыць, што да эканамічнай сітуацыі не трэба падасоўваць палітыку.

Сход падтрымаў рашэнне прэзідыума супраць аб'яднання газет і прыняў тэкст тэлеграмы Кангрэсу ў абарону Канстытуцыі.

С.Законнікаў, У.Навумовіч, С.Грахоўскі, Я. Брыль і інш. Адзначаны быў "гвалтоўны наступ на інтэлігенцыю і дэмакратыю" як праява неабальшавізму; прагучаў заклік "перастаць хавацца за спіны нашых дзяцей". Пазіцыя літаратараў павінна быць і разумнай, і рашучай, і ўзважанай, бо пад выглядам эканоміі сродкаў нам прапаноўваюць "узбуйненне калгаса" і стварэнне паслухмянага "сіямскага блізняка". Чаму тады

Варункі

НАШЫЯ ЗАДАЧЫ

Неяк размаўляў я са сваімі старымі знаёмымі. Я ведаў іх яшчэ "зафанацельмі" на беларушчыне студэнтамі, калі сам вучыўся ў аспірантуры. Гаворка зайшла пра нашую беларускамоўнасць, і я паўтарыў агульнавядомую, як мне здавалася, тэзу пра тое, што калі ты хочаш змяніць моўную сітуацыю на Беларусі, дык пачынай найперш з сябе і будзь паслядоўным. Мае суразмоўнікі, і сёння дастаткова актыўныя ў грамадскім жыцці людзі, скептычна рассмяяліся, сказаўшы, што зараз ужо не "талакоўскія" часы. Я быў непрыемна ўражаны і нават крыху прыгаломшаны. А што змянілася, спытаўся ў яе. Бясспрэчная, здавалася б, для нас у свой час ісціна, аказваецца, у іх прайшла рэвізія. Мадэрнізацыя адбылася не на карысць беларускай мовы.

А потым я згадаў іншых нацыянальна свядомых хлапцоў і дзяўчат з майго пакалення, якія пасля актыўнага ўдзелу ў беларускім маладзёжным руху 80-х, пасля апазіцыйнай партыйнай дзейнасці адыйшлі ад палітыкі і кінуліся ў бізнес. Я паглядаю на тых, якім удалося узяцца, і з сумам адзначаю, што мала хто з іх захаваў нармальны нацыянальны грунт. Былыя беларускамоўныя фундаменталісты сёння актыўна карыстаюцца рускаю моваю, апраўдваючыся для сябе, мабыць, тым, што гэтага патрабуе іхняе асяроддзе, іхні бізнес. Паверыў бы, калі б не было такіх, якія ўсё ж няўхільна не саступаюць, працуюць у беларускамоўным рэжыме, з энтузіязмам засвойваюць гандлёвы тэрміналогію (згадайма тыя ж кампутары і чакалдыкі).

І вось пра аднаго распавядаюць мне, што па-беларуску ён цяпер гаворыць толькі на вечарынках сярод бізнесменаў, расчудліўшыся пасля чаркі. А другая, маючы магчымасць выступаць у беларускамоўнай праграме па тэлевізіі, чыста па-руску, толькі зубы публіскаюць. Справа, здаецца, усё ж такі ва ўнутраных устаноўках, а яны паплылі.

Непакоіць мяне трохі і сённяшняе "залатая" беларуская моладзь. Яны гавораць па-беларуску, для іх гэта нармальна, яны ведаюць, як правіла, замежныя мовы — з'явілася патрэба, не тое, што ў свой час у нас. Але яны лёгка збіваюцца з беларускай на рускую, не лічаць гэта для сябе істотнай прычынай рэччу. Для іх — мова — больш інструмент, паказальнік свайго сацыяльна-палітычнага статусу, а не тая самакаштоўнасць, якая абавязкова павінна ляжаць у духоўным падмурку кожнага нармальнага беларуса.

"Стомленасць" таго-сяго са старой гвардыі — як спывае А. Мельнікаў, мабыць, усё ж такі не пра сябе: колькі ж можна — мова ды мільгіні, мільгіні ды мова, а таксама "недаспеласць" моладзі, якая прыўзняла голаў у пяярэдняй гады беларусізацыі і, думалася, што паступова, натуральна яна "даспе", не мусіць збіваць з трыпу астанніх.

Колькі можна пра адно і тое ж? Столькі — колькі трэба! Хоць усё жыццё!

Ты, мой брат,
каго зваць беларусам,
Роднай мовы сваёй

не курайся, —
яшчэ некалі ўгаворваў
беларусаў Алякс Гарун. Не
надта яны яго паслухалі.
Значыць, трэба працягваць.
Наша задача, якія б мы ні былі
разумныя, вывучаныя і мудрыя,
адна — тлумачыць і даказваць
сто, тысячу, дзесяць мільёнаў
трыста тысяч разоў
элементарныя рэчы: мова —
вышэй над усімі і не забывацца
пра ўласны прыклад.

Алякс БЯЛЯЦКІ

Надзённае

Сцяпан СІНЦА

СПОВЕДЗЬ

Я эканомлю на газетах —
На інфармацыі, чытай.
(Хай будзе сорамна за гэта
Таму, хто абяцаў нам рай).

Я эканомлю на талонах
І ў трамваі з нейкіх пор
Кашуся вокам падазрона
На мужыкоў
(мо кантралёр?).

Я сеў стабільна на дыету,
Штаны раз ледзве не згубіў.
(Хай будзе сорамна за гэта
Таму,
хто многа гаварыў).

І хоць падобным стаў на мошчы,
Ды памятаю слова "не".
І калі выйду я на плошчу —
Улады, бойцеся, мяне!

ВОБРАЗ МАЦІ ЗАЎСЁДЫ АКТУАЛЬНЫ

14 кастрычніка, у Дзень маці, у Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава мастака Аляксея Кузьміча "Свет славянскіх мадоннаў". Хаця ідэя выставы, па прызнанні самога мастака, узнікла спантанна, прымеркаванне яе да Дня маці невыпадковае — эпіцэнтрам творчасці А.Кузьміча з'яўляецца вобраз жанчыны-маці, які трактуецца як вяршыня гармоніі прыроды, увасабленне велічы цывілізацыі.

У адкрыцці выставы прыняў удзел Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, які павіншаваў мастака з выставаю і паабяцаў паспрыяць, каб работы А. Кузьміча ўбачылі як мага больш людзей, і не толькі ў нашай краіне. Міністр культуры А.Сасноўскі паведаміў, што 22 кастрычніка ў Рэспубліканскай мастацкай галерэі адкрыецца яшчэ адна экспазіцыя карцін Аляксея Кузьміча, на якой творчасць мастака будзе прадстаўлена шырэй.
Фота В. ТАЛОЧКІ, БЕЛТА



З НАДЗЕЯЙ ЗАВАЯВАЦЬ ПАРЫЖ

Выстава, што адбылася ў галерэі Аркадэ ў г. Сэнт-Эцъен у верасні гэтага года, прадставіла французам творчасць двух вядомых беларускіх мастакоў: жывалісі і габелены Вольгі Дзёмкінай і скульптуру Аляксандра Фінскага. "Хоць тэхніка іх розная, аднак крыніца натхнення агульная, — напісала ў водгуку на выставу газета "La Tribune", — натхненне накіроўваецца да душы, прымушае адчуць хісткасць чалавека ў сусвеце".

Крытыкі заўважылі і адзначылі тонкасць і эмацыянальнасць габеленаў В. Дзёмкінай, якая стварае космас і сусвет, дзе рэальнае і ўяўнае зліваецца ў адзінае і нараджаецца тэма космасу ("Чорная быліна", "Дыялог зорак", "Песня вятроў" і інш.). Бронза А. Фінскага захапіла патаемнасцю, якая надзіва дакладна перадае ўтойваемыя эмоцыі чалавека ("Развітанне", "Чаканне").

Невыпадковае, на мой погляд, пра-

фесійнае і прызнае майстэрства Аляксандра Фінскага. Але сімвалічна, што на французскай зямлі, якая з'яўляецца пачынальнай майстэрства габелена, збор тканых фантазій беларускай мастацкай меў велізарны поспех. Наведвальнікі ацанілі і высокі тэхнічны ўзровень габеленаў Дзёмкінай, і пранікнёнасць гучання ў работах самых патаемных струн яе душы. "Славянскім характарам" назваў у кнізе водгукаў адзін з глядачоў

меланхолію яе твораў, аздобленую надзеяй, спасылаючыся на адсутнасць такой рысы ў еўрапейскім мастацтве, дзе звыкла гучыць дзеянне.

Добра, што не перашкодзілі ўсе шматлікія складанасці, з якімі быў звязаны так доўга адкладваемы ад'езд выставы ў Францыю, і беларускае мастацтва зноў-такі сцвердзіла сябе на агульнаеўрапейскім узроўні. Таму выстава працягвае свой шлях, яна запрошана і мае надзею "заваяваць" горад мастацтваў — Парыж. Паспехаў ёй.

Галіна ФАТЫХАВА

НАШЫ Ў ФРАНКФУРЦЕ-НА-МАЙНЕ

З 2 па 7 кастрычніка ў Франкфурце-на-Майне праходзіў 48-ы Міжнародны кірмаш. Гэты прадстаўнічы форум заўсёды карыстаецца вялікай папулярнасцю, але сёлетні год пераўзышоў, можна сказаць, усе чаканні: на кірмашы было прадстаўлена больш чым 9 тысяч выдавецтваў са 105 краін свету. Па традыцыі ў Франкфурце-на-Майне вялі свайго роду рэй выдаўчы буйнейшых дзяржаў, такіх, напрыклад, як Злучаныя Штаты Амерыкі, Італія, Францыя, хоць у многім іх пераўзышлі ірландцы. З Ірландыі лепшыя кнігі паказвалі больш за 35 выдавецтваў. Тым не менш, вялікую цікавасць ва ўдзельнікаў і гасцей кірмашу выклікалі і кнігі з СНД.

Годна пачувалі сябе ў Франкфурце-на-Майне і выдаўцы з нашай дзяржавы. У кірмашы прыняла ўдзел дэлегацыя з 17 чалавек, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі, як дзяржаўных, так і недзяржаўных выдавецкіх структур, друкары, тыя, хто мае дачыненне да распаўсюджвання кнігі. Яны прывезлі з сабой больш чым 200 кніг. А ўзначальваў дэлегацыю старшыня Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па друку У. Бельскі.

Вядома, кніжныя кірмашы, асабліва такія аўтарытэты, як у Франкфурце-на-Майне, гэта не столькі свята кнігі, хоць і яно, безумоўна, не на апошнім месцы, а работа — карпатлівая, напружаная работа дзеля таго, каб прыняць дзейсныя захады па прапагандзе ўласнай кніжнай прадукцыі і адначасова заключыць выгадныя здзелкі з партнёрамі з іншых краін. А яшчэ — і свайго роду вучоба. Тым больш, што ў замежных кнігавыдаўцоў ёсць (і трэба!) чаму павучыцца.

Таму і былі беларусы ў Франкфурце-на-Майне зусім не гасцямі,

Таму і прэс-канферэнцыя старшыні Дзяржжамдруку, што праходзіла ў мінулыя пятніцу ў Грамадскім прэс-цэнтры Дома прэсы, насіла дзелявага характар, а тэма яе выходзіла за межы гэтага, несумненна важнага, кніжнага форуму — "Перспектывы развіцця кнігавыдання ў Рэспубліцы Беларусь. Рэарганізацыя выдавецкай дзейнасці", хоць, безумоўна, не былі абдызены ўвагай і пытанні, звязаныя з работай кірмашу. Пра гэта гаварылі як сам У. Бельскі, так і дырэктар выдавецтва "Народная асвета" І. Лапцёнак, які ў Франкфурце-на-Майне ўзначальваў беларускую экспазіцыю, дырэктары выдавецтваў "Юнацтва" — В. Лукаша, "Універсітэцкае" — У. Касько і іншыя.

Як адзначалася, сёння ў сусветнай інфармацыйнай прасторы адбываюцца пэўныя змены, якія, вядома, не маглі не закрануць кнігу. У першу чаргу гэта тычыцца кнігі вучэбнай, рознага роду дапаможнікаў. Пашыраюцца пазіцыі так званай электроннай кнігі, а гэта ці лазерныя дыскі, ці пакеты праграм для персанальных камп'ютэраў. Аднак кніга ёсць кніга і ў яе традыцыйным разуменні яна, канечне ж, будзе жыць яшчэ вельмі доўга. У тым ліку і вучэбная. Прыемна, што на кірмашы была працягнута значная цікавасць да беларускай экспазіцыі. Свет, як зазначыў У. Касько, пачуў беларускую мову і пераканаўся ў вялікай інтэлектуальнасці беларускай кнігі.

Шла гаворка і пра канкрэтныя выданні, што мелі шырокі рэзананс. Прынамсі, гэта "Гісторыя Еўропы", якую выдавецтва "Вышэйшая школа" выпусціла сумесна з расійскім выдавецтвам "Просвещение" тыражом 40 тысяч экзэмпляраў. Калегі з Расіі былі прыцягнуты чыста з камерцыйнага боку, таму што выдаткі для выпуску "Гісторыі Еўропы" вельмі

значныя. Толькі за друк Мінская фабрыка каляровага друку запатрабавала 1 мільярд рублёў. Затое атрымалася выданне, якое засведчыла мажлівасці беларускіх паліграфістаў і кнігавыдаўцоў.

Увогуле, беларуская кніга да нядаўняга часу на міжнародным рынку трымала моцныя пазіцыі. Аб гэтым расказаў В. Лукаша. У не такія яшчэ і далёкія часы "Юнацтва" знаходзілася ў колішнім Савецкім Саюзе на другім месцы (пасля Расіі) па экспарт літаратуры ў замежныя краіны, а на долю самога "Юнацтва" прыпадала 95 працэнтаў экспарту беларускай кнігі. Штогод спецыяльная рэдакцыя выпускала нямала лепшых твораў вядомых беларускіх дзіцячых пісьменнікаў у перакладзе на замежныя мовы. Цяпер час навіцтваў упущанае. І "Юнацтва" прымае на конт гэтага дзейснага захады. Прынамсі, у замежных выдаўцоў вялікі попыт маюць кнігі, у якіх прадстаўлены лепшыя ўзоры нашага нацыянальнага фальклору. Шырокі рэзананс атрымала і нядаўняе ўнікальнае выданне "Казкі дзяцей Беларусі", якое ў хуткім часе будзе перакладзена на некалькі моў.

Канструктыўным, уважаным было выступленне У. Бельскага. Старшыня Дзяржжамдруку РБ, адштурхоўваючыся ад кірмашовых уражанняў, прааналізаваў стан кнігдрукавання ў Беларусі на сённяшні дзень. Выпускам літаратуры цяпер у нас займаюцца 1500 выдавецтваў, выдавецкіх канцэрнаў, груп і г.д., з якіх толькі 10 з'яўляюцца дзяржаўнымі. Зразумела, што ў выпуску сацыяльна значнай літаратуры толькі на апошнім разлічываць нельга. Паспеху можна дабіцца толькі сумеснымі намаганнямі. Аднак без падтрымкі дзяржавы тут не абыйсцяся. І дзяржава ідзе насустрач. Толькі на выпуск

У РЕДАКЦЫЮ ГАЗЕТЫ "ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА"

Сардэчна ўдзячны ўсім, хто павіншаваў мяне з 50-годдзем. Жадаю ўзяма і Вам жыццёвай моцы, надзеі на лепшае ў гэты нялёгкі час.

Сяргей ЗАКОННІКАЎ

Н. К.

НАВОШТА ВЫНАХОДЗІЦЬ ВЕЛАСІПЕД?

ПАМ'ЯЦІ МАЦІ БАГДАНОВІЧА



4 кастрычніка сёлетняга года споўнілася 100 гадоў з дня смерці маці Максіма Багдановіча — Марыі Апанасуны. З гэтай нагоды ў Гародні былі праведзены памінальныя мерапрыемствы: ускладзены кветкі на магілу на старых праваслаўных могілках, адбылася імша ў Брыгіцкім касцёле, прайшла вечарына ў тэатры лялек. Арганізаваў жалобныя мерапрыемствы музей М. Багдановіча.

Тэкст і фота
Валянціны БЯЛЯЎСКОЙ

РЫХТУЕЦЦА ПОЎНЫ ЗБОР ТВОРАЎ ТАНКА

Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы АН Беларусі прыступіў да падрыхтоўкі першага Поўнага збору твораў народнага паэта Беларусі Максіма Танка. У выданне мяркуецца ўключыць усе апублікаваныя вершы, пазмы, нармасы, артыкулы, выступленні, успаміны, пераклады выдатнага паэта і грамадскага дзеяча, а таксама творы, якія не ўвайшлі ў ранейшыя выданні, і яго эпістальную спадчыну.

Просім усіх, хто мае аўтографы Максіма Танка (творы ці лісты), паведаміць пра гэта ў Інстытут літаратуры Акадэміі навук Беларусі (адрас: 220072 г. Мінск, пр-т Ф. Скарыны, 66; тэл.: 268-58-87, 268-57-20).

Рэдкалегія выдання Поўнага збору твораў Максіма Танка

ДАВЕДНІК ПРА БЕЛАРУСЬ

Упершыню выпушчаны поўны даведнік пра Беларусь на нямецкай мове. Выйшаў ён у мюнхенскім выдавецтве "С. Я. Век", складзены Дзіркам Хольбруге і змяшчае звесткі аб гарадах, рэгіёнах, гісторыі, палітыцы, эканоміцы і культуры нашай краіны. У ім закрэпана і экалагічная сітуацыя на Беларусі, звязаная з Чарнобылем. Даведнік праілюстраваны картамі, табліцамі, статыстычнымі данымі.

У сувязі з выходам даведніка часопіс "Deutschland" піша, што Беларусь, краіна з багатымі культурнымі традыцыямі і вялікім эканамічным патэнцыялам, па-ранейшаму з'яўляецца адной з найменш вядомых краін Еўропы. У матэрыялах большага знаёмства з Беларуссю і з'явілася гэтае выданне.

А. Г.

"КРУГ", N 6

Дырэктар Інстытута дзяржаўнага будаўніцтва і мясцовага самакіравання пры Вярхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь А. Матусевіч адказвае на пытанні журналісткі Т. Каліноўскай — "Выратаваць Канстытуцыю". Праблема будучага рэфэрэндуму прысвечаны і артыкулы А. Зорчанкі і В. Сідарчука "Плады плебісцыту...", У. Падола "Пытанне: ці падтрымліваеце вы адмену смяротнага палітычнага пакарання праз замбіраванне?", К. Шэрмана "Прэзумпцыя даверу".

Штотднёвік прапануе ў скарочаным выглядзе некаторыя выступленні (В. Быкава, Я. Сверсцюка, Р. Барадуліна, М. Чаклайса, Ю. Хадзькі) на Міжнародным форуме "Улада і свабода слова", а таксама афіцыйныя дакументы, прынятыя ўдзельнікамі гэтага прадстаўнічага сходу сусветнай інтэлігенцыі.

Рэпартаж Андрэя Казловіча "Івацэвіцкія рабыні" — пра тое, як беларускія жанчыны амаль бясплатна калечыць сваё здароўе на замежных прадпрыемствах. С. Шаўцоў ("Ломка") занепакоены тым, што наркаманы на Беларусі ўсё рэз ніхто не лечыць. Т. Процька ("Ліквідацыя сялянства") прыводзіць невядомыя факты 30-х гадоў пра дзейнасць спецслужбы ў вёсках. В. Чаркасава ("Барыс Кіт: вяртанне не адбылося") разважае пра лёс "найпершага беларуса з беларускай у саце".

Да 400-годдзя спробы аб'яднаць царквы прымеркаваны артыкул У. Арлова "Брэсцкая унія". Аб вядомай праваабарончай арганізацыі, яе аддзяленнях — развагі А. Дзялендзіка "Міжнародная амністыя". В. Матусевіч ("Гэта дагарае Беларусь") упэўнена, што дыскрымінацыя жанчын прывядзе да смерці нацыі.

Ужо некалькі год на вуснах нашага неўладкаванага людскога грамадства гучаць такія словы, як "дэмакратыя", "правы чалавека", "галаснасць" і нават "свабода". І ўсе яны, у першую чаргу "свабода", звязваюцца з іншым, вельмі важным і адказным словам — "народ".

Нічога дзіўнага тут няма. Як сведчыць сусветная гісторыя, нават таталітарныя рэжымы, накіраваныя на гітлераўскай Германіі, бралі гэтыя паняцці на ўзбраенне і рабілі іх "казырамі" для дасягнення сваіх мэт. Самае цікавае пры гэтым тое, што палітычныя праціўнікі ўкладваюць у іх розныя паняцці. У час грамадзянскай вайны гэтымі паняццямі маніпулявалі як чырвоныя, так і белыя. Са словам "народ" Сталін праводзіў гвалтоўную калектывізацыю сялян. З гэтымі паняццямі прыходзілі зусім нядаўна да вяршыні дзяржаўнай улады сучасныя кіраўнікі былых савецкіх рэспублік, у тым ліку і прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, які, на мой погляд, больш умела, чым астатнія, выкарыстоўвае гэтыя словы.

Я далёкі ад таго, каб ідэалізаваць заходнюю дэмакратыю і лічыць, што там палітыкі не маніпулююць у сваіх мэтах высокімі грамадскімі катэгорыямі. Гаворка ідзе аб іншым — аб тым, што ў нашай краіне народ у сілу гістарычных абставін цяжка ўяўляе сэнс дэмакратыі. У нас паняцце "свабода" і "воля" раўназначныя. Між тым, паняцце "свабода" — гэта вызначаныя законам правы і абавязкі грамадзян у адносінах адзін да аднаго, а таксама і да дзяржавы. "Воля" ж азначае поўную свабоду ўсіх ад усіх, гаворачы іншымі словамі — анархію.

Як вядома, у Беларусі мяркуецца правесці

рэфэрэндум па прыняцці новай Канстытуцыі. Я не здзіўлюся, калі значная частка жыхароў рэспублікі прагаласуе за тое, каб Аляксандр Рыгоравіч быў надзелены амаль што дыктатарскімі паўнамоцтвамі. Гэта вынік таго, што мы не прывыклі жыць цывілізаванымі, грамадскімі нормамаі жыцця.

Шмат хто ў Беларусі лічыць Лукашэнку харызматычным лідэрам. Як вядома, харызматычны лідэр — гэта дзяржаўны дзеяч, надзелены шэрагам якасцей, дзякуючы якім ён выдзяляецца з грамады і якому ўласцівы звышнатуральныя, звышчалавечыя, альбо, прынамсі, выключныя якасці.

Вядома і тое, што харызматычны лідэр заўсёды імкнецца да абсалютнай улады, а яна "развращае" абсалютна.

Як праходзіць абмеркаванне праекта Канстытуцыі, нам ужо вядома, як вядомы і словы Карла Маркса, што гісторыя іншы раз выступае то ў выглядзе трагедыі, то ў выглядзе фарса.

У 1936 годзе праходзіла абмеркаванне новай Канстытуцыі Савецкага Саюза, якой афіцыйная прапаганда дала назву "сталінская". Абмеркаванне праходзіла ва ўсіх кутках тагачаснай краіны, уключаючы нават аддаленыя раёны, жыхары якіх слаба ўяўлялі, аб чым ідзе гаворка. Але канстытуцыя была "ўзгоднена з народам" і праіснавала да кастрычніка 1977 года. Па такім сцэнары праходзіла абмеркаванне і "брэжнёўскай" канстытуцыі. Так што вопыт у нас ёсць. Ёсць і вопыт таго, як не трэба рабіць, бо стаўка на састарэлыя мадэлі ніколі не прыводзіла да добра.

Я не магу сабе ўявіць, як будзе галасаваць

мой брат-калгаснік, які абсалютна не разумее юрыдычных нюансаў, ці яго малаграмацкая жонка. Не разумее іх і мой сябра, які працуе на "Гомсельмашы" і думае толькі аб тым, як накарміць сям'ю. Карацей кажучы: Аляксандр Рыгоравіч і яго дарадчыкі робяць сваю стаўку на тых, каго лёс рэспублікі не хвалюе, альбо на тых, хто бачыць ва ўладзе, у першую чаргу — у Вярхоўным Савеце, своеасаблівых ворагаў, "бездэльнікоў", якія перашкаджаюць плённа працаваць прэзідэнту.

На вялікі жаль, наш народ у сваёй аснове не ведае, як пабудавана палітычная сістэма ў заходніх дэмакратычных краінах, скіраваная не толькі на падтрымку стабільнасці, але і на тое, каб лідэр дзяржавы быў абмежаваны ў сваіх дзеяннях. Адзін з вядомых тэарэтыкаў рэспублікалізму Джэймс Мэдзісан (1751—1836) лічыў, што павінен дзейнічаць прынцып падзелу ўлады. Ён прапанаваў такую сістэму, дзе ўлада дзеліцца на заканадаўчую, выканаўчую і юрыдычную, якія з'яўляюцца адносна роўнымі паміж сабой. Гэты механізм "сдержек и противовесов" да гэтага часу існуе і эфектыўна функцыянуе ў палітычнай сістэме ЗША, што прыносіць дабрабыт і багацце амерыканскаму народу.

Няма патрэбы вынаходзіць веласіпед; лепш браць тое, што даўно апрабавана і дае добры плён у палітычным, сацыяльным і эканамічным жыцці. Калі гэтага не будзе, то мы заўсёды будзем знаходзіцца ў становішчы тых, хто даганяе.

Аляксандр ПЯТРУНІКАЎ
г. Манчагорск Мурманскай вобласці

"БЕЛАРУСКАЯ МІНУЎШЧЫНА" № 20

Аматыры нацыянальнай даўніны, бадай, запамілі май 1993 года. Акурат гэты месяц стаў часам нараджэння гісторыка-публіцыстычнага ілюстраванага часопіса "Беларуская мінуўшчына", заснавальніка якога з'яўляюцца Камітэт па архівах і справаходстве Рэспублікі Беларусь, Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі, Рада згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы. На той час, як вядома, ужо вялікая папулярнасцю карыстаўся часопіс "Спадчына". Перад "БМ" стаяла няпростая задача: вызначыць свой твар, зрабіць усё, каб новае выданне не толькі не паўтарала папярэдняга, а ў нечым і пашырала кола пытанняў, што знойдуць адлюстраванне на яго старонках. Гэта ўдалося. З'яўленне часопіса дало яшчэ адну магчымасць лепей пазнаваць багатую нацыянальную гісторыю, больш даведвацца пра слаўных сыноў Бацькаўшчыны, па-новаму працягваць шмат якія падзеі. А яшчэ, што таксама немалаважна, "БМ" і на самай справе стаў часопісам ілюстраваным. Рэдка яшчэ якое выданне ў нашай краіне можа пахваліцца такой колькасцю здымкаў, рэпрадукцый. Да ўсяго асобныя з іх — каларыявы.

Спачатку часопіс планавалася як штоквартальнік, але неўзабаве пачаў выходзіць раз у два месяцы. Нядаўна ж павялічыўся яго аб'ём. І яшчэ адна прыемная навіна для сталых чытачоў і падпісчыкаў — чарговы за сёлетні год нумар, што пазначаны ліпенем-жніўнем, не збрасураваны як папярэдняга, а выйшаў са склееным пераплётам (кшталту часопіса "Крыніца"), што, безумоўна, палепшыла яго знешні выгляд.

Акрамя таго, гэты нумар па-свойму юбілейны — дваццаты па ліку. Калі сабраць усе нумары разам, атрымаецца невялікая гісторыка-папулярная бібліятэчка. А менавіта так і падаюцца матэрыялы "БМ": яны навукова-аргументаваныя, вывераныя і разам з тым напісаны даходліва, каб імі з карысцю для сябе маглі пазнаёміцца не толькі спецыялісты, а і так званы масавы чытач.

Дарчыні, і сама падача матэрыялаў, і мастацка-графічны афармленне "БМ" палепшыліся з прыходам на пасаду галоўнага рэдактара Л. Лойкі, а на пасаду намесніка галоўнага рэдактара С. Асіноўскага. Выразней акрэслілася і кола праблем, што цікавяць выданне, з'явіліся пастаянныя раздзелы і рубрыкі. У гэтым лёгка ўпэўніцца, перагарнуўшы старонкі юбілейнага нумара.

Як вядома, 9 кастрычніка 1596 года ў Берасці была ўсталявана унія каталіцкай і праваслаўнай царкваў Рэчы Паспалітай. 12 лістапада 1839 года, ужо ў Полацку, царкоўны сабор скасаваў Берасцейскую унію. Па сённяшні дзень няма адназначнага стаўлення да гэтых дзвюх падзей. Наблізіцца да ісціны можна, выслушаўшы розныя меркаванні. "БМ" і дае такую магчымасць, змясціўшы ў раздзеле "Унія — 400" матэрыял "Народ нам верны, але ў веры схізматык" В. Вароніна, каб было нам вольна, згодна з нашым звычаем... С. Марозавай, "...С. Благочынным свірпелством

всёкал уніат у православие" У. Сосны.

В. Чаропка ("Царскі тытул — за славянскае адзінства") звяртаецца да часоў, калі напрыканцы XVI стагоддзя нарадзілася ідэя уніі Рэчы Паспалітай і Масковіі і асэнсоўвае пры гэтым ролю Л. Сапегі. А. Кротаў па матэрыялах перыядычнага друку 1920-х гадоў напісаў артыкул "Беларускі стэрэатып польскага народа".

А гэтыя дзве публікацыі ўжо знайшлі сваіх прыхільнікаў. Маюцца на ўвазе "Свет і Беларусь: параўнальная ханалогія" Л. Лойкі і В. Чаропкі і "Гісторыя Беларусі: год за годам". У апошняй асэнсаваны наступныя падзеі: "1881. Ігнат Грынявіцкі здзейсніў замах на Аляксандра II", "1884. У Пецярбурзе выйшлі два нумары падпольнага гектаграфічнага часопіса "Гомон", "1891. Выйшла ў свет кніжка Францішка Багушэвіча "Дудка беларуская", "1—3 (13—15) сакавіка 1898. У Менску адбыўся першы з'езд РСДРП", "18 (31) кастрычніка 1905. "Курлоўскі расстрэл" у Менску", "Травень 1906. Заснавана першая беларуская легальнае выдавецтва "Загляне сонца і ў наша ваконца", "1 (14) жніўня 1906. (на жаль, атрымалася прыкрыць недакладнасць: трэба верасня. — А. М.). Выйшаў першы нумар першай легальнай беларускай газеты "Наша доля".

Хто яны, беларускія цыганя? — пра гэта можна даведацца з матэрыялаў А. Соніца "Дзеці ветру", А. Лакотка ("Беларускія мячэці") прапанаваў пазнаёміцца з культурнымі пабудовамі беларускіх татар.

Як звычайна, багаты на публікацыі раздзел "Край". У ім выступаюць С. Панізнік "Графскі бэз майго юнацтва", С. Асіноўскі "Мястэчка", змешчаны ўрыўкі з кнігі Кацярыны II, што тычацца паездкі па Беларусі.

Можна пазнаёміцца з раздзелам з новай аповесці У. Ліпскага "Я" ("Дзева на чорным мядзведзі"), у якой аўтар прапачае радавод людзей, якія носяць прозвішча Ліпскі; урыўкі з працы "Уладыслаў Ягайла ў ацэнках сваіх сучаснікаў. Спраба характарыстыкі яго асобы", зазірнуць у замежныя архівы ("Шведцы чакае беларускіх гісторыкаў" У. Свяжынскага), заглябіцца ў страшную атмасферу трыцятых гадоў ("Шпіён" з Акадэміі навук" Р. Платонава), далучыцца да вытокаў нацыянальнай культуры ("Тураўскае пісьменства" Т. Каробушкінай), перагарнуць малавядомыя старонкі мінулай вайны "Партызан Жак Цільмат, або Загадкі фонда 3500" І. Лялькова і "На зямлі Уліеншпігеля" У. Паўлава.

В. Літвін ("...Быў бы ўвесь

свет пад іх моцай") расказвае пра другую буйнейшую бітву вайны 1654—1667 гадоў, што адбылася 8 кастрычніка 1660 года каля ракі Басі, калі сышліся войскі Рэчы Паспалітай і Масковіі...

Уяўленне пра нумар будзе няпоўным, калі не назваць артыкул Р. Раманава "Таямніца Арыстоцеля Фіраванці", а таксама згадкі пра М. Ермаловіча ("Летапісец Беларусі") і В. Чаропку ("Чалавек, які адказвае на пытанні"), яны змешчаны пад рубрыкай "Галерэя" і календар "Год 1996" у якім згадваюцца даты, юбілеі, што прыпадаюць на верасень і кастрычнік.

Як бачым, матэрыялы самыя розныя і яны пойдучы на карысць кожнаму, хто хоча лепш ведаць нацыянальную гісторыю. Не без поспеху іх змогуць выкарыстаць і настаўнікі, у тым ліку і ў пазакласнай рабоце.

Застаецца адно спадзявацца, што наперадзе "БМ" чакаюць новыя, куды больш вялікія і значныя юбілеі. Часопіс заслужыў таго, каб працягваць жыццё. Як вядома, цяпер узнікае пытанне аб аб'яднанні некаторых выданняў. Думаецца, "Беларуская мінуўшчына" застаецца "Беларускай мінуўшчынай". Без яе не абыйсцяся, калі мы хочам быць нацыянальна свядомымі.

А. М.

БЕЛАРУСКІ ФОНД СОРАСА
абвясчае конкурс

«ПАДТРЫМКА ВЫДААННЯ КНІГ ДАСПЕДЧЫЦКАГА ХАРАКТАРУ ПА КУЛЬТУРЫ І ГІСТОРЫІ КУЛЬТУРЫ»
(за выключэннем падручнікаў, кніг прозы і паэзіі, мастацкіх альбомаў і каталогаў)

У конкурсе могуць удзельнічаць толькі ВЫДАЎЦЫ.

ЗАЯЎКІ НА КОНКУРС ПАДАЮЦЬСЯ ў ВОЛЬНОЙ ФОРМЕ з АБАВЯЗКОВЫМ УКАЗАННЕМ НАСТУПНЫХ ЗВЕСТАК:

- прозвішча і імя выдаўца-заявіцеля;
- юрыдычны адрас і рэгістрацыйны нумар выдавецтва;
- кантактныя тэлефоны.

ДА ЗАЯЎКІ ДАДАЮЦЬСЯ:

- кароткая анатацыя кнігі;
- бюджэт (разлікі кошту друку і паперы);
- копія арыгінал-макета.

Заяўкі, у якіх адсутнічае названая інфармацыя, разглядацца не будуць.

Памер фінансавай падтрымкі праектаў-пераможцаў будзе вызначаны экспертамі Беларускага Фонду Сораса.

Апошні тэрмін падачы заявак - 10 снежня 1996 года.

Дакументы дасылаюцца на адрас:
220027 г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 65, корпус 11А БДЛА, пакой 107, Беларускай Фонду Сораса,
з абавязковай пазначкай назвы конкурсу.

У шматлікіх публікацыях, прысвечаных вызваленню Беларусі ад нямецкіх захопнікаў, даволі часта згадваецца, але зусім не раскрываецца факт правядзення ў Мінску 27 чэрвеня 1944 года Другога Усебеларускага Кангрэса. Чытачам даводзіцца, што яго арганізавала невялікая група ваража настроеных да беларускага народа авантурыстаў, у якіх, акрамя ўласнай кар'еры, празмерных амбіцый, не было аніякіх планаў адносна будучага Дзяржаўнага ўладкавання Беларусі. Сцвярджаецца, што ў час правядзення Кангрэса ўсё рабілася ў незвычайнай спешцы і паніцы і толькі дзеля таго, каб прыняць нейкія пракламацыйныя дакументы. Пры такім неапраўданым павярхоўным падыходзе аўтары сьвядома пакідаюць чытача, можна сказаць, у поўнай недаведанасці па такім даволі неардынарным пытанні часоў вайны і акупацыі.

Было б памылковым думаць, што аўтар звяртаецца да асвятлення данага пытання з прычыны якіх-небудзь сімптэмаў да арганізатараў Другога Усебеларускага Кангрэса ці мо з-за таго, што падзяляе прынятыя на ім рашэнні. Адзінае, чым я кіруюся, гэта звярнуць увагу маіх калега-гісторыкаў на неабходнасць больш глыбокага і грунтоўнага асвятлення данай праблемы, а чытачам паказаць, як усё не проста і неадназначна было ў гады вайны і акупацыі. Лічу, што мы вельмі добра вывучылі толькі гераічную барацьбу беларускага народа супроць акупантаў, а вось ты датычыць жыцця той часткі яго, што знаходзілася на тэрыторыі, дзе гаспадарылі фашысты, пра гэта людзі незаслужана мала ведаюць.

нага Сабора Беларускай Праваслаўнай Царквы ў Мінску ў 1942 г. І. Касяк, Д. Касмовіч і З. Ясюк (ён жа і кіраўнік Стаўбцоўскага раёна), сябры-прадсаборнай камісіі і Аўтакефальнага Сабора Беларускай Праваслаўнай Царквы ў Мінску ў 1942 г. А. Архыва і П. Свірыд. Прысутнічалі на Кангрэсе і тыя, хто браў удзел у працы Першага Усебеларускага Кангрэса ў Мінску ў снежні 1917 г.: Р. Астроўскі, А. Будзька, К. Езавітаў, М. Шыла, Ф. Ярэміч.

Як бачым, якіх-небудзь прэтэнзій да жыццёвага вопыту, адукацыйнага ўзроўню, службовага становішча, прафесіі тых, хто з'ехаўся ў тую часіну ў Мінск для вырашэння зусім нерадавой праблемы, не гэта і проста выстаўляць. А вось якую характарыстыку даў ім незабыты яшчэ і пасення калішні чэкіст N 1 Беларусі Лаўрэнцій Цанава: "Гэта быў "усебеларускі кангрэс" без Беларусі, палітычная фікцыя, прыдуманая супраць беларускага народа, гэта быў сапраўдны зброд самазванцаў, які атрымліваўся нямецкія пайкі, ахоўваюцца гітлераўскай зброяй, зброд катаў, якія пры-

Леанід ЛЫЧ

АПОШНЯЯ АКЦЫЯ КАЛАБАРАНТАЎ

ДРУГІ УСЕБЕЛАРУСКІ КАНГРЭС

Ідэя правядзення Другога Усебеларускага Кангрэса выспела задоўга да 27 чэрвеня 1944 г. Толькі васьмі нямецкія цывільныя адміністрацыйныя органы, які ў многіх іншых выпадках, калі размова ішла пра штосьці надзвычайна важнае для пэўнай часткі беларусаў, праяўлялі поўную абьякаваць, а не дык і проста не давалі згоды на яго скліканне. Але час ішоў, карэнным чынам мянялася сітуацыя, жыццё паводле нормаў учарашняга дня становілася далей немагчымым. Дзякуючы вялікім намаганням прэзідэнта створанай у снежні 1943 г. Беларускай Цэнтральнай Рады (БЦР) прафесара Радаслава Астроўскага¹, гітлераўская адміністрацыя пасля доўгай дыскусіі ўсё ж адважылася на такі крок, што вельмі ўзняла настрой у беларускіх незалежнікаў. Вось як кіраўніцтва БЦР характарызуе свае тагачасныя дзеянні ва ўступе да выдадзенай у 1954 г. у Мюнхене кнігі "Другі Усебеларускі Кангрэс": "Расплачэ ваіну за незалежнасць на два франты — супроць бальшавікоў і немцаў — раўназначна было б самагубства. Такі крок зрабіць было немагчыма. Бальшавікоў усе добра ведалі і з імі змагаліся, а што да немцаў — дык былі ўпэўнены, што Захад ім руці звяжа. У той сітуацыі трэба было асягнуць найбольшага і прытым у легальны спосаб".

Другі Усебеларускі Кангрэс праходзіў у вельмі складаны для акупантаў і працаўнікоў іх цывільных адміністрацыйных службаў час. У Мінску з кожным днём усё больш выразна адчувалася, што надыходзяць апошнія дні панавання заваўнікаў. За дзень да адкрыцця Кангрэса савецкія войскі вызвалілі Віцебск, на наступны дзень — Оршу. Аднак нягледзячы на такое становішча, на Кангрэс з'ехалася 1039 дэлегатаў, што складала 90 працэнтаў той колькасці, якую меркавалася запраسیць. Яны прадстаўлялі ўсю этнічную Беларусь. Прыехалі нават пасланцы са Смаленскай, Чарнігаўскай і Арлоўскай акруг. Самую вялікую колькасць дэлегатаў даў Мінск — 201, затым Баранавіцкая, Мінская і Глыбоцкая акругі — адпаведна 155, 115 і 105 чалавек. Ад замежных беларускіх згуртаванняў прысутнічалі дэлегаты з Варшавы, Рыгі, Літваўскай (Людзі), Кракава, Кенігсберга, Вены і Берліна. Жанчын было 135. Паводле ўзросту дэлегаты падзяляліся такім чынам: да 22 год — 129 чалавек, да 40 год — 428, да 60 год — 467, звыш 60 — 15; паводле адукацыі: з вышэйшай — 217, сярэдняй — 496, ніжэйшай і пачатковай — 326; паводле прафесіі: настаўнікаў — 276, земляробаў — 245, работнікаў — 142, службоўцаў — 234, лекараў — 20, інжынераў — 31, юрыстаў — 25, журналістаў — 14, аграномаў — 13, розных — 34; паводле веравызнання: праваслаўных — 903, католікаў

¹Родом са Слуцчыны (1887—1976). За ўдзел у рэвалюцыі 1905—1907 гг. выключаны са Слуцкай гімназіі. У лютым 1911 г. асудзілі за рэвалюцыйную дзейнасць і пасадзілі ў Пецярбургскую турму. Меў вышэйшую адукацыю, у 1915—1917 гг. выкладаў у Мінскім настаўніцкім інстытуце, у верасні 1917 г. стаў першым дырэктарам Беларускай гімназіі ў Слуцку, дэлегат Усебеларускага з'езда ў Мінску (снежань 1917 г.), удзельнік Слуцкага паўстання (1920 г.), дырэктар Віленскай Беларускай гімназіі (1924—1936 гг.), супрацоўнік ЦК КП(б)Б і КПЗБ, віцэ-старшыня ЦК Беларускай сялянска-работніцкай грамады, старшыня Таварыства Беларускай школы. У час нямецкай акупацыі з'яўляўся бургамістрам Смаленска, Бранска, Магілёва, у снежні 1943 г. стаў прэзідэнтам Беларускай Цэнтральнай Рады.

— 125, евангелістаў — 4, лютэран — 1, старавераў — 1, магаметан — 1. З пісьменнікаў і публіцыстаў на Кангрэс прыбылі Анішчык-Чэмер, Наталля Арсеннева, Ларыса Геніюш, Х. Ільшэвіч (загінуў у 1948 г. у эміграцыі), М. Каваль, У. Клішэвіч, П. Манькоў (арганізатар і супрацоўнік "Газеты Слуцчыны"), Я. Папко, А. Салавей, А. Сянкевіч (рэдактар "Беларускай газеты" і "Голаса вёскі"), Л. Случанін (Шлакоўскі), Ю. Стукаліч (былы сябра Беларускага літаратурнага згуртавання "Узвышша"), У. Сядура, С. Хмара (Сіняк); з вучоных, мастакоў, артыстаў-архітэктараў — доктар філасофіі, паэт і публіцыст Ф. Грышкевіч, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта І. Жарскі, інжынер-архітэктар І. Касяк, працоўнік Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры А. Клімовіч, дацэнт БДУ, навуковы супрацоўнік Беларускай акадэміі навук, аўтар шэрагу падручнікаў і навуковых прац, у гады акупацыі арганізатар Навуковага аддзела БЦР, дацэнт Я. Кіпель, працоўнік Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры доктар Я. Малецкі, дырэктар Медычнае школы ў Баранавічах М. Мінкевіч, навуковы супрацоўнік і выдавец, аўтар выдадзенай у Мінску ў 1943 г. гістарычнай кнігі "Беларусь учора і сёння" Я. Найдзюк, навуковы працоўнік Апалянія Савенак, доктар філасофіі, кіраўнік школьнага аддзела БЦР А. Скурат, доктар філасофіі, навуковы працоўнік Я. Станкевіч, прафесар і рэктар Беларускага медычнага інстытута ў Магілёве і Новай Вілейцы М. Сцяпанавіч, дырэктар Дзяржаўнага Беларускага тэатра ў Мінску В. Селях, выкладчык Першай Беларускай афіцэрскай школы ў Мінску В. Чабатарэвіч, прафесар Горы-Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі, дырэктар Агранамічнай станцыі, прэзідэнт Беларускага Навуковага Таварыства Шапарка, дырэктар Беларускага музея ў Мінску А. Шукелайчы, кампазітар, аўтар шэрагу беларускіх опер, навуковец-музыказнаўца М. Шчаглоў, супрацоўніца навуковай групы для апрацоўкі падручніка гісторыі Беларусі для сярэдніх школ, працаўніца Аддзела культуры БЦР у Мінску В. Юшкевіч; з вядомых палітычных і ваенных дзеячаў — прэзідэнт БЦР, прафесар Р. Астроўскі, сябра прэзідыума Рады БНР К. Езавітаў, былы ўрадовец народнага камісарыята асветы БССР, а ў гады акупацыі кіраўнік аддзела культуры БЦР А. Калубовіч, былы кіраўнік спраў СНК БССР, сябра БЦР С. Кандыбовіч, камандуючы Беларускай краёвай абаронай, палкоўнік Ф. Кушыль, былы пасол і санатар польскага Сойма і Сената В. Рагуля, старшыня ЦК Беларускай незалежніцкай партыі У. Родзька, былы сябра ЦК Беларускай сялянска-работніцкай грамады, віцэ-прэзідэнт БЦР Ю. Сабалеўскі, камандуючы Слуцкай дывізіяй у час Слуцкага паўстання супраць бальшавікоў у 1920 г. Сокал-Кутлюўскі, віцэ-прэзідэнт БЦР М. Шклянак; са службавых і культурных — протаіерэй, настаяцель мінскага кафедральнага Сабора Я. Балай, прасвітэр баптыстаў Дзекуць-Малей, протаіерэй, сябра Мітрапалітнае ўправы Беларускай Праваслаўнай Аўтакефальнай Царквы М. Лапіцкі, ксёндз, доктар багаслоўя П. Татарыновіч, архіепіскап Магілёўскі і Мсціслаўскі, заступнік мітрапаліта ўсяе Беларусі, старшыня Аўтакефальнага Сабора Беларускай Праваслаўнай Царквы ў Мінску ў 1942 г. Філафей (Нарко). Сярод данай катэгорыі духоўнай інтэлігенцыі былі асобы, якія бралі актыўны ўдзел у арганізацыі царкоўна-рэлігійнага жыцця ў акупаванай Беларусі ці ўваходзілі ў якасці стальных сяброў у такога роду структуры. Гэта ўдзельнікі Аўтакефаль-

сягалі на вернасць Гітлеру і масавымі забойствамі сваіх суайчыннікаў здабылі сабе прыхільнасць прыгнатычнай сваёй радзімы. Ні за аднаго дэлегата не прагаласавалі ніводзін беларус. Усе яны былі прызначаныя гітлераўскімі стаўленікамі з ліку начальнікаў паліцыі, карных атрадаў, турэмшчыкаў, завадтараў "БНС" (Беларускай народнай самапомачы — Л. Л.), "СМБ" (Саюза моладзі Беларусі. — Л. Л.), "Культурнага аб'яднання" і іншых шпіёнскіх арганізацый, створаных гітлераўцамі з белаэмігрантаў, памешчыкаў, кулакоў і злочыннага элемента".

Галоўнымі пытаннямі Другога Усебеларускага Кангрэса было прызнанне несапраўднымі пастаноў урадаў СССР і былой Польшчы, якія датычылі Беларусі, яе тэрыторыі і народа, аб'ядненне Беларускай Цэнтральнай Рады адзіным прававоым прадстаўніцтвам беларускага народа.

Правядзенне Кангрэса нічым не адрознівалася ад арганізацыі папярэдніх падобнага роду мерапрыемстваў. Трафарэтная тэлеграма на імя Адольфа Гітлера, якіх нямала выслалі яму з Беларусі за перыяд акупацыі. Відца, каб сярод арганізатараў Кангрэса панавала паніка, яны адразу прыступілі б да разгляду запланаваных пытанняў, пры гэтым асабліва не захоўваючы ўсемагчымых працадур. Не, такой паспешлівасці не назіралася ад самага пачатку і да канца працы Кангрэса. Яго ўрачыста адкрылі, выбралі прэзідыум, прэзідэнта Кангрэса Яўхіма Кіпеля, даўшы яму першае слова. Яго выступленне было кароткае, але досыць прадуманае.

На час правядзення Другога Усебеларускага Кангрэса ні для каго з яго ўдзельнікаў не з'яўлялася сакрэтам, што надыйшлі апошнія дні панавання фашысцкага рэжыму на Беларусі, што суды неўзабаве вернуцца бальшавікі, чаго зусім не жадала кіраўніцтва БЦР. Гэтаксам не жадала яно і ўмяшання ў беларускую справу польскіх панюў. У тагачаснай складанай сітуацыі, гаварыў на пасяджэнні Кангрэса яго прэзідэнт Я. Кіпель: "Мы мусім самі ўзяцца за будаўніцтва сваё будучыні". Прамоўца выказаў гнёў, што "ад нашага імя дазваляюць сабе гаварыць крамлёўскія заправілы", што "яны там вызначаюць апекуноў, якія ўжо рыхтуюць шыбеніцы нашаму народу".

Цалкам авергнуць сказанае ім ніяк не даводзіцца, бо і сапраўды ледзь не ўсё самае важнае для Беларусі вырашалі ў Крамлі, у т. л. і характар пакарання тых, хто супрацоўнічаў з акупантамі. Затое вельмі ўжо наўным, паводле сваёй ажыццявімасці, з'яўляюцца наступныя словы з прамовы Я. Кіпеля: "Я заклікаю ўсіх вас і кожнага паасобку да актыўнага ўдзелу ў развязанні ўсіх тых задач, што перад намі паўсталі. Пры добрай волі і шчырым жаданні мы зможам вынесці такі рашэнні, якія дапамогуць нашаму народу выйсці з гора і нядолі на вольны шлях, які прывядзе да светлае будучыні". Ні "добрай волі", ні "шчырага жадання" ўжо было недастаткова, каб стварыць змяніць у лёсе Беларусі, куды магутнай лавінай рухалася Чырвоная Армія і адразу ж аднаўляліся даваенныя савецкія парадкі. Я. Кіпель тут яўна пераацэньваў магчымасці Беларускай Цэнтральнай Рады і блізка да яе арганізаванай.

Не заўсёды ў ладах з ісцінай быў прэзідэнт БЦР Р. Астроўскі, які следам за Я. Кіпелем выступіў на Кангрэсе. Ён зрабіў грунтоўную справаздачу аб дзейнасці гэтага органа ўлады. Але не думаецца, што ўсе ўдзельнікі гэтага форуму нагаджаліся са словамі Р. Астроўскага,

што за ажыццяўленне ідэй акта БНР ад 25 сакавіка 1918 года "сёння ўжо змагаюцца не адзінкі, не групы ці паасобныя партыі, а літаральна ўвесь беларускі народ", што "з кожным днём усё большыя і большыя сілы прымаюць удзел у змаганні з насланымі на наш край сталінскімі бандытамі і партызанамі, абдуранымі камуністычнаю прапагандаю", бо, наадварот, з кожным днём змяншалася падначаленая акупацыйным уладам тэрыторыя Беларусі, многія з тых, хто служыў ім, кінуліся наўцёкі. Нельга не заўважыць перабольшання, калі Р. Астроўскі гаварыў, што наступленне моладзі ў Беларускаю Краёвую Абарону (БКА) "паказала нам нацыянальную даспеласць нашага народа і высокае яго пачуццё да спаўнення сваіх абавязкаў перад Бацькаўшчынай", бо вядомы выпадак, калі папаўненне БКА адбылася зусім не паводле прынцыпу добраахвотнасці. Моцна перабольшаны ім і баявы дух стральцоў БКА. Што рабілася дзеля яго далейшага павышэння, прэзідэнт БЦР не забыўся паведаць прысутным: "Агулам кажучы, жаўнер беларускі вельмі добры, але камандны склад вымагае яшчэ вялікае апрацоўкі і падрыхтоўкі... ужо праведзена двое курсаў перападрыхтоўкі афіцэраў і падафіцэраў, а з 15 чэрвеня (1944 г. — Л. Л.) арганізавана афіцэрская школа ў Менску для нашых юнакоў з сярэдніх і іншых школ. Роўналежна з гэтым у некалькіх акругах у хуткім часе будуць арганізаваны школьныя батальёны, якія павінны даць адпаведны падафіцэрска склад".

Са сказанага напрошваецца выснова, што калі б савецкія войскі не так хутка рухаліся на захад у час летняга наступлення 1944 г., братазобойнага вайна на Беларусі магла б набыць яшчэ больш сур'ёзны характар.

Не шкадаваў часу Р. Астроўскі, калі прыступіў да паказу, што БЦР было зроблена ў галінах школьніцтва і адукацыі, культуры і навукі. Дарэчы, на гэтых дзелянках жыцця і сапраўды меліся пэўныя поспехі. І тут няма чаго здзіўляцца, бо ў любых, нават самых экстрэмальных умовах не можа прыпыняцца дзейнасць людзей у гэтых важных сферах. Так, 6 лютага 1944 г. было закладзена Беларускае культурнае згуртаванне, асноўнай функцыяй якога з'яўлялася цэнтралізаванае кіраўніцтва тэатрамі, музеямі, бібліятэкамі, народнымі дамамі і іншымі ўстановамі культуры. У тым годзе ў дадатак да ўжо адчыненага Менскага Беларускага тэатра ішла падрыхтоўка да закладкі акруговых прафесійных тэатраў у Баранавічах, Наваградку і Слуцку. Артысты Менскага Беларускага тэатра рэгулярна гаспадарылі ў населеных пунктах Менскай, Баранавіцкай, Вілейскай і Глыбоцкай акруг. Акрамя тэатра, у Менску працавалі сярэдняя музычная школа, драматычныя і музычныя курсы, духавыя, смыховыя аркестры. У Менску і іншых гарадах рэгулярна практыкавалася арганізацыя выставак твораў беларускіх мастакоў. Гэтага, зразумела, Р. Астроўскі не мог не сказаць дэлегатам.

Адпаведна ўмовам часу актыўнасць праўлялі беларускія празаікі і паэты, на чым пажадаў спыніцца вышэйназваны прамоўца. Яны ладзілі, прычым не толькі ў Менскай, але і ў Слуцкай, Баранавіцкай акругах, вечары беларускай паэзіі і прозы. Штодзін радзёўстанцыі Менска і Баранавіч выходзілі ў эфір амаль з 50-ю музычна-літаратурнымі і іншымі перадачамі. У розныя гады акупацыі выйшлі з друку зборнікі вершаў Н. Арсенневай "Сягоння", "Тодара Лебды — "Песні выгнаня", Л. Случаніна — паэма "Рагнеда", слудкіх паэтаў — "Песняры Слуцчыны", зроблена шмат перакладаў найбольш вядомых твораў замежнай літаратуры, адноўлена выданне зачыненага ў 1931 г. бальшавікамі літаратурна-мастацкага часопіса "Узвышша".

Да таго, як распачаць у Мінску Другі Усебеларускі Кангрэс, беларускія кампазітары паспелі напісаць і ўключыць у рэпертуар больш за 60 новых твораў, з якіх найбольш значным з'яўляўся балет у "Лясным гушчары" А. Туранкова. У стадыні завяршэння знаходзілася праца кампазітара М. Шчаглова над апэратаў "З выраў" (лібрэта Н. Арсенневай), М. Равенскага — над апэратаў "Залёты" (на лібрэта Дуніна-Марцінкевіча), М. Іванова — над дзіцячымі апэрамі "Мухамор", Р. Самохіна — над сімфанічнай паэмай. У друку знаходзіліся "Зборнік дзіцячых беларускіх песень і гульні", "Зборнік патрыятычных беларускіх песень" і інш.

Р. Астроўскі паведаміў прысутным, што супрацоўнікі Навуковага аддзела БЦР за час яго існавання склалі больш за два дзесяткі падручнікаў для пачатковых і сярэдніх школ, беларуска-нямецкі тэхнічны слоўнік, перагледзілі і часткова распрацавалі тэрміналогію па гісторыі, псіхалогіі, фізіцы, хіміі і іншых прадметах, рэгулярна выступалі ў друку па праблемах эканомікі і філасофіі, па нацыянальным пытанні.

У 1944-45 р.г. БЦР планавала адкрыць інжынерна-металургічны інстытут, Юрыдычна-адміністрацыйны акадэмію, Ветэрынарны інстытут і Гуманістычны факультэт Педагагічнага інстытута. Толькі за перыяд з 1 снежня 1943 г. па 20 чэрвеня 1944 г. Беларускае Самапомач выдала Беларускаму медыцынскаму інстытуту ў Нова-Вілейцы грашовай дапамогі на 470 тыс. руб., у т. л. на выплату стыпендыі — 145 тыс., на набыццё абытку — 185 тыс. руб.

Нельга не здзіўляцца, але шмат хто з педагогаў па-сапраўднаму верыў, што створаныя з дазволу акупантаў навучальныя ўстановы

(Працяг на стар. 14-15)

ПАЭТЫЧНЫ ГОЛАС СУМЛЕННЯ

Так называецца кніжная выстава, прысвечаная 65-годдзю народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча і 50-годдзю пачатку яго творчай дзейнасці, што працуе ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Безумоўна, калі б усё, напісанае Нілам Сымонавічам, сабраць разам, дык наўрад ці хапіла б выставачных стэлажоў. Як вядома, толькі колькасць паэтычных кніг у Н. Гілевіча набліжаецца да 50! А да ўсяго ім перакладзена 16 кніг паэзіі і прозы, на яго мастакоўскім рахунку — 13 кніг па літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы, 7 кніг эсэістыкі і публіцыстыкі. Але і тое, што прадстаўлена ў экспазіцыі, іскрава сведчыць, што ў асобе Н. Гілевіча беларуская сучасная літаратура мае не проста выдатнага творцу, а мастака слова, які надзіва плённа і актыўна працуе ў імя нацыянальнага Адраджэння. Аб гэтым, у прыватнасці, сведчаць выступленні Н. Гілевіча ў перыядычным друку, асобныя з якіх таксама прадстаўлены на выставе.

ГІСТОРЫЯ КРАЮ



Краязнаўчы музей, які ўжо дзесяць гадоў як створаны ў Псышчаўскай сярэдняй школе Іванаўскага раёна, стаў для навучэнцаў і педагогаў яшчэ адным класам. Тут дзеці вывучаюць гісторыю роднага палескага краю.

На здымку: выхавальца групы падвойжанага дня Галіна Сцяпанавіна Балок з дзецьмі з малодшых класаў у школьным музеі. Фота Эдуарда КАБЯКА, БЕЛТА

ПАКІНУЎ МЕМУАРЫ

Максімільян Маркс спалучаў у сваёй асобе мемуарыста, даследчыка Сібіры і актыўнага ўдзельніка рэвалюцыйнага руху 60-х гадоў мінулага стагоддзя. А нарадзіўся ён 19 кастрычніка 1816 года (памёр ў 1893 годзе) у Віцебску. Пасля заканчэння Віцебскай гімназіі вучыўся ў Маскоўскім універсітэце, выкладаў у гімназіях Смаленска і Масквы. У 1866 годзе за ўдзел у польскім рэвалюцыйным руху быў засланы ў Сібір на пажыццёвае пасяленне. З 1868 года жыве ў Енісейску, дзе заснаваў І-ую сібірскую метзастанцыю. У часопісе "Русская старина" апублікаваў нататкі пра К. Касовіча, М. Бугашэвіча-Петрашэўскага, у "Записках Академии наук" выступіў з працай "Клімат Енісейска паводле 12-гадовых назіранняў". У бібліятэцы Акадэміі навук Украіны (Львоў) захоўваецца рукапіс успамінаў М. Маркса "Запіскі старога", у якіх знайшлося месца і ўзнаўленню жывіцы Віцебска ў 1820—1830 гадах. Прыведзены таксама беларускія фальклорныя матэрыялы, урывкі з "Энеіды намырат", звесткі пра цікаўнасць да беларускага фальклору Э. Плятэр. Застаўся пасля М. Маркса і рукапісны зборнік вершаў, напісаных па-польску, ён захоўваецца ў бібліятэцы імя Асалінскіх у Вроцлаве.

"РОДНАЕ СЛОВА" АРГАНІЗУЮБАЕ...

Бюро прапаганды ("Роднае слова") Саюза беларускіх пісьмennisкаў арганізоўвае па ўсіх рэгіёнах Беларусі выступленні:

1. Літаратурныя сустрэчы.
2. Літаратурна-музычныя кампазіцыі, канцэрты.
3. Забаўляльна-абрадавыя выступленні.
4. Сустрэчы з прадстаўнікамі рэдакцый часопісаў, газет, выдавецтваў.
5. Тэматычныя выступленні (гісторыкі, мовазнаўцы, літаратуразнаўцы, крытыкі, мастакі, этнографы, фалькларысты).
6. Сустрэчы з супрацоўнікамі Дома радзі.

Звяртацца код Мінска 8-0172. тэл. 236-29-70 (з 9 гадзін да 14) і па тэл. 36-50-69.

Сёння на старонках "ЛіМа", адведзеных пад літаратурную крытыку, — матэрыялы на тэму досыць балючую і нераскрывальную ў прынцыпе — літаратурная адукацыя, што гэта такое, якой яна мусіць быць увогуле і ў кантэксце беларускай культуры. Прапануем два меркаванні па гэтым пытанні — Алеся Лапаты-Загорскага, навуковага супрацоўніка Інстытута літаратуры, і Людмілы Рублеўскай, рэдактара аддзела крытыкі "ЛіМа".

"ФІЛАЛАГІЧНАЕ ПАКАЛЕННЕ"

Беларуская крытыка 70-х гадоў слушна адзначала ў "маладых" — тых, каму зараз па 50—60 год — своеасабліваю "хваробу росту"; маўляў, "яны глядзяць на свет пераважна праз акно, прасечанае пакаленнем пісьменнікаў, якое прыйшло ў літаратуру ў канцы 50-х і пачатку 60-х гадоў". Побач, як адасоблены адна ад другой, падаваліся і наступныя заўвагі: "маладыя" не прымаюць творчай вучобы, і робяць яны гэта дэманстратыўна, востра адказваючы ў друку нават на слухныя заўвагі; марудна ідзе сталенне маладых — яны нібы прабукоўваюць на месцы пасля несумненнага і шматбацьцальнага поспеху першай кнігі; творы цэлага пакалення характарызуецца прыкметнай жанравай і стыльвай уніфікаванасцю, аднастайнасцю; многія больш-менш вопытныя празаікі імкнуцца да залішняй дэталізацыі — хаця ў дэбютных творах за тым жа аўтарам дадзена схільнасць назіралася не заўсёды.

Такія назіранні па форме — несумненна канстатацыя. Гаворку ж неабходна весці пра спецыфіку сістэмы падрыхтоўкі літаратурных кадраў у рэспубліцы, пра тое, што практычных навыкаў малады пісьменнік падчас вучобы ў ВНУ не набывае. Гэта непазбежна павінна было праявіцца (і правілася) у сітуацыі, калі старэйшае літаратурнае пакаленне амаль цалкам адсутнічала. Яно ж выбіта было ў нас, а трагедыя трыццаць сёмага бумерангам ударыла па дэбютантах 60-х гадоў. Неабходна ўлічваць гэты фактар, без якога крамольная думка, нібы можна беспаскарана вынішчыць цэлы пласт культуры, не-не, але будзе вяртацца ў неспакойныя галовы.

Адраза трэба агаварыцца, што гаворка ў артыкуле ідзе не толькі пра так званае "філалагічнае пакаленне". У той ці іншай ступені адзначаныя тэндэнцыі можна аднесці практычна да кожнага, хто дэбютаваў у літаратуры ў тыя гады. Іншая справа, што філалагічная адукацыя надавала якасць экстракту, выцяжка адзначаным асаблівасцям. Яна часткова "прыбірала" дадатковыя фактары (напрыклад, утрымлівала пачаткоўца ад спроб неспрэднага пераймання прыёмаў і навыкаў, падгледжаных у творах майстроў сусветнай літаратуры — у дэбютантаў-нефілолагаў такой "прывіўкі" не было, імі нярэдка выкарыстоўваліся ў першых творах гатовыя кампазіцыйныя блокі, што і дазваляе лёгка рабіць супастаўленні тыпу Рэмарк — Быкаў, Фолкнер — Гілевіч) і вызначала імкненне ісці да мэты аднолькавымі альбо вельмі блізкімі шляхамі. Тут няма нічога дзіўнага, бо філолагі аднолькава ўседамылілі (іх вучылі гэтаму!), што ў літаратуры з'яўляецца дапушчальным, а што не, якія прыёмы павінны

прыводзіць поспех...

Вельмі паказальным у дадзеным сэнсе бачыцца імкненне да дэталізацыі. К. Чорны сцвердзіў перспектывнасць выкарыстання прыёму падрабязнага, засяроджанага разгортвання апавядання ў беларускай прозе (факт праграмны!). Відэочна апрыйёрна імкненне многіх выпускнікоў філфакаў паспрабаваць насыціць свае творы красамоўнай атрыбутыкай. А яна напачатку не давалася, асабліва калі адначасова аўтар спрабаваў падтрымліваць дынамічнасць змены дэкарацыі. У замалёўках дэталі былі, а ў апавяданнях некаж не выпісаліся. Але як толькі фон становіўся падуладным аўтару, той, нібы ў імкненні кампенсаваць усю атрыбутыўную недададзенасць папярэдніх твораў, шчыраваў і шчыраваў над дэталізаванасцю бачання. Аж залішне. За прыкладамі далёка хадзіць не трэба — дастаткова прыгадаць фонавую перанасычанасць сталых твораў І. Пташнікава, Г. Далідовіча, І. Чыгрынава...

У тым, што справа тут найперш у недахопе ў дэбютантаў практычных навыкаў, сумненняў няма. Але напачатку хацелася б акрэсліць сітуацыю ў цэлым. Неафіцыйна абойму пісьменнікаў, што дэбютавалі ў літаратуры ў 50—60-х гг., хутка сталі вызначаць як "філалагічнае пакаленне". Фармальнай перадумовай для гэтага найперш была неаспрэчная адукацыйная уніфікаванасць — у пераважнай большасці маладыя літаратурныя кадры каваліся тады на факультэтах філалогіі і журналістыкі БДУ, на філфаках педінстытутаў. Адзіства прайдзенай у юнацтве літаратурнай школы абавязкова павінна было праявіцца пазней, і паступова спраўды пачынала праступаць ужо іншая аснова прыпадабнення — нейкая вельмі шырокая еднасць, універсальнасць глыбіннай сутнасці многіх твораў, чым параджалася дзіўнае адчуванне іх прырэзанасці, прыгладжанасці на адзін манер. Пра якое "агульнае" ў падрыхтоўцы можа ісці гаворка?

Недзе на другім ці трэцім курсе студэнты нашых філфакаў даведваліся пра існаванне ў Маскве літаратурнага інстытута. Натуральна, што тых, хто ўсведамляў сябе ў будучым толькі творцам, адразу загараліся ідэяй туды перавесціся. У дэканатах, аднак, падобныя спробы адмяталіся з парoga: усё не так проста, патрабуецца мора дакументаў неўстаноўленай формы (неўстаноўленай, бо саміх прэцэдэнтаў у выніку ўдалых угавораў папярэднікаў не было). Асабліва ўпартае запэўнівалі, што любы часопіс ці выдавецтва Беларусі на працу прымаюць і з філалагічным дыпламам. Думка падмацоўвалася звычайна наступным аргументам: "У той інстытут чаму філолагаў не бяруць?

АРАНЖАРЭЯ ДЛЯ АНАНАСАЎ

ЗАЎВАГІ НА ПАЛЯХ АРТЫКУЛА А. ЛАПАТЫ-ЗАГОРСКАГА

Літаратурная адукацыя — паняцце ў многім міфалагізаванае. "Вывучыцца на пісьменніка" — патаемная мара пачынаючых літаратараў. Многіх, але не ўсіх.

Бо частка іх — больш таленавітая ці больш самаўпэўненая — лічыць, што ўсё, патрэбнае для поспеху ў прыгожым пісьменстве, ім дадзена Богам, і цяпер справа толькі за найлепшым "змязчэннем" атрыманага "капіталу".

Так, "літаратурную адукацыю" атрымлівалі ўсе арыстакраты мінулага стагоддзя, усе пісалі оды, санеты і балады.

АлеПушкін быў адзін. І Лермантаў. І Жукоўскі.

Бо талент — заўсёды адзін, сам па сабе. Ён і бачны таму, што адрозніваецца ад іншых. Любая адукацыя падразумяе нівеліраванне, аднолькавае праграмаванне. Творчасць заўсёды пачынаецца над адукацыяй або па-за ёю.

Думаецца, гаворка мусіць ісці пра неабходнае культурнае развіццё, пэўны ўзровень інтэлекту, эрудзіраванасці. Зразумець рэчы спецыяльныя — літаратурныя прыёмы, памеры, рытмы, рыфмы — можа ў прынцыпе кожны. Не кожны можа адпрацаваць такую колькасць літаратурных экзерсісаў, каб гэтыя прычыны прыўлашчыць, давесці да аўтаматызму ці, урэш-

це, паблажліва абвергнуць. І гэта — не адукацыя. Гэта самаадукацыя. Індывідуальная творчая праца.

Тут узнікае пытанне дылетанцтва ў літаратуры. Чым адрозніваецца дылетант-літаратар ад прафесіянала? Адсутнасць членскага білета Саюза пісьменнікаў? Ці ёсць увогуле паняцце дылетанта-літаратара? Калі ў мастацтве амаль зразумела — гэты вучыўся, гэты не вучыўся, які крытэрыў у літаратуры? Тым больш цяпер, пры разбурэнні класічных літаратурных форм?

Толькі талент, падтрыманы гадамі апантанай індывідуальнай творчай працы.

У такім выпадку, хто такі "літаратурны дылетант" — той, хто не засвоіў здабыткаў сусветнай культуры і піша на "фальклорным" узроўні?

Ці графаман, які не адчувае свайго сапраўднага ўзроўню і не здольны да творчага самаўдасканалення?

Пакуль што таленты ўзважваць не навучыліся. Няма такіх шаляў.

Хто вучыў пісаць таго ж Бальзака? Ён сам, ад дзяцінства, горы паперы "звёў", дзесяткі ранніх твораў "ляглі ў шафу", перш чым зрабіўся тым, кім зрабіўся. У прынцыпе, кожны пісьменнік — "man-made-him-self", той, хто сам сябе зрабіў. Так што сцвярджаць, што

Бо лічаць, што нашы адукацыя і падрыхтоўка і так дазваляюць займацца літаратураю. Непасрэдна ж творчасці не навучыш!

Гучала пераканаўча, і студэнт заставаўся. Гэта быў наш, беларускі студэнт, які з дэканатам не спрачаецца. Толькі мара пра літінстытут не не ды вярталася да яго невыразнымі летуценнямі і здагадкамі, што пісьменнікаў, відаць, павінны "там" рыхтаваць хая б крышачку не так, як настаўнікаў мовы і літаратуры.

Даваць спецыфічных практычных навыкаў паболей, ці што. Зусім жа розныя гэта прафесіі — выкладчык і літаратар-творца.

Не трэба думаць, што мастацтва не патрабуе такой жа вучобы, авалодвання менавіта тэхнікай, можна нават сказаць — сакрэтамі рамесніцтва. Палёты балерын адшліфаваны гадзінамі статыкі класічных пазіцый ля станка, дакладнасць эскізных ліній мастака моццу гарантаваць толькі горы паперы, скрэманай накідамі антычных ваз. Пра спевака ці музыканта і гаварыць няма чаго — калі вам выпала шчасце быць суседам каго-небудзь з іх па кватэры, грунтоўнасць перыяду вучнёўства вы мелі магчымасць адзіцца асабіста. Толькі карпатлівасць узыходжання па прыступках, на кожнай з якіх дадаюцца ўсё больш складаныя тэхнічныя навыкі, забяспечвае прафесіяналізм. У падрыхтоўцы сапраўднага майстра адсутнічаюць прагалы. Павароці з эстраднымі спевакамі саборнічаць не стане, але сумненняў у тым, што ён здольны на гэта, не ўнікае. На нейкім этапе вялікі тэнар засвойваў і спецыфіку эстраднага вакалу — але дзеля таго, каб пайсці далей.

Чаму трэба лічыць, нібы літаратура і літаратурная падрыхтоўка ў дадзеным сэнсе выключэнне? Эстапаў, калі будучы творца вымушаны нейкі час выступаць у ролі падмайстра, які пераймае сакрэты працы са словам больш вопытных, аўтарытэтных настаўнікаў (і вопыт пры гэтым перадаецца непасрэдна, з рук у рукі), пазбегнуць жа нідзе практычна немагчыма... Ці дакладней усё ж будзе так: можна, але гэта абавязкова праявіцца пазней. Самастойнае спасціжэнне таямніц будучай прафесіі — дастаткова рэдкі феномен, а таму класічная сістэма падрыхтоўкі літаратурных кадраў экстрэн рэкамэндуе выключаче. Тэрмін "літаратурная школа" сігналазуе пра наяўнасць відэочных элементаў вучнёўства і настаўніцтва ў адносінах паміж пісьменнікамі, на тое ж намякае зтымалогія слова "літкансультант". Можна гаварыць, што статус літаратурнага падмайстра існаваў і існуе, хаця ён ніколі і не вытрымліваўся гэтак жа строга, як у цэхавых рамесніцкіх арганізацыях сярэднявечных гарадоў. Выхад першай самастойнай кнігі традыцыйна параўноўваецца са здачай экзамена на творчую сталасць. Відаць, невыпадкова...

Вельмі паказальны яшчэ адзін тэрмін, якім актыўна аперыруе літаратуразнаўства XIX стагоддзя: "паэт-самаву". У ім дастаткова выразна адчуваецца наступнае адценне, насцярожанасць прафесійнага літаратара, угадаванага сістэмай традыцыйнага арыстакратычнага выхавання, адным з кампанентаў якой было

"самастойнае спасціжэнне таямніц будучай прафесіі літаратара — дастаткова рэдкі феномен", я б не стала. Што тычыцца шматлікіх літаратурных студый, курсаў, семінараў, якія існавалі і існуюць, асабліва за мяжой, дык іх задача перш за ўсё — стварэнне асяродка для развіцця творчай асобы, а не спецыялізаваная адукацыя яе. І тут да месца будзе паразважаць наконт міфа пра літаратурны інстытут, тым больш, што я — колішняя яго студэнтка.

З'яўленне такой установы цалкам абумоўлена часавымі абставінамі. Тут — і рэвалюцыйная ўпэўненасць наконт таго, што кожны можа стаць геніем, калі стварыць яму для гэтага ўмовы (згадаем успаміны старэйшай расійскай паэтыкі, вучаніцы Гумілёва Адоеўцавай пра асаблівы настрой першых паслярэвалюцыйных гадоў, калі побач з чырвоным тэрорам, голадам і рэзрухам незвычайна актыўна завалася духоўнае жыццё, ствараліся шматлікія студыі і курсы — літаратурныя, рэжысёрскія, артыстычныя, замежных моў, дзе выкладалі найлепшыя прадстаўнікі мастацтва і навукі і дзе мог навучацца бясплатна любы жадаючы). Была і сапраўды неабходнасць даць элементарную гумантарную адукацыю здольнай творчай моладзі "з народа" па насычанай і сціслай праграме. І — асабліва пасля — імкненне

авалоданне азамі гожага пісьменства пад прыглядом прызнаных майстроў, да тых, каму па ўсіх этапах падобнай падрыхтоўкі прайсціся не давялося. Важна ж было не толькі тое, якую Пушкін чытаў у Царскасельскім ліцэі оду, але і тое, што на экзамене (!) ён павінен быў яе чытаць. І не толькі ён — усе выпускнікі. Вось што было нормаю — паспрабаваць свае сілы практычна ў кожным жанры, каб мець уяўленне аб законах, якія ў ім уладараць. Таму сумненню ў тым, што Пушкін пры жаданні змог бы канкураваць з рамеснікамі нават "масавых" жанраў, не ўнікае — на ўласным вопыце пазт паспяваў звадаць падчас вучобы падводныя камяні любой мастацкай структуры.

Спецыялізаваную падрыхтоўку, напрацоўку практычных навыкаў цяжка не прызнаць неабходнай. Прафесійныя літаратурныя школы функцыянуюць паўсюдна, і нідзе не ставіцца пад сумненне мэтазгоднасць іх існавання. Дастаткова прыгадаць, што ў многіх з тых, хто дасягнуў поспеху ў беларускай літаратуры, за плячыма былі менавіта літінстытут альбо Вышэйшая літаратурная курсы ў Маскве. Адсутнасць жа трываллага фундаменту, пад якім у дадзеным выпадку можна разумець наяўнасць навыкаў работы ва ўсіх жанрах (няхай сабе і ў выглядзе вучнёўскіх практыкаванняў, але абавязкова разабраных прызнанымі майстрамі) адчувальна збядняе палітру мастака, абмяжоўвае яго ў выбары формы.

Як ужо адзначалася, беларуская крытыка папракала маладых літаратараў 70-х гг. у аднастайнасці выкарыстання жанравай палітры, некаторыя аўтары небеспадстаўна адзначаны былі тады як майстры адной тэмы, аднаго жанру. Між тым гэта відавочная прыкмета самастойнага спадчыннага пісьменніка літаратурных навыкаў, недахоп, які выкараняецца толькі па меры напрацоўкі ўласных метадаў пранікнення ў раней недасягалыя пласты матэрыялу. Прыклады ў літаратурнай гісторыі ёсць. Прыгадаем, з якой цяжкасцю вырываўся (і далёка не кожны здолеў гэта зрабіць) за межы "свайго" песеннага гучання народныя самародкі ў рускай лірыцы XIX ст. Пераадоленне адсутнасці "школы" праймае адлюстравана Д. Лонданам у рамане "Марцін Ідэн" — відавочна, што і тут нават моцным духам такое выпрабаванне даецца нялёгка. Толькі шчаслівае, але рэдкае спалучэнне таленту, творчай патрабавальнасці, здольнасці ў любым узросце ўспрымаць слушныя заўвагі ў асноўным як стымул для далейшага самаўдасканалення, дазваляе ў нейкай меры выправіць сітуацыю.

Выпускнікам філфакаў экстрэнаваецца падрыхтоўкі сустрэчы з перыядамі цяжкага прастання ў няведанае амаль гарантавана. Падчас вучобы яны не атрымлівалі ніякіх практычных навыкаў прафесійнага літаратара, а задуманыя ў якасці школ літаратурнага вопыту семінары маладых аўтараў і літаб'яднанні пры ВДУ менавіта ў 50—60-х гг. сваёй асноўнай задачай — пастаноўкі літаратурнай тэхнікі — выкачаюць не маглі. Аб'ектыўна не маглі. Тут ішла хутчэй не вучоба, а дэманстрацыя ўжо дасягнутага літаратарамі ўзроўню. Першапачатковыя пары наладзіць планамерную падрыхтоўку літаратараў, якія ў першыя пасляваенныя гады яшчэ прыносілі плён, пазней чамусьці пачынаюць замяняцца простым чытаннем твораў пачаткоўцаў і іх ухваленнем. У выніку будучы пісьменнік вымушаны быў разлічваць найбольш на ўласныя сілы, на самападрыхтоўку.

Сярод прычын, якія прадвызначылі падобную сітуацыю, хацелася б выдзеліць дзве асноўныя. Найперш неабходна адзначыць спецыфіку бачання свету мастаком сацыялістычнага рэалізму, які атрымлівае магчымасць працаваць з ідэалізаванай мадэллю. Аўтарская

пазіцыя выносіцца тут у адназначна прагназуемае будучае, і ўжо з вышні добра вядомага кожнаму выніку аналізуецца сюжэтная сітуацыя ў творы. Недахоп жыццёвага і творчага вопыту такая канструкцыя дазваляе лёгка камуфляваць запалам і рашучасцю ў развязванні канфліктных вузлоў, а таму стварыць "праўдзівы" сюжэт здольны нават аўтар, які глыбінных законаў архітэктонікі мастацкага свету яшчэ не паспіціг. Наступная асаблівасць нашай прозы 70-х: хуткі першы поспех маладых і маруднасць іх далейшага творчага сталення тут фактычна ўжо закладзены. Так жа і было на самай справе! Прыём, сюжэты ход, якія прынеслі поспех у апавяданні, пісьменнік адразу спрабаваў перанесці на больш шырокі пласт матэрыялу (спрацоўвала!) — і атрымліваліся аповесці (ці раманы). Калі-небудзь, аднак, навук павінен быў вычарпаць сябе, а іншага ў арсенале нярэдка не было. Бо аповесць ці раман — гэта, лічы, самастойная кніга, статус майстра. Так занадта лёгка поспех фактычна "з'ядаў" перыяд вучнёўства, калі парадзі больш сталых калег маглі ўспрымаць яго непазбежна. У выніку праяўлялася заўважана многімі непрыняцце творчай вучобы маладымі 70-х. Пагодзімся, ёсць розніца ў самаадчуванні падмайстра і прызнанага літаратара. У нас складалася дзіўная сітуацыя, калі пісаліся слабыя, вучнёўскія па сутнасці раманы і аповесці, дастаткова аднастайныя і падобныя, нібы блізкія (бо грунтоўны, свой базіс практычных напрацовак падчас вучобы стварыць мала каму ўдалася), але аўтарам якіх вельмі цяжка было даваць парадзі. Яны іх не слухалі!

Але гэта яшчэ паўбяды. Існаваў дадатковы фактар, які наклаўся на першы і шматкроць павялічыў абсалютнасць яго праяўлення. Як ужо гаварылася, менавіта на 50—60-я гг. прыйшоўся "зваротны ўдар" піка сталінскіх рэпрэсій трыцятых. Тады выбіта было пакаленне, якое пазней пры нармальным развіцці падзей магло выступіць у якасці літаратурных настаўнікаў. Паміж рамеснікамі і яго падмайстрам павіна была розніца (і звычайна ляжала) ўзростава мяжа ў 20—30 год. Так вопытны майстра нібы гарантаваў сабе адсутнасць канкурэнцыі з боку сваіх вучняў, а тыя, у сваю чаргу, не адчувалі перспектывы калі-небудзь з ім паспаборнічаць. Успомнім Карамзіна, які слухаў Пушкіна... У нас жа пасля смерці Якуба Коласа засталіся ў літаратуры практычна два пакаленні: маладое і сярэдняе. Паміж імі была небяспечна малая, "канкурэнтная" розніца ва ўзросце, а таму і адносінны ў нейкім сэнсе хутка пачынаюцца нагадваць хутчэй спаборніцтва, чым настаўніцтва і вучнёўства. Маладыя, за плячыма каторых былі хуткія першыя кнігі (хуткія часткова зноў жа з-за разрэджанасці літаратурнага асяродка!), заўвагі і парадзі больш вопытных калег успрымалі нярэдка ў шыткі і гаманілі пра ўціск з боку "масцітых"; далёка не кожны стаў майстра хацеў у другі раз паспрабаваць што-небудзь падказаць такому васьм зубастаму маладзёну.

Калі вучобу літаратара параўнаць з трэнінгам спартсмена, сітуацыю можна выкласці наступным чынам: "філалагічнае пакаленне" пачынала спаборнічаць з больш падрыхтаванымі папярэднікамі, не паспеўшы нарастаць мускулатуру для марафонскіх забягаў на раманыя дыстанцыі. Аб'ектыўна ў маладых былі надта малыя шанцы на перамогу — многія з іх уключаліся ў барацьбу, па-сапраўднаму не адшукаўшы яшчэ сваю нішу ў літаратуры, сваю тэму. Творы цэлага пакалення набывалі рысы выразнага падабенства — малым быў дыяпазон перабраных у пошуках "свайей" формы, а таму многія спыняліся на амаль аднолькавых рашэннях. Ды і жыццёвы вопыт не заўсёды вызначаўся ў філалагаў

варыянтнасцю: акупавана і разбурана была ўся Беларусь, дзяцінства практычна ва ўсіх было нялёгкае і галоднае. Потым школа, універсітэт, зноўку школа (ці адразу часопіс альбо выдавецтва). Нават тэматычнага багацця ў такой сітуацыі ад літаратара, здавалася, чакаць не даводзілася. Але спыніцца і адкласці мяркуемы трыумф на некалькі год, папрацаваць не на вынік — на фундамент будучага ўзлёту здольны быў далёка не кожны.

Погляд збоку заканамерна фіксаваў выразнае падабенства пазіцый двух пакаленняў. Маладых вінавацілі ў выкарыстанні адшуканых папярэднікамі тэматычна-вобразных нішаў. Але ж гэтага вельмі цяжка пазбегнуць падчас спаборніцтва, калі дзейнічае прынцып "Хіба я так не змагу?". За лідрам бягуць у яго рытме і з яго тэмпам...

Аднак жыццё не стаяла на месцы, былыя дэбютанты сталелі, набірліся сіл за спінамі прызнаных папярэднікаў, цягнуліся за імі — і паступова іх жанрава-тэматычны арсенал узбагачаецца. Больш таго, назіраецца адваротны ўплыў — маладыя выдавочна не давалі прыпынку ў творчым удасканаленні тым, з кім спрабавалі канкураваць. На нейкім этапе павінен быў адчуцца "кампенсатарны штуршок", калі б уздым агульналітаратурнага ўзроўню даламог часткова выправіць сітуацыю. Сапраўды, недзе на пачатку 80-х многія прадстаўнікі філалагічнага пакалення пачынаюць прыкметна прагрэсіраваць, гэта аднадушна адзначаюць крытыкі. Таму ў нас, па вялікім рахунку, не было правалу, "літаратурнай ямы" ў 80-х гадах — а яе ў падобных умовах можна было чакаць. І гэта гаворыць, як многа дадзена некаторым пісьменнікам "філалагічнага пакалення". Таленту і цярпліваці адмерана было ім Богам з запасам, каб хапіла на доўгую, доўгую дарогу. У іх яшчэ нямаюць творчых удач наперадзе.

Дык што — можна не гаварыць пра цяжкі перыяд іх росту, калі яны сталелі не дзякуючы, а хутчэй насуперак умовам? Але ж сітуацыя практычна не змянілася, і мы па-ранейшаму разлічваем найбольш на літаратараў з настаўнікаў. Між тым пайшлі ўжо 90-я. Вопыт ваенкаматаў сведчыць пра цяжкасці прызыву ў гады, калі ў войска павіны былі пайсці дзеці, унукі і нават праўнукі тых пакаленняў, што выбіты былі Вялікай Айчыннай. У літаратурным жыцці дадзены закон, на жаль, таксама дзейнічае. Чарада пахаванняў апошніх гадоў выбівае, выбівае літаратурных настаўнікаў. Знаёмая прыкмета канфліктнай сітуацыі — спаборніцтва двух блізкіх пакаленняў у апошнія гады — цяжка не заўважыць.

Вастрыню сітуацыі маглі б змяніць рэформа сістэмы падрыхтоўкі літаратурных кадраў. Ідэя вітае ў навакры — невыпадкова былі ўжо спробы арганізаваць творчыя групы на філфаку БДУ, невыпадкова ў гэтым годзе ва ўніверсітэце культуры пачалі прыём на новую спецыяльнасць "тэле- і радыёдраматург". Магчыма, наспела пара адкрыць свой літаратурны інстытут? Каб атрымаць магчымасць весці планамерную, пазаталную падрыхтоўку будучых літаратараў. Відавочна ж, што гэта карпатлівае, доўгае, часам нуднае — але такая неабходная справа.

У XX стагоддзі літаратурная тэхніка ўмоўна можа быць падзелена на чатыры ўзроўні: напачатку праймае (гаворка ідзе найперш пра яго) павінен навучыцца дакладна і назмашуна перадаваць стыку, знешнюю арыбутыку маларучомых падзей. У нечым падобны навук прывіваюць школьныя сачыненні тыпу "апісанне карціны мастака". Потым дынамічнасць прыроды літаратуры як віду мастацтва абавязвае пісьменніка авалодваць навыкамі адлюстравання знешняга руху. Па сутнасці, гаворка ідзе пра сюжэтную выбудову твора — і дзякуючы гэтаму ад замалевак можна перайсці да простых

апавяданняў. Апавяданнем літаратурнаўства традыцыйна лічыць адлюстраванне якой-небудзь падзеі...

Літаратура новага часу без перадачы ўнутранага праз арыбутыку знешняга і проста ўнутранага ўявіць ужо цяжка. Умоўна гэты трэці ўзровень навыкаў вызначыць можна як "перадачу статыкі ўнутраных станаў". Красамоўная дэталь, характэрны жэст, перадача асаблівасці мовы персанажа — вось далёка не поўны пералік сродкаў, якімі неабходна авалодаць на дадзеным узроўні.

Але гэта далёка не ўсё. Сучасны чытач творами майстроў папярэдняга стагоддзя прывучаны да наяўнасці ў рамане (так, толькі ў рамане ці апавесці, бо аб'ём апавядання для гэтага недастатковы, такая дынаміка не пераконвае) развіцця ўласна ўнутранага. Герой ужо не застаецца нязменным, яго вобраз мяняецца пад удзеяннем апісаных у творы падзей на вачах чытача. Між тым арганічнасць падобных перамен нялёгка даецца аўтару, тут пачынаецца вышэйшая школа літаратурнага майстэрства. Спробы засяродзіцца толькі на дадзеным кампаненце без даведзенага да аўтаматызму валодання навыкамі папярэдніх узростаў адразу ж адбіваецца на якасці твора — ён літаральна "сыплецца" па насычанасці арыбутыкай, знікае сюжэтная дынаміка. Вось чаму гавораць пра раманы як пра выпрабаванне сталасці праймае, вась чаму неабходна пісьменніку грунтоўна авалодаць "школай".

Магчыма, тут прыхаваны і карані няўдач літаратурнаўства, якія бяруцца за напісанне раманаў, не прайшоўшы перад тым па ўсіх прыступках лясвіцы развіцця літаратурных навыкаў.

Вядома, да чыстага рамесніцтва — аналіз паказвае, як мала месца для творчасці менавіта ў тэхніцы, тут на адкрыццё здольныя толькі адзінікі — павіна дадавацца адметнае, арыгінальнае бачанне мастаком Сусвету. Вось чаму сапраўды нельга навучыць, вось што адразу праяўляецца нават у першых спробах яра — і толькі наяўнасць такой арыгінальнасці дазваляе прафесійнаму літаратуру стаць пісьменнікам, творцам. Упэўненае валоданне неабходнымі прыёмамі і навыкамі дазваляе проста ўвасабляць свой погляд на рэчы ў нескажонным выглядзе. З іншага боку, колькі мемуараў людзей, несумненна цікавых у якасці суразмоўцаў, людзей, чый лёс гэтак багаты на падзеі, адметнасць бачання якімі свету відавочна — чытаць практычна немагчыма. Бо не валодае аўтар навыкамі прафесійнага літаратара.

Але ж несумненна і іншае: тым, па чыіх дэбютных старонках адчуваецца магчымасць будучага ўзлёту, неабходна дапамагаць, неабходна даваць ім практычныя навыкі, з рук у рукі павіны пераходзіць сакрэты літаратурнага майстэрства!

Р. С. Вывады, выказаныя ў артыкуле, падказаны вывучэннем шляхоў перапрацоўкі сваіх ранніх твораў пры перавыданнях Э. Ялугіным і Г. Далідовічам. Перавыданні даюць унікальную магчымасць прасачыць менавіта за ростам чыста тэхнічнага майстэрства аўтара. Дык вось, пры несумненнай непадобнасці стылёвых і тэматычных адметнасцяў абодвух аўтараў, прынцыпы іх паўторнага вяртання да першых сваіх твораў адрозніваюцца вельмі мала: удасканаленне дастаткова прыблізна напачатку фанавая панарама, пісьменнікі імкнуцца ўдакладніць яе і насыціць дэталімі. Адчуваецца, што назапашаны вопыт дазваляе ім волна і нязмушана перадаваць сваё юнацкае светаўспрыманне (арыгінальнасць якога застаецца, захоўваецца) на больш высокім мастакоўскім узроўні. Новая ж творы гэтых аўтараў сведчаць яшчэ і пра творчы, духоўны іх рост.

Алесь ЛАПАТА-ЗАГОРСКІ

трымаць гэтую моладзь пад кантролем, селекцыянаваць згодна лініі партыі і г.д. Якія плюсы ёсць у падобнай навучальнай установе? Перш за ўсё, сапраўды — стварэнне творчага асяродка. Непаўторная атмасфера, калі малады творца адчувае сябе абраным, далучаным да эліты, калі ён мае магчымасць зносіць з вялікімі пісьменнікамі і можа перастаць клапаціцца пра будучыню ў тым сэнсе, што яго не чакае дыплом з запісанай у ім звычайнай нецікавай яму прафесіі і абавязковыя гады працы па гэтай прафесіі. Што яшчэ важна ў працы літінстытута — што навучанне вялося сапраўды па спецыялізаванай праграме, якая вызвалена ад многіх прадметаў чыста філалагічнага ўхілу. Зноў жа было шмат семінараў заняткаў, творчыя дні... Магчымасць бясплатна (прынамсі, так было) наведваць тэатры...

Што тычыцца мінушаў — дык згадаю словы з "Майстра і Маргарыты" — іх мы, літінстытутаўцы, ведалі на памяць і напаяўжартам паўтараі, наконт таго, што вась за гэтымі сценамі гадуюцца літаратары, які аананасы ў аранжарэі. А садавіна гэтая, як вядома, лёгка псуецца, і ці не здарыцца так, што згаданыя аананасы ў цэпале пасуюцца? Безумоўна, усведамленне ўласнай выключнасці, абранасці, элітарнасці літаратарам-пачаткоўцаў, уласна кажучы, і не зусім яшчэ літаратарам, можа "салсваць аананас" самым дрэнным чынам. Сведчанне таму — хаця б тое, што сярод штогадовых выпускаў спецыялістаў, у дыплеме якіх значыцца "літаратар", сапраўды літаратарамі, г.зн. адметнымі (ці прафесійнымі?) пазтамі, пісьменнікамі, драматургамі, крытыкамі, робіцца толькі пэўны працэнт. Відаць, той сам працэнт, што здзейсніў

бы сябе і са звычайнай філалагічнай адукацыяй. А адметнасць выпускнікоў сталічнага літінстытута, адзінага ў былым СССР, на фоне іх правінцыяна (ва ўласнай рэспубліцы) адукаваных калег па творчым цэху хіба што ў тым, што некалькі год правялі ў высокакультурным, насычаным духоўнымі падзеямі асяродку, пэўным чынам "разняволіліся" думкамі, убачылі шырэйшыя "перспектывы" сусветнай культуры.

У кантэксце ж нашай нацыянальнай культуры літаратурная адукацыя мусіць выглядаць па-іншаму. Проста таму, што Мінск не можа спаборнічаць у насычанасці духоўнага жыцця з былой сталіцай савецкай імперыі, куды дзесяцігоддзямі сцякалі лепшыя таленты з усіх рэспублік.

Зноў жа — крытэрыі адбору перспектывных пачаткоўцаў досыць плькты. Па сачыненні? Па першых публікацыях? Першай кніжцы? Рэкамендацыях кіраўнікоў літаратурных аб'яднанняў? Для таго, каб паступіць у Літінстытут, трэба было абавязкова мець два гады працоўнага стажу. Усё роўна, па якой прафесіі. І гэта было, бадай, самае мудрае рашэнне. Чалавек, які пасля школы два гады адпрацаваў на "звычайнай" працы і ўсё-такі хоча прывесці жыццё літаратуры, заслугоўвае большай увагі, чым учарашні школьнік, які хоча вывучыцца "на пісьменніка". Думаецца, падобны прынцып мусіць пераняць і аналагічная беларуская навучальная ўстанова ці факультэт — у тым, што такія з'явіцца, у мяне сумніваўся. Яна неабходна. Але ўсё-такі, як мне падаецца, больш плённай яна будзе, калі побач з ёю будзе працаваць іншыя літаратурныя школы, студыі, курсы, якія зноў жа зоймуцца перш за

ўсё стварэннем творчага асяродка. І гэта мусіць быць хутка — іначай тыя ж студыі, курсы, школы і інстытуты з'явіцца на базе рускамоўнага літаратурнага асяродка.

Спробы адкрыць уласны творчыя школы ўжо рабіліся некаторымі актыўнымі беларускімі пісьменнікамі. Чаму яны скончыліся нічым — асобная размова. Першы, хто бярэ на сябе смеласць адкрыць такую школу, ставіць сябе ў самае нявыгоднае становішча — хто ён такі, што бярэцца вучыць іншых, а самому яшчэ вучыцца трэба... Акрамя таго, такія справы не павіны рабіцца на камерцыйнай аснове, іначай траціць усякі сэнс.

Не ведаю, ці пагодзіцца са мной нехта, але, на маю суб'ектыўную думку, самая надзейная і даступная літаратурная адукацыя — гэта кнігі. Многае мноства кніг, якія належыць прачытаць, пачынаючы з дзяцінства. Што толку некалькі лекцыяў слухаць тлумачэнні, як напісана тое ці іншае апавяданне, калі зразумець гэта можна, толькі прачытаўшы тое апавяданне. У літаратарскім рамястве ёсць такая акалічнасць — ты можаш выбраць настаўнікаў па сваім гледжанню з любой эпохі. Усе сакрэты адкрыты гледжальнаму воку. Таму разглядаць адсутнасць спецыяльнай "літаратурнай" адукацыі яе сведчанне прафесійнай недасканаласці пісьменніка проста недарэчна. Ды ў каго з вялікіх была такая? Якуб Колас па адукацыі быў настаўнікам, Максім Багдановіч — юристам, Янка Купала скончыў агульнаадукацыйныя курсы...

Так што "падрыхтоўку літаратурных кадраў у рэспубліцы" і "практычныя навыкі" літаратара-пачаткоўца ніколі не ўдасца рабіць цэнтра-

лізавана. Прынамсі, у дэмакратычнай краіне. Пісьменнік, бадай, адзіная прафесія, для пачварджэння якой не трэба спецыяльнага дыплама. А валіць недастатковае валоданне сюжэтам, элементамі кампазіцыі ды іншай "творчай кухні" на тое, што аўтар не наведваў спецыяльных курсаў, таксама не варта. Ніякія курсы, ніякі міфічны настаўнік-літаратар не напішуць за аўтара пэўную колькасць няўдалых твораў, пасля якіх колькасць прыродзе ў якасць. Урэшце, узяў бы добры класічны раман ды вучыцца на ім!

Так што перш чым будаваць "аранжарэі" для літаратурных "аананасаў", трэба выразна ўсведамляць, што пагалюўных Пушкіных там не вырасіш. Пры найлепшых умовах здзейсніць сябе зможа толькі пэўны працэнт, што абсалютна нармальна. І яшчэ, што тычыць "карпатлівай працы", "часам нуднай", доўгіх вучнёўскіх экзерсісаў. Не ўпэўнена, што пачынаючыя літаратары — а яны схільныя ў маладым узросце да эксперыментатарства і самавядулення, спакусяцца такім "рамесніцкім" шляхам у літаратуру... Тым больш, што сусветная гісторыя ведае мноства талентаў, якія цэлкам рэалізавалі сябе ў самым маладым узросце, літаральна "згарэлі" за кароткі тэрмін... І траціць свой час і талент на "экзерсісы"?

Карацей, пытанне літаратурнай адукацыі надзвычай тонкае і складанае. Не збіраюся рабіць ніякіх падрахункаў і высноў. Але хацелася б, каб гэтае пытанне прывягнула ўвагу да сябе. Запрашаю ўсіх, хто мае свой погляд на яго, выказацца на старонках "ЛіМа".

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

НОВЫМІ ВЕРШАМІ
НІЛА ГІЛЕВІЧА

адкрываецца дзевяты нумар часопіса "Роднае слова". Штрыхі да творчага партрэта Ніла Сымонавіча ў сувязі з 50-годдзем пачатку яго творчай дзейнасці і 65-годдзем з дня нараджэння напісала Л. Ламека — "Болі і сумленне Бацькаўшчыны". Да 50-годдзя С. Законнікава прымеркаванымі публікацыя яго твораў і артыкул Л. Гарэлік "Выходзіць сэрца з берагоў...", а таксама гутарка А. Гібкаўскага з С. Законнікавым як галоўным рэдактарам часопіса "Полымя" — "Працаваць на будучыню".

М. Тымчын ("Майстэрства перфармацыі") працягвае рубрыку "Літаратура беларускага замежжа", разважаючы ў сувязі з 60-годдзем С. Яновіча пра яго творчасць. Старонкі паэзіі Я. Коласа перачытвае У. Конан ("Цыклічная структура лірыкі"); Над апаўданаем Ядвігіна Ш. "Суд разважае У. Содаль ("Новая старонка ў беларускай літаратуры"), публікуюцца і само апаўданае. Летапісанне перыяду Вялікага княства Літоўскага ў полі зроку А. Лойкі ("Узнаючы гэты ўсё патомкі праз паперу!"). Пра моўныя асаблівасці твораў Янкі Купалы — гаворка І. Лепешава. "Нарысы з гісторыі сусветнай літаратуры" працягваюцца артыкулам Л. Баршчэўскага "Крысціённас Данелайціс і яго паэма "Чатыры пармы года". Т. Шамякіна ("Раннія формы мастацтва") асэнсоўвае ўзнікненне пачуцця прыгажосці, заглябляючыся ў гісторыю культуры. В. Скоробагатаў знаёміць з кампазітарам Ф. Мілажоўскім ("З людзьмі, Богам дух мой яднае"). М. Скобла ў рубрыцы "Літаратурны ветразь" прапануе творы шэрагу паэтаў.

"ПРАЛЕСКА"
Ў ПРЫНЁМАНСКИМ
КРАІ

Дзевяты нумар часопіса "Пралеска" цалкам прысвечаны Гродзенскай вобласці, а калі дакладней — сістэме дашкольнага выхавання на Гродзеншчыне. Пра гэта і сведчыць у лісце рэдактара галоўны рэдактар часопіса А. Сачанка. Змешчаны гутарка А. Сачанкі "Верце ў лепшае" з начальнікам абласнога ўпраўлення адукацыі А. Саўчыкам, выступленні вядучага інспектара ўпраўлення адукацыі Гродзенскага аблвыканкома А. Паважнай "Наш клопат і надзея", загадчыка аддзела адукацыі Ленінскага райвыканкома г. Гродна Л. Малаўкі "Жыццё учарашнім нельга", арганізатара аддзела адукацыі Зэльвенскага райвыканкома Т. Арапіновіч "Арганізацыя дашкольнага выхавання ў Зэльвенскім раёне", выхавальніка дзіцячых ясляў-сада вёскі Сянькоўшчына Слонімскага раёна Ж. Сідорык "Арменцір — асоба", фотарэпартаж Л. Клішко "Нягневічы — водар руж", шэраг іншых матэрыялаў. Ды, як бы ні было цесна матэрыялам на старонках нумара, але "Пралеска" знайшла месца, каб змясціць віншаванне з 65-годдзем Н. Гілевіча — артыкул "Сейбіт з блакітным святлом у вачах" і казкі славянскіх народаў у перакладзе і апрацоўцы Ніла Сымонавіча.

СВАІМ ШЛЯХАМ

"...Адзін з нешматлікіх даследчыкаў старажытнай гісторыі Беларусі, які ішоў сваім шляхам, амаль не наследаваў ранейшых вучоных, на многія пытанні гісторыі меў свае погляды, чым і цікавы ў гістарыяграфіі, археалогіі і краязнаўстве", — так Генадзь Кахановскі сказаў пра гісторыка, краязнаўцу, этнографу, вайсковага тапографу і статыстыка М. Без-Карніловіча. Міхаіл Восіпавіч, па ўсёй верагоднасці, нарадзіўся на тэрыторыі Магілёўскай губерні, а адбылося гэта 200 гадоў назад, 10 кастрычніка 1796 года (памёр 19 студзеня 1862 года). У 1831—1847 гадах М. Без-Карніловіч кіраваў тапаграфічнымі экспедыцыямі ў Мінскай, Ноўгарадскай, Валынскай, Віцебскай, Магілёўскай губернях і Беларускай вобласці. Даследаваў гісторыю Беларусі, збіраў археалагічныя звесткі, занатоўваў народныя паданні і легенды пра помнікі археалогіі і этнаграфіі. Пяру М. Без-Карніловіча належаць працы па беларускім краязнаўстве. У 1855 годзе ў Санкт-Пецярбурзе пачыла свет яго асноўнае даследаванне "Исторические сведения о примечательных местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений к ней относящихся" (не так даўно ў Смаленску пачыла свет яго факсімільнае выданне, якое яшчэ можна набыць). М. Без-Карніловіч продкамі беларусаў лічыў крывічоў і радзімічаў, гаварыў пра беларусаў як пра самастойнае племя, цэнтрам крывічоў называў Полацк. Даказаў паходжанне Вялікага княства Літоўскага з роду полацкіх князёў.



СНЕЖАНЬ

I
Неба шэрае, мокрае, бруднае — як ватоўка.
Гэта зіма. І ўвогуле — гэта цяпер надоўга.
Як з патрулем на дарозе да райаддзела з-пад рэстарана.
Позна думаць, як жыць, а як паміраць,
думаць увогуле шкодна і цяжка на галаву —
таму з-над Нёмна заўсёды ўзіраліся на Маскву.
Лішнія хіба пішу на цялячай скуры Імперыі.
У гонар "Празрыстай" гарэлкі называецца тут мяжа.
Але пры якой Імперыі хто не махаў паперамі?!
Адной папераю можна зарэзаць усё без нажа.
Плюхае пад нагамі. Жоўтыя вокны свеціць.
Тлум на прыпынках. Кісла.
Чорны адліжны вецер.
Дрэвы, як мёртвыя птушкі, не могуць падняцца з зямлі.
Невядома, чый гэта горад.
Вакзал. Людзі спяць навалал.
Болей няма нікога.
Шэрыя твары. Курткі. Торбы.
Клуныкі. Мяшкі.
Тут хоць на месца Бога настаў ты дурыя любога —
ніхто не заўважыць. Дарога. Ноч.
Вакзал. Цягнікі.
А што застаецца тут:
брукі, касцёлы, дрэвы —
гэта нейкія рэшткі, цені, руіны, Крэва,
якое ў глыбокую студыю надае даўдана,
і тым страшнейшая смерць,
чым бліжэй да блага дна,
калі разлітаецца свет у вачах з апошнім ударам...
Над хімічным заводам неба дыхае перагарам.
З комінаў, як з ахвярнікаў, падймаецца дым.
Ранак з прысмакам попелу.
Хмараў змерзлыя хвалі.
"Нобелеўскіх лаўрэатаў у Гродне не пражывае..."
Гэта — амаль што з Бібліі.
У тоем дванаццаць другім.
Жыццё кіпіць, не дыхае.
На працу выходзіць змена.
Нехта мяне ханае проста ніжэй калена
І цягне з нябёсаў туды, дзе развальваецца і рыпніць.
"Мы вам накажам прывычку на забягалаўках піць!"
Але час прападае ўсё роўна.
Людзі гніюць пад снегам,
слізаюцца галалёдам у руках з батонам і хлебам,
лічаць грошы, чакаюць учарашняга светлага дня
і радуюцца таму, што тут яшчэ не Чачня,
а тая Чачня адэгтуль дагарае далёка.
Хача — і з Гродна свабодная і без мяжы дарога
толькі адна і толькі — на ўсход, дзе сонца гарыць!
Але і пра гэта нават думаць і гаварыць
трэба было раней, чым з навесткай каля дзвярэй.
II
Толькі гэта ўсё пра народ.
Гэта — як у газете "Свабода".
А таму крыху пра сябе — кандыдата ў члены народа.
Вось я іду па вуліцы. Площча. Касцёл. Турма.
Адна прагулянка. Нарэшце. Карысці з мяне няма.
І снежань крутом. А тое, што дзень карачее,
сляпому ўсё роўна — тым больш, не сам я, надзея
памірае апошняй і на крыжы вісіць,
пакутуе, праклінае, перціць — хоць няма сэнсу.
Гэта край камбіорма, чорнага хлеба і сексу.
Тут самі з сябе найлепей умеюць вярнуць віць.

Тым болей — з лішніх, сляпых, без канца і пачатку.
Скуру спусцілі. Няма дзе заставаць пячатку.
І грошай няма на труну — каб у яму законна ўпасць.
Таму — адзінае выйсце: як прыйшоў, так прапасць.
Але пакуль яшчэ снежань.
Гэта канец толькі года.
І ўсё працягваю жыць — кандыдат у члены народа.
Там, дзе павісла ўсё над зямлёй, як туман.
Крутом руіны — што зробіш, Нёман гэта не Вісла.
І ўсё, што можа вісець, над гэтым краем павісла
разам з уладай, народам, крэдытамі і даўтамі,
павісла між берагамі, як нешта паміж нагамі —
так і вісім, і чакаем учарашняга светлага дня,
і дзякуем, дзе як можам, што тут пакуль не Чачня.
III
Мы і нашы бацькі, — што тутэйшыя, што "з Расей", —
не пайшлі за сваім Хрыстом, як ждыды за сваім Маісеям.
Мы мянялі веру на веру, мову на мову,
шыла на мыла. Свінні, куры й каровы
з'елі гэты народ — і што тут пладзіць дзяцей?!
Каму і навошта?! На мяса панам ваякам?!
Тут не ракам хварэюць — тут мазгі даўно сталі ракам.
Вось так, Максім і Купала!
І ты, Бурачок Мацей...
IV
Ноччу сніцца — некуды доўга еду.
Прывіды танкаў паўзуць на жоўтаму небе,
двуногія душы адлятаюць ад іх на хату —
як быццам абмалацілі і веюць цяпер на таку;
еду міма тых, хто рассыпаўся, як бутэлькі шкло,
міма тых, каго быццам і не было, а калі і былі, то гэта цяпер няважна
і няважна цяпер, дзе ваша зямля і не ваша —
тым, хто попелам стаў і каго ў нябыт панясло.
V
Гэта снежань. Даўно было тое лета...
Ноччу сніцца — некуды доўга еду.
Вось гарачае сонца рассыпаецца над узлескам,
чую, блузка твая разлітаецца з трэскам
і халодныя яблыкі апускаюцца ў рукі мне —
як на свеце другім, у стагоддзі другім,
у сне...
Што ж змянілася? Проста час,
як дом, зрабаваны, і стаю над краем зімы,
як над краем ямы — і ніхто яе не пераскочыць і не абміне,
не на свеце другім жывём, не ў стагоддзі, не ў сне.
Але, кажуць, добра жывём.
Не на вайне. Не ў Чачне.
VI
Тут спакойна. Тут цёпла пакуль.
Толькі касу праелі дашчэнту.
І не хочучь памочнікі данамагаць прэзідэнту.
Але меры прымаюцца.
Будзе ўсё — хоць прыходзіць і бяры.
Толькі пягнецца час ад людзей незалежна.
Чорна. Кісла. Дванаццаты тыдзень снежня.
Самі знаеце, дзе і чаму лічыцца дзень за тры.
Пра сябе гэта? Ці — як з газеты "Свабода"?!
Ёсць праблема начальства?
І няма праблемы народа?
Проста нехта аднекуль прыйшоў, нарабіў, абакраў...
І ў каго не пытайся — ён "гэтых" не выбіраў!
І "свядомасць" расне.
Вось мужык з перавязанай глоткай
І на выгляд з народа: "Спадарства!
Каторыя паследні за водкай?"
Кандыдаты ж у члены народа не ходзяць у гэтыя крамы
І не чуюць той крык абуджэння ў галзіну народнае драмы,
і народнае гора, як мора, ў душы не шуміць...
Бо такія, як я — гэта выкапні: тым, хто з вапны, нідзе не баліць.
Толькі снежань, як скроні, спіскае кароткія
дні абугтамі, і маленькія людзі чакаюць у дрэў пад нагамі
свой апошні тралейбус...
"Мужчына! Не жыміце мяня!"
"А ідзі ты, зараза! Падумаеш!
Тут не Чачня..."
VII
Снег насыпаўся... На зямлі святлее.
Пачынаецца нейкая дзіўная дзея —

быццам людзей няма на зямлі і прыгожа кругом;
але гэта хлусня, бо людзі не прападаюць,
нават тутэйшыя, якія нічога не маюць,
усіх перабралі на свеце і вярнуліся ў родны дом.
Гэтая вёска перастала палякаў, саветаў і немцаў — ад Індыры па Ракаў
тут ненахісна стаіць невядома што, а прымаць не хоча сваіх — а каму яны больш патрэбны?!
І нават само пытанне пастаўленае дарэмна.
Гэта — як ліжам віно і глядзім кіно, а што глядзім — дык усім усё роўна даўно...
VIII
Кіну ўсё гэта. Надакучыла гэта. Абрывла.
За падачкі грашовыя Бога прадасць наша была.
Пастраляць бы далі... Пастраляць бы такіх, як я...
Надакучыла слухаць... Мне абрывла Айчына мая.
Не хачу больш прыдурвацца. Няма сэнсу быць дужым.
Лепш быць снегам на бруку, які мяце вецер.
Лёс даецца не нам — толькі нашым душам.
А што з душами будзе — будзем знаць на тым свеце.
Чаго маю баяцца? Якой хваробы?!
Што хацець мне ад Бога? На зямлі каго слухаць?
Піць гарэлку — пакуль не згараць вантробы?
З хворымі бегаць пад сцягам?! Плакаць на Беларусі?!
Дзеля чаго мне знаць, што было і будзе?
Чым накрываць? Зямлёй ці кніжнай старонкай?
І ці сам я праспаў, ці не пусцілі людзі
гадаваць малую дачку і хваліцца прыгожай жонкай...
Кронка тут. І здыхай — тут, дзе кронку маеш.
Так ці гэтак, а час заўсёды кароткі,
і каго ні ламай, але толькі сябе зламаеш
і з усімі разам нарэшце дойдзеш да кронкі.
IX
А што тая кронка? Цэнтр стралковай мішэні?
Лагерны нумар, нашыты над левай кішэняй?
Ракетная шахта? Яма над новым Крыж?
Проста месца на вуліцы, дзе на прыпынку стаіш?
Цемра. Цяжка нават дваім размінуцца.
Цяжка нават заснуць — і намнога цяжэй працнуцца.
Што з намі стала? Задвоўга задобра жылі?
Елі, пілі і — не на чыну бралі?!
Крала толькі начальства — мы нічога не кралі?!
І верылі кожнаму дурню.
Бо хігрыя нават былі...
А цяпер — над Чачнёй перамога і вяртанне ў Расію.
А што тут такога?! І там усе будзем касыя,
як тут былі — а хіба ж мы не народ?!
Нават тыя, якія ўсё кандыдаты...
Час паціху паўзе да нейкай вялікай даты.
І начальства вялікае наша заглядае ў новы вялікі рот.
І ўсе кажуць, што мы еўрапейскі народ.
Вось жывём толькі наадварот...
X
Ранак. Двуногія душы пакункі свае цягаюць.
Начальнікі на Расію хочучь — ды не спяшаюць.
Праблема ў тым, што начальства хоча начальствам быць.
І за тое, што яно рускае, Расія мае плаціць.
Проста сядзець начальнікам і чакаць кожны дзень указа,
што цябе ўжо пагналі — хай яно лясне, зараза!
Вось і ўся псіхалогія ўлады і народа душа...
Здаецца, нават Расія не дастане тут ні шыша.
І на вуліцы снежань... Нейкі індэк надзьмуты
абяцае з экрана, што парадак зробіцца ў лютым.
"Зробіцца той парадак, зробіцца сам па сабе...".
Так. Вяскою на сотках кожны стане ракам і паграбе...
Нацыя дамагалася яснавельможных партрэтаў.
Нацыя самаедаў абыходзіцца без паэтаў.
Гэта снежань. Яма. Кронка.
Чорна-белая мітусня.
Гэта край, якому ніхто і нідзе не верыць.
Гэта чорна-белы экран тэлевізара "Верас",
дзе са смакам смакуюць, як дагарае Чачня.
Неба шэрае, мокрае, бруднае — як ватоўка.
Будзе і тут: брат — кулямёт, і сястра — вінтоўка.
Жыжа колеру прыбіральні на бруку цячэ.
І дзякаваць Богу, што гэта снежань яшчэ...
снежань, 1994 — люты, 1995

АЛЯКСАНДРУ СТАНЮТУ — 60

Нарадзіўся Аляксандр Станюта 17 кастрычніка 1936 года ў Мінску ў акцёрскай сям'і. Скончыў аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, працаваў у рэдакцыі газеты "Знамя юности" літсупрацоўнікам, загадчыкам аддзела інфармацыі, літаратуры і мастацтва. У 1971—1973 гадах вучыўся ў аспірантуры пры кафедры рускай класічнай літаратуры БДУ. Кандыдат філалагічных навук, з 1973 года выкладае

ва ўніверсітэце гісторыю літаратуры.

Піша на беларускай і рускай мовах. Першы артыкул апублікаваў у 1959 годзе, першае апавяданне — у 1963 годзе. Аўтар манаграфіі "Постижение человека. Творчество Достоевского 1840—1869 гг." (1976), кнігі літаратурнакрытычных артыкулаў "Плошча Свабоды" (1991). У 1984 годзе ў часопісе "Маладосць" (N 11) выступіў з апавесцю "Мост", напісаў шэраг апавя-

данняў, сцэнарый дакументальнага фільма "Таки характер" (зняты ў 1984 годзе). Аўтар кнігі пра сваю маці народную артыстку СССР С. М. Станюту — "Стэфанія".

А. Станюта — лаўрэат прэміі штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва".

Віншваем Аляксандра Аляксандравіча з 60-годдзем! Новых Вам жыццёвых і творчых поспехаў, па-ранейшаму плённага супрацоўніцтва з "ЛіМам"!



Аляксандр СТАНЮТА

ЧАС І МЕСЦА

ЭСЭ

ЖЫЦЦЁВЫ вопыт людзей, чыё жыццё праходзіла ў тым жа прыкладна часе і месце, што і ў мяне, адметны, апроч іншага, яшчэ адной акалічнасцю. Тры гады з усіх сваіх пражытых мы — у прыватнасці, мінчане, якія нарадзіліся да вайны — жылі не ў СССР, хоць не ад'язджалі не тое што ў іншую краіну, а нават са сваёй вуліцы.

Гэтыя тры гады, з чэрвеня сорока першага па ліпень сорока чацвёртага, мы былі ў акупацыі. Усё ў тым жа — і ўжо не нашым Мінску, дзе над домам урада, насупраць якога тулілася дзедава хата, калыхаўся чырвоны сцяг з чорнай свастыкай у белым крузе; дзе на галоўнай вуліцы ранняй ніцма ляжалі на снезе дабітыя стрэламі ў спіну зняможыя ваеннапалонныя з начных калон, якія гналі тут; дзе з будынка цяпершняга кінатэатра "Перамога" чуўся п'яны рогат і жаночы віск афіцэрскага клуба.

Наша дзіцячае або юнацкае жыццё-быццё ў тым Мінску ніяк не выкнінуць з усяго акрэсленага лёсам. Яно на законных правах пражытага захоўваецца ў нас разам з пазнейшым і сённяшнім. Нават і болей: яно да гэтай пары рухоме, выразнае і ў дробязях. І гучнае хаканне велізарнай аўчаркі, з якой цяжка ўздымаецца на наш ганак жандар у падбітых залезам кароткіх ботах, глыбокай касцы і са звясючай на ланцугах з шві металічнай паўкруглай пласцінай. І залпаная гразю, даўгія, нечым таксама палюхаючыя плашчы вермахтаўцаў, што нервова кураць каля буксуючай машыны ў двары дома, дзе яны гулялі ўсю ноч. І той пажылы, у акулярна, неваеннага выгляду немец у пілотцы, што з палахлівай асцярожнасцю апускае авоську з гранатамі на падлогу легкавіка, да якога вядуць падпольшчыка Валодзю з нашай вуліцы... Усё гэта шчыт з табой. І калі пажадаеш, ізноў з'яўляецца перад вачыма. Але з нейкай пакорлівай паслухнасцю сведкі, які доўга і сам пабойваўся выклікаць падазрэнне.

Таму што з трыццага ліпеня сорока чацвёртага года Мінск для ўсіх нас, ацалелых, ізноў стаў сваім — і не сваім адначасова: спецыяльная чырвоная пячатка ў пашпартах дарослых; боязь, што выселяць з хаты, дзе жылі і пры нашэсці чужынцаў (а пасля — утойванне свайго знаходжання ў акупацыі, калі прымалі ў пянеры, у камсамол, пры наступленні ў інстытуты). Так у нашым горадзе мы ў другі раз, цяпер ужо не для захопнікаў, а для вызваленцаў — сталі "не нашымі", якім няма веры, людзям другога гатунку. І сэнс простых, ясных слоў — вайна і мір — для нас перакруціўся і забытаўся, пагас.

Затое менавіта з прычыны гэтага так лёгка разумеўся з цягам часу сэнс таго наўмыснага забытвання жыцця, таго скажэння натуральных уяўленняў аб ім, што адно апраўдалася і ўзаконвалася, пакуль не стала амаль непрыкметнага. А што да паняццяў нашага ці не нашага, дык, разумела, шмат хто з нас і да гэтай пары застаецца з імі ў даволі складаных адносінах.

АДНОЎЧЫ, гартуючы са студэнтамі дзённікі рускіх пісьменнікаў мінулага стагоддзя, мы ўбачылі словы: "У прыпадку агульнажыцця" — зараз таксама не здолею лепш перакласці той выраз ("в припадке общежития"). Студэнты адразу ж адчулі ягоную трапнасць, а я дадаў, што, на маю думку, гэта апантанасць ідэяй славагата калектывізму. Тады яны спыталі пра розніцу паміж калектывістам і хрысціянінам. Тут даводзіць было цяжэй. Здаецца, яны задаволіліся тлумачэннем, што калі хрысціянін верыць: ён павінен дзяліцца з іншымі, — то калектывіст перакананы: іншыя абавязаны дзяліцца з ім.

Правіней званок, студэнты пабеглі па сваіх больш вяслых справах, а мне падумалася: гэтая адданасць непакіснай ісціне калектыву, што выхоўвалася ў нас з дзяцінства, — ці заўсёды мы ўсведамляем, што гэта такое ў будзённых жыццёвых праявах? Ну, напрыклад, ці не сіндром калектыву як святой большасці

прымушаў у нас разумных людзей усё жыццё прытварацца перад дурнямі такімі ж самымі, каб не пакрыўдзіць каго побач або з улады? Гэты адвечны наш, ужо міжвольны, несвядомы клопат быць як усе — ва ўсіх разе выглядаць так і паводзіць сябе...

Нічога дзіўнага, мы з малых гадоў чулі і бачылі ўсюды адзін заклік з дзесяцімаг загаднага ладу: яднайцеся! Аб'ядноўвайцеся! Аднак гэта толькі змагацца лелей усім разам, цэлым народам. А жыццё лепш кожнаму самому. Тады ў выніку і будзе сапраўды народ, а не проста насельніцтва. А то народам нярэдка толькі клянунца, а калектыву, як патрэбную для выбараў большасць, збіраюць з насельніцтва. І толькі ў калектыве, між іншым, можа быць такой мізэрнай цана жыцця асобнага чалавека — ён жа, маўляў, істака калектывна. Толькі тут можна так лёгка кіраваць метадам большасці, савецкасці: не хочаш — прымусім.

І нас нездарма прывучалі з дзяцінства: гартуйся, як сталь, і адчувай мільёнаў плечы, — а не, дык: ваша слова, таварыш маўзер! Калі я нарэшце ўсвядоміў гэтую апалагетыку насілля, дык паклапаціўся, каб у нашым доме не засталася не тое што ніводнага выдання, а нават ніводнага радка з той "пазіі".

Як і шмат хто іншы, я даўно зразумеў, што абавязковая ідэя абавязковага калектыву — а яна можа быць толькі такой — з найвялікшым эфектам рэалізацыі ў камунальным бараку. Але прайшло нямаля часу, пакуль у замежных вандруках, на захадзе, я ўвачавідкі ўпэўніўся, што такое павага да асабістай, індывідуальнай свабоды чалавека ў самых простых абставінах, калі да яго не набліжаюцца занадта цесна, не ляпаюць па плячах у звыклым прыступе братэрства, калі захоўваюць яго хоць маленьку, але прыватную прастору, не парушаючы яе і на адлегласці залішне гучнымі галасамі — на вуліцы і ў транспарце, вазкалах і гэталях — усюды, дзе чалавек не адзін. Асабліва гэта кінулася ў вочы, памятаю, у краіне горка заклятага "жоўтага д'ябла". Я прыгадаў, як крыкам крываць нашы людзі, упэўнены, што проста гутараць, як мэнцацца яны без агульнай музыкі ў санаторыях, як імгненна збіваюцца ў табар на пустэльным пляжы, больш за ўсё баючыся застацца сам-насам. І сказаў сабе, што нашы былыя правадары і настаўнікі могуць спаць спакойна: гэты вышэй названы захадні індывідуалізм і наш усходні калектыву — дзве рэчы несумяшчальныя.

А пасля мне не раз думалася, што ў натоўп, апроч страху, цягне ўнутраная пустэча і што заўсёды ёсць нейкі магніт, які збірае гэтыя пустыя абалонкі ў пэўную колькасць. Якая з яе народзіцца новая якасць — не даўмецца. Адно здагадваешся, што ад колькасці гэтай можна чакаць чаго заўгодна, бо прырода пустога ў сабе не трымае. Да таго ж стыхія колькасці, масы, натоўпу — гэта яшчэ ірацыянальнасць. І калі яна пачне персаніфікаваць па-над усіх і ўсімі... Мы ведаем, што тады.

ЦЯПЕР крыху пра гэты, нібы ўжо сінамічны і бясспрэчны ланцужок: калектывнае — дзяржаўнае — народнае — агульнае — і, вядома, роўнае, братэрскае. Сёння гэтым ланцужком, як і чырвонымі сцяжкамі патрыятычна-славянскага, раз-пораз намагаюцца выгарадзіць, ачальніцтва ў духоўнай прасторы нейкую дэманстрацыйна "нашу" і таму лепшую ў свеце тэрыторыю. Безнадзейна. Бо дух, як сказана, лунае дзе хоча.

Але на гэтым ачальніні шмат хто, у тым ліку і ў літаратуры, мастацтве, настойвае з зацятай упартасцю, — не творчасцю, а якімсьці ваўдэна-ідэалагічным маралізатарствам. Гэтых людзей можна пазнаць нават па знешнім выглядзе. Іх вылучае нервовае ўзвічэннасць, неспакойны выраз твару з хваравіта запаленым блыскам у вачах і заўсёды інтанацыі падазрэнсці, крыўды і пагроз у голасе.

Па-першае, гэта людзі, што не зрэалізавалі

сябе, без таленту, іх спаляняе незадаволенасць самалюбства, а іхнія надзеі прабіцца да прызнання і дабрабыту праз грамадска-культурны афіцыйз цяпер сканалі — і новаму часу яны гэтага не даруюць ніколі.

Па-другое, тыя, хто зараз пазбаўлены ўжо таго афіцыйнага прызнання і дабрабыту, якія яны атрымлівалі па інерцыі, за нейкія даўнія, зусім не творчыя заслугі, едучы са спушчанымі лейцамі. Сумуючы па былым Саюзе, першыя кажуць: дзяржава! — і нават бяднеюць ад узбуджэння, хоць адчувалі сябе дзяржаўна хіба на тратурах, куды іх выводзілі сустракаць, да прыкладу, картэж пана Герэка, які прыязджаў па бульбу сюды, пакуль не сеў у турму там, дома. А другія ўздыхаюць: дзяржава! — і толькі разводзяць рукамі, бо апроч прэзідыумаў, куды выводзілі іх, нічога не памятаюць.

Ні ў тых, ні ў другіх няма і не было аніякага імперскага мыслення — гэты занятак не для кожнай галавы. Што-небудзь імперскае адны шукалі як трамплін, каб скокнуць вышэй за сябе, другія ж — наадварот, каб бесклапотна схаваць у нечым грандыёзным сваю нічкэннасць.

Мы ЗВЫКЛА працягваем карыстацца даволі дзіўнымі паняццямі, не заўважаючы гэтага. Часта прыгадваецца даўні выпадак. Тэатр купалаўцаў у калгасе. Нацыянальны, акадэмічны. Вечар. Міма службовага ўваходу ў клуб ідуць жанчыны з поля: "Ну што, прывезлі да нас каго-небудзь з вядомых?" — "А як жа! Вось народны саюз такі-та..." — "Народны? Дык гэта ж такі, як мы, што тут глядзець?" — і далей сабе, з хітрамі, добрымі ўсмешкамі...

Прыгадаючы гэта, міхволі думаш пра напісанае ў нас аб народнасці літаратуры, мастацкай мовы. Пра апошняю ж можна нарэшце сказаць і наступнае: беларуская мова, як і народ, па характары мяккая і добрая, і яна шмат чаго даруе аўтарам. Яна быццам адчувае, што літаратуру на ёй пішуць яшчэ параўнальна нядаўна. Яна сціплая і добразвучная. І яна цяплячая, яна чакае, калі пісьменнікі стануць менш саманадзейнымі: ніводна ж іншая мова так не схавае іхнія недахопы, як гэта сарамліва хавае мова родная. Дык, пэўна, яна ім дадзена не дзеля таго, каб падрабіўся пад яе, за ёю і адсджывацца.

Наогул, свабоднае ці міжвольнае падштурхоўванне да прымітыву пад выглядам народнага можа завесці далёка, бо ўжо далёка зайшоў само такое імкненне. Да прыкладу, аб'яўляе нейкі адміністратар замест службоўцаў асветнага міністэрства тэмы сачыненняў для абітуріянтаў, і пасля некалькіх гадоў перапынку — зноў "Паднятая чаліна". І зноў разумнікі дзеткі з чыстымі вочкамі старанна хлусяць пра сваю сімпатыю да народнага гумару замшэлага дзеда Шчукара. І зноў выкладчыкі чырвонымі алоўкамі адзначаюць памылкі арфаграфіі, сінтаксісу, але толькі не думкі, бо думка тут — не дзяцей, а тых дзядзькоў, якім усё карціць выхоўваць у іх ідэю калектывізацыі. І так сорамна робіцца і за дзяцей, і за сябе, і — у чарговы раз — за сваю краіну, калі прыгадаеш, на якія тэмы пішуць будучыя студэнты ў Расіі, Балтыі... А праз зусім кароткі час ізноў пачуем у адрас юных, маладых: "Адкуль у іх гэтае ўменне крываць душою?" А усё адтуль, і непалома на блізка канец гэтага.

Яшчэ прыклад звычайкі да скажонных уяўленняў: памінае разам, як сінонімаў, свабоды і роўнасці (відаць, з аглядкай на славеты лозунг: "Свабода, роўнасць, братэрства!"). Але ж роўнасці пры свабодзе не бывае — колькі можна падманваць сябе? Як і свабоды пры роўнасці. Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова паглядзець праз акно ў двор: ці знойдзеш там хача дзве галіны на дрэвах адной даўжыні? А прырода — тая ж свабода ў максімальнай чагладнасці.

Не роўныя, не падобныя і людзі — розумам, сілай, здольнасцямі, прыгажосцю, характарам. Гэта вялікі грэх — пад'юджаць кожнага, што ён роўны ўсім. Бо калі чалавек пераконваецца

ў якой-небудзь чужой перавазе — гэта яму радасці не дае. У свой час ужо абвясчаўся рай на зямлі з прычыны агульнай роўнасці. Добра вядома, чым скончыўся гэты рай і як паводзілі там сябе людзі маленькія, калі бачылі, што яны не вялікія.

Не, роўнымі людзі могуць і павінны быць не паміж сабою, а толькі перад Богам і законам.

Ну, а свабода, — фальшыва-гуманістычныя ўстаноўкі рабілі яе разуменне ілюзорным і ідылічным, як свабоду толькі дабра. На справе ж у такіх выпадках вальней пачуваецца і зло. І тады адчуваецца: не! Хай ізноў няволя, толькі б не вырастала зло. Як раней: толькі б не было вайны. І гэта яшчэ не кажучы пра свабоду як невыносны цяжар і пакаранне для чалавека: самому выбіраць, думаць, адказваць і ратавацца?.. Яшчэ ў 1-м стагоддзі нашай эры былы раб, філосаф Эпікет расказаў байку пра раба, якога адпусцілі на волю, а ён, паблукішы, вярнуўся прасіцца назад.

ЖЫЦЦЁ наогул страшная рэч. Ужо хоць бы тым, што яно зыходна трагічнае сваёй немінучай смерцю. Бог злітаваўся, даўшы нам нейкае выратавальна-няпоўнае разуменне гэтага. Інакш нас бы не стала ў тое самае імгненне, як мы таго па-сапраўднаму даўмеліся. А тое, што завесці памяццю пра чалавека? Для яго самога яе няма. Яна — толькі наша: нашыя патрэбы і здольнасць памятаць, нашыя воля і ўяўленне, як кажа нам філосафія.

Пакуль мы жывём, тыя, каго мы помнім, яшчэ існуюць. З нашым адыходам адбываецца іх другое ўміранне, — так. Выходзіць, кожны нараджаецца аднойчы, а знікае двойчы: спярша для сябе, потым і для іншых, для ўсіх, для ўсяго.

І тут — абрыў. Зваротнай сувязі няма. Хіба толькі здолееш хоць што-небудзь пакінуць, да чаго мог бы тхосціць вярнуцца на час. Але зваротнай сувязі нярэдка няма і ў межах аднаго жыцця. Бо людзі змяняюцца непазнавальна. Проста становяцца іншымі — і ўсё. Кажуць: для чалавека мінулага няма, яно заўжды з ім. Каб жа так! Але шмат для каго ўласнае мінулае знікае — і ані следу. Інакш чаго б ім рабіцца зусім іншымі? З жывым для сябе мінулым яны б засталіся тымі ж. А ці бывае так, што, каб жыць — не трэба ўспамінаць? Колькі заўгодна.

Так, жыццё трагічнае — і выйсця няма. Але — можна ўсё ж усміхнуцца на хвілінку — усе мы чытаем гэтыя словы ў цемні глядзельных залаў, ці ў транспарце: "Няма выхаду". І жывём. І разумеем, што наша дарослае жыццё ўжо даўно не піянерскі паход з барабанами. Адно шкада, што нам так доўга дзяўблі: трагедыя — але аптымістычна, ура! А трагедыя такой не бывае. Або — або. Аднак нас увесь час супакойвалі, усыплялі: так, але разам з тым — не; не, але адначасова — і так; поўнасцю — але не ўсё; канчаткова — хача і не зусім.

Гэтая абсалютна ўнікальная фразеалогія адлюстроўвае не дыялектыку — о не! А ўнікальную ў гісторыі чалавецтва спробу ўва што б то ні было падмануць рэальнасць і саміх сябе ў рэальнасці (каб казку зрабіць было). І каб сказаць: ідэал дасягнуты, царства боскае на зямлі ёсць! Глядзіце, хто толькі ні спрабаваў, а мы-ткі зрабілі. А пра тое, што простае злучэнне Хрыстовых запаветаў з мэтамі зямнымі — прафанацыя гэтых запаветаў, — пра тое ні гу-гу.

Затое, скінуўшы ідэал з яго вышыні ўніз і накрывшы яго калпаком сацыяму — як лёгка стала любое зневажанне чалавечнасці апраўдваць сацыяльнымі прычынамі!

У НАШЫМ, па сутнасці суцэльна калектывным жыцці прастыя, кароткія адносіны з людзьмі нярэдка вядуць да панібратства. А панібратства спараджае пагарду. Таму ёсць сэнс захоўваць пэўную дыстанцыю паміж сабою і іншымі. І трэба не губляць магчымасці што-небудзь лабудаваць і захоўваць для сябе ў тым, што можна было б назваць кругам сваёй асабістай, прыватнай культуры.

Гэта не толькі любімая чытанка, уражанні ад мастацтва і да таго падобнае. Але і тое наогул, што падабаецца, спрыяе станоўчаму стану душы, стымулюе ўспрымальнасць і адначасова супакойвае, робіць больш сумесным з блізкімі. Тут усё мае значэнне, напрыклад, любімыя месцы ў горадзе ці краіне, час года ці сутак, абстаноўка ў доме, адносіны да працы, звычайкі вольнага часу. Але галоўнае — якія людзі вакол цябе, як табе пачуваецца сярод іх... Усё гэта карысна часцей усведамляць як менавіта сваё, для сябе абранае і звяклае. І трэба старацца не здраджваць гэтаму — значыцца, самому сабе, не насіцца паросхрыст дзе ні пападзе, не халаціцца за ўсё, што мільгне, без разбору. Бо чым болей набіваеш у мех чужога, тым менш застаецца за пазухай свайго.

Аднак жа гэта асабістае, сваё не трэба афішыраваць. Наогул трэба больш маўчаць аб ім.

Выкладаючы на ўніверсітэцкім філфаку, бачыш, што замежным студэнтам за кароткі тэрмін навучання ў нас хочацца даведацца як мага больш — і расказаць даводзіцца пра ўсю літаратуру, з якой ты неяк знаёмы. Аднак яшчэ цікавей ім жыццё — наша і наогул, — і для іх вельмі важна, што ты асабіста, седзячы перад імі, думаеш пра гэта і адчуваеш. Таму пасля заняткаў шмат чаго доўга працягвае мільгаць у думках, хай і ўраздуб, без паслядоўнасці ці даказальнасці.

(Працяг на стар. 13)

VIVAT,
ЭЛЕАНОРА!

Пра тое, што Элеанора Язерская вельмі хацела бачыць аддзел музыкі "ЛіМа" гасцем на сваім бенефісе, мы даведаліся выпадкова. І праз два тыдні пасля падзеі. Нешта не спрацавала ў сістэме запрашэнняў. Шкада... Адно суцэлае: юбілей спадарыні Элеаноры мы адзначылі раней як хто, калі калегі-газетчыкі нават не здагадваліся ні пра "круглую" дату, ні пра дату іншую, на якую будзе прызначана святочная імпрэза. І вось цяпер застаецца шчыра падзякаваць калегам, якія, здаецца, пра ніводную культурную акцыю не пісалі гэтак дружна, аператыўна, эмацыянальна, кампенсавалішы маўчанне "ЛіМа" поўніцай. На вечарыне Элеаноры Язерскай былі асобы вядомыя і вельмі вядомыя, таму няцяжка ўявіць, якімі стракатамі — сур'ёзнымі прамовамі, усмешкамі, кампліментарамі, вясёлымі жартамі, "прыколамі" і г. д., і г. д., і г. д. — атрымаліся тыя пяць гадзін балавання ў сталічным ДOME афіцэраў. Сярод гасцей музычнага каментатара на пачэсным месцы была, вядома, музыка. Спявала і сама Элеанора. І не аб-што: французскі шлягер! Ды яшчэ ў дуэце з артыстам "Франкаспейн" беларускім артыстам, чьё імя — Віталі Жукофф. Газеты пішуць, што гэты дэбют, магчыма, запачаткаваў новае адгалінаванне спецага і творчага жыцця Элеаноры Язерскай.
Брава, Непаўторнасці!

С. Б.

ДА ЮБІЛЕЮ
Д. ШАСТАКОВІЧА

У камернай зале сталічнай філармоніі адбыўся адметны канцэрт. Ён уяўляў сабой выступленне пры канцы навучанна ў Акадэміі музыкі асістэнта-стажора Вадзіма Сідарава (клас дацэнта кафедры камернага ансамбля Ірыны Галачкінай). Цікаваць выклікала выкананне вельмі складанага ў сферы камернай музыкі твора — Фартэпіянага квінтэта (ор. 57) Д. Шаптаковіча.

Гэты канцэрт прадумваўся старанна, з разлікам правесці яго ў пачатку кастрычніка. Бо ў гэтыя восенскія дні ці не ва ўсім свеце праходзяць канцэрты, прысвечаныя творчасці Д. Шаптаковіча, якому споўнілася 60 і годам якога абвясціла сёлетні год ЮНЕСКА. У вялікай зале філармоніі новы канцэртны сезон адкрыўся выкананнем 13-й сімфоніі вялікага кампазітара, і вось у камернай зале прагучаў яго Фартэпіянага квінтэт. У Беларусі гэты твор ігралі вельмі рэдка, нават на кафедры камернага ансамбля кансерваторыі. Таму ідэя выканання яго "на публіцы", безумоўна, — ідэя асветніцтва, "нашэння ў народ", і ў гэтым сэнсе адбылася прэм'ера.

Фартэпіянага квінтэт — складаны твор не толькі ў простым выканальніцкім плане, але і ў эмацыянальна-псіхалагічным. Ён вымагае ад музыкантаў сталасці думкі, велізарнай затраты энергіі, як фізічнай, так і духоўнай. Паводле слоў Ірыны Галачкінай, галоўнае, што было ў нашых выканаўцаў — гэта жаданне данесці думкі кампазітара да слухачоў і быць чыстым перад яго памяццю.

"У прыцыпе, — працягвае яна, — гэта атрымалася, твор прагучаў прафесійна, хаця, вядома, няма мякка дасканаласці. Асабліва прыемна, што ў выкананні квінтэта "на чыстым энтузіязме" ўзялі ўдзел людзі рознага ўзросту, з розных калектываў і пры невялікай колькасці рэпетыцый змаглі сыграць збалансавана, роўна, натхнёна. Вадзім Сідараў — вельмі ўдумлівы, сур'ёзны піяніст, за якім — наша музычная будучыня. Ілля Жукоўскі (віяланчэль) — музыкант "са стажам", ён іграе ў Дзяржаўным камерным аркестры, з'яўляецца салістам ансамбля старадаўняй музыкі Кантабіла". Ала Бабіліна (1-я скрыпка) і Вольга Трафімава (2-я скрыпка) — артысты аркестра тэатра оперы і балета. Партыю альты выконвала Маша Зайцава — студэнтка 1-га курса Акадэміі музыкі. Усе яны мае былыя і цяперашнія студэнты".

Акрамя Фартэпіянага квінтэта, у канцэрце прагучалі Саната для скрыпкі і фартэпіяна до мінор Л. Бетховена (партыя скрыпкі — Ала Бабіліна) і Саната для кларнета і фартэпіяна фа мінор І. Брамса (партыя кларнета — Валеры Малеенка). У такой хваляючай, але творчай атмасферы канцэрта Вадзіму Сідараву нельга было сыграць ніжэй чым на "выдатна" — з чым мы яго і віншум.

Наталля КСЕНЦ

Пытанні да сцэнографа Зіновія МАРГОЛІНА прасіліся ды назапашваліся спакваля. Пасля Пражскай кадрыенале, дзе мастак атрымаў "Срэбную трыгу" (за свой маскоўскі спектакль "Загнаны конь" у рэжысуры М. Пінігіна), па інтэрв'ю да яго рынуліся ці не ўсе газеты, грувасцячы памылку на памылку, — недачуўшы, непаразумеўшыся "з лёту", пасля чаго Зіновій пакрыўдзіўся і паабяцаў "маўчаць да наступнай кадрыенале, прынамсі...". А загаварыў толькі таму, што пытанні датычыліся справы, і толькі справы.

ВАГА ТЭАТРАЛЬНАЙ
ПРЫГОДЫ

— Зіновій, усе рэжысёры хочуць, каб афармленне спектакля было вобразным, дакладным, адпавядала ўсім патрабаванням ды вымогам матэрыялу, але і каб хораша транспартавалася... Як ты працуеш?

— Усе рвуцца за мяжу — каб зарабіць. Часцей за ўсё такі выезд — не на тэатральныя фестывалі, дзе трэба добра паказацца, каб трапіць у добрую кампанію калегуў. Таму праблема "крутлівага афармлення" больш раздражняе. Няма азарту, як у выпадку вырашэння мастацкае задачы. Трэба ўсё рабіць, каб толькі тэатр... выехаў. І выехаў толькі каб зарабіць. Такі вядомы тэатральны канфлікт... Уяўляеш, дызайнеры фірмы Soni вынайшлі маленькі магнітафон — толькі дзеля таго, каб пракручваць касеты. Вакол яго ўтварылася цэлая культура! Такім чынам вырашалася канцэптуальная, мастацкая праблема...

— Бедныя тэатры тлумачаць, што аддаюць перавагу эстэтыцы немажоннасці. Асабліва калі ўзровень таго, што паказваюць, не дужа стасуецца з узроўнем нашых творчых запатрабаванняў. Ці не правакуе гэтая — не, не эстэтыка, а маленькая хітрасць, — страту творчае формы?

— Андрон Канчалюўскі практыкуе на Захадзе пастаноўкі опер. У яго спыталіся пра лакалічную эстэтыку іх афармлення. Ён адказаў... Маўляў, вы не ўяўляеце, колькі каштуе гэты лаканізм, гэтая прастата. Таму — размажумся. Убачым розніцу між немажонным тэатрам — эстэтычна немажонным ды гаротным і ўбогім тэатрам — фінансава. Часцей мы сутыкаемся з гаротным тэатрам. Калі ж весці гаворку пра стыль (а весці яе пажадана маючы на ўвазе сусветную сцэнаграфію, бо інакш губляем артысты і пункты адліку), — у нас, у беларускіх сцэнографуў, проста няма патрэбнага тэатральнага аб'ёму, абдыму, ахопу. Так што ў дачыненні да беларускага тэатра тваё пытанне некарэктнае. А што да сусветнай сцэнаграфіі, дык... яна не мае цяпер пэўных, вызначаных або акрэсленых межаў. Постадэрнізм у сам спосаб існавання сцэнаграфіі прынёс эклектыку; эклектыка — гэта цяпер таксама стыль! Але пра яго цяжка разважаць практыку.

— Будзем думаць, што канцу любой эпохі ўласцівая менавіта эклектыка...

— Тады — і бязмежка! У параўнанні з васьмідзесятымі гадамі — у сцэнаграфіі ўсё вельмі ўскладнілася. А памятаеш сямідзесятыя, суровы стыль, які мы маглі і выплумаць, і апісаць? Тэатр, маючы найдалікатную прыроду, шмат стаў прымаць з іншых відаў мастацтва, нават з камп'ютэрнай, з кліпавай культуры. Ёсць у сучаснай сцэнаграфіі асобы, якіх складана вызначыць нават па стылях, кірунках, хіба толькі адным — яны асобы канца тысячагоддзя. Між тым і асобы гэтыя да такой ступені рэзкія, што па іх ніколі не зразумееш, якой эпохі, якога канца яны... Каб хоць намагчыся гэта асэнсаваць, выплумаць, патрэбны дакладны, шырокі і вельмі дарагі дослед-аналіз. Мо варта весці гаворку пра асобу-кірунак, пра асобу-свет? Яны ж перарабавалі ўсё, што ёсца сёння ў візуальным мастацтве. Перафразуючы вядомае — "Дзяржава — гэта я", можна сказаць пра такіх — "Мастацтва або кірунак — гэта ён". Я для сябе класіфікую працесі: мастакі, якія робяць так, як я здолею і якія робяць так, як мне не зрабіць. Немажонны тэатр радавадам з пляца (свецкім тэатрам ужо з часоў Адраджэння займаліся багатыя людзі). Мо тады ён быў больш гнуткі? Мо ён і гісторыі сусветнага тэатра больш даў, каб нам цяпер думаць, што вытокі сучаснага лаканізму ў ім? Але ўбогі, гаротны тэатр часцей за ўсё — не ад браку сродкаў. Але ад браку розуму. Ад дурной галавы, праба. Якраз цяпер шмат хто з вядучых рэжысэраў свету працуе — як Брук, як Стрэлэр, лаканічна і са сцэнографам. Бо існуе рэжысёрская эстэтыка, паводле якой у прастору спектакля як мага менш трэба наладаваць дэкарацыі і як мага больш — самога чалавека. Жэсты ягоныя, рухі! Гэта эстэтыка — эмацыяна-інтэлектуальная,

духоўнага тэатра... Часцяком, паўтараю, афармленне "з нічога" — вельмі складанае ў выкананні і вымагае процьмы грошай. Я бачыў "Вялікую магію" Стрэлера ў Маскве: самаю галоўнаю дэтאלлю афармлення была мармуровая падлога, якую італьянцы прывезлі з сабой. А маскоўская нашумелая "Арэстэз"? Гэта ж амаль пустая прастора, але... колькі каштуе!.. Сам праект быў шалёна дарагі. Лаканізм і прастадушша, зважым, — надта розныя катэгорыі...

— Нашы заўсёдня спасылкі на Еўропу — ці не пошукі армянскага, стандартаў, пунктаў адліку? Памятаю, пасля Прагі ты сказаў: "Там з тэатрам усё як мае быць. Ім займаюцца тыя, каму выстае галава".

— Ёсць "Тутэйшыя" Купалы, якіх Пінігін геніяльна разгледзеў колькі гадоў таму. Яны, паэт з рэжысёрам, два відучыя, не толькі накрэслілі нашу будучыню. Яны вылучылі сам спосаб нашага існавання які... распаўсюджваецца на ўсё: ад палітыкі — да мастацтва. Мы — паміж дзвюма магутнымі цывілізацыямі. Кожную хвіліну пачуваемся Эноскамі, лётаючы то ў адзін, то ў другі бок. У кантэксце савецкай (саўковай) культуры мы існавалі (і нас успрымалі) у рэчышчы рускага тэатра (і ці трэба з гэтым змагацца? Бо за гэтую выснову аднаго разу мая галава ледзь фізічна не пацярпела ад цвёрдай рукі тэатральнага крытыка...). Ад рускага тэатра мы адышлі. Фігура Смялянскага ("раскіданне МХАТ — правобраз раскідання СССР") дзесьці ў смаленскіх туманах. Да Еўропы, нягледзячы на вядомыя партызанскія сцяжыны, ніяк не далінем. Але шмат для каго і гэта — выйсе! Цудоўная нагода вынаходзіць уласныя стандарты на ўсе выпадкі жыцця, выштучкоўваць "тутэйшую геніяльнасць"... Нябеспака зрабіцца тэатральным ідыётам цяпер відэаважная: што б тут ні мудрагеліў наш улюбёны Мікалай Пінігін з калегамі-талентамі, спектакля, скажам, узроўню і значнасці Эфросавай "Жаніцьбы" Беларусі апошніх дваццаці гадоў не знала. Ёзаф Свобода, званы і геніяльны чэшскі сцэнограф, які аб'ездзіў увесь свет і працаваў ледзь не з усімі выбітнымі рэжысёрамі, заўважыў, што тэатр цяпер ёсць... толькі ў Англіі ды ў Расіі, — там, сказаў ён, тэатр адчуваюць скурай. А ўсе астатнія — у астатку. Трэба арыентавацца толькі на выключнае.

— Ці існуе школа, да якой бы ты мог сябе далучыць?

— Няма. На жаль. Кажу пра гэта без какецтва і нават са скрухай. Я не да такой ступені сур'ёзна мастак, — які б вынайшаў свой стыль у тэатры ды каб яшчэ і рэжысёра за сабой пацягнуў. У мяне, скажам, крызіс наспявае. Трэба... ну, не эстэтычныя скільнасці памяняць, а... як жанчыны любяць — ці то пастрычыцца, ці то колер валасоў змяніць.


— Патрэбна новая якасць?

— Але. Адчуваю, наспеў час зрабіць тое, чаго рабіць пакуль не патрапляю, нават не хачу. Трэба сябе крыху паламаць, бо... выгадаваў, адметны жалезабетонны хрыбет ўсярэдзіне, бо руку набіў-намастачу. Гэта блага. На самай справе я чакаю такога матэрыялу, які... незразумела як рабіць. Ведаю, што працаваць буду са сваім рэжысёрам, бо з чужымі няможна рызыкаваць. Варта, каб быў свой — Пінігін, Катавіцкі (які, дарэчы, яшчэ на сцэне нікому ніколі не падпарадкаваўся як рэжысёр — непаўторная асоба).

— У цябе ёсць да рэжысуры пэўныя патрабаванні?

— Рэч у тым, што для мяне пастаноўка спектакля — не работа. Гэта — акцыя. З'яўляцца. Гісторыя. Як у Маскве з Зельдзіным "Загнаны конь"... Я ж начытаны хлопчык: "Свінарка і пастух", Крэзьль, чорныя лімузіны, прыёмы ў Сталіна... Сустрэкаю чалавека, у якога за спінай жыццьяліс... пакалення. Гісторыя! Ён мне цікавы нават не як артыст, а як "чалавек гістарычны". Таму ў рабоце — з рэжысёрам, які таксама мусяць быць цікавы мне, — важная пэўная адцягненасць. Адасобленасць. Я не люблю сур'ёзных рэжысэраў,

якія на сцэне спраўджаваюць самую важную справу ў сваім жыцці. Гэта — тэатральнае ідыётства. Я з рэжысёрам мушу трапіць у нейкую гісторыю... каб потым з яе выблытавацца — хоць сабе і ў скандал. Паехалі з Пінігіным у Віцебск ставіць "Сродак Макропуласа" — у маёй біяграфіі з'явілася фенаменальная Святлана Акружная, дзівосныя віцебскія артысты Трушко, Коштыс, Валеры



Макет афармлення спектакля "Ідылія" В. Дуніна-Марцінкевіча ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы.



Сцэна са спектакля "Яго сны" ў Дзяржаўным маладзёжным тэатры Беларусі.

Маслюк — дырэктар, сур'ёзна дзядзька ў кабінце і... з сарамлівай усмешкай на рэпетыцыях... Медалі на кадрыенале — гэта тое, што потым на падушчках панясуць перад нагамі. Мне людзі патрэбны, іхнія гісторыі, аповяды, грамадаванне з імі. Для мяне часам тэатральная прыгода важней за вынік-спектакль. Я шалёна люблю людзей тэатра: такіх нідзе ніколі не убачыш! Да сёння памятаю... пах кавярні Рускага тэатра ў Вільні, дзе ставіў Барыс Луцэнка, або начоўку на салдацкіх жалезных ложках у тэатры Савецкай Арміі ў Маскве (гэта толькі цяпер за тэатр адказвае армія руская), — там за кулісамі ходзяць дзедзікі ў пагонах, а да дырэктара звяртаюцца "таварыш генерал". Гэта бачыць ды адчуваць для мяне — важней, як атрымаць усе медалі, прэміі ды зрабіцца галоўным мастаком свету. Я да сябе... весела стаўлюся...

Гутарыла Жана ЛАШКЕВІЧ
Фота Аляксея МАЦЮША і Віт. АМІНАВА

ЗАЛОЖНІКІ МЕЛЬПАМЕНА, або НЯЗВЫКЛЫ ПОЗІРК НА ОПЕРНУЮ "ЗОРКУ"

Усё створанае Богам на гэтай планеце грунтуецца на іерархіі, іерархічнае прырода, іерархічнае грамадства, іерархічны нават свет зладзеяў і прастытутаў. Ну, а кожная іерархія вызначае эліту, г. зн. вышэйшы пласт дадзенай дзяржавы, дадзенай прафесіі, дадзенага стылю жыцця. І ў гэтым няма ніякай пыхлівасці і снэбізму, эліта — гэта нармальны прадукт здаровага грамадства. Больш за тое, увесь цывілізаваны свет ладзіць сувязь праз эліту, і калі дзяржава не мае яе, значыць, для свету яна проста не існуе...

Такім чынам, хто ж адносіцца да свету эліты?.. Гэта дзяржаўныя дзеячы, дыпламаты, вучоныя, мастакі, "зоркі" кіно, эстрады і... адасобленая, быццам востраў, каста "операў дзіваў". Чаму адасобленая? Ды таму, што, надзяляючы іх усімі матэрыяльнымі выгодамі, якія мае астатні свет эліты, грамадства яшчэ і прызнае іх сапраўднымі носьбітамі боскай прыгажосці, высакароднасці і вытанчанасці...

Але гэта — там, "у іх". Вернемся ж у родны наш свет і паглядзім, што ж было ў гэтым сэнсе наша грамадства.

На першы погляд, усё досыць добра прыстойна: ёсць оперны тэатр з адметным абліччам, ёсць оперны рэпертуар, прычым пастаўлены на мовах арыгіналаў, ёсць оперная труппа, якая выязджае ў "тую самую Еўропу", ёсць оперныя прымы, не абдзеленыя ні голасам, ні паставай... Але ж ці ўсё сапраўды добра ў "каралеўстве дацкім"?

Я стаю ў закулісным калідоры опернага тэатра, гляджу на салістаў, якія праходзяць міма мяне, і нешта не заўважаю таго элітарнага "прымадоннага" дабрабыту і непрыступнасці, хутчэй я бачу нейкую ці то журбу, ці то расчараванасць... Магчыма, гэта індывідуальная адметнасць? Ды не, у большай ці меншай ступені гэтая рыса праўдліва амаль на кожным твары. Нарэшце, набіраюся смеласці і перастаю на нябачную рысу, якая аддзяляе артыстаў ад "простых смяротных"...

Мая суразмоўца — адна з вядучых салістаў беларускай оперы Нагіма ГАЛЕЕВА.

— Нагіма, агульнапрызнана, што свет оперы — гэта эліта з эліт, і пра жыццё операў "зорак" ходзяць легенды. Але, аказваецца, у нашым грамадстве гэты бок жыцця абстаўлены ўжо занадта сціпла, я б сказаў, нават без неабходнага шуму. Мы столькі наслухаліся пра сваіх нават навастаных эстрадных "зорак" і амаль нічога не ведаем пра вядучых салістаў оперы... Я хацеў бы крыху высветліць гэты бок нашага жыцця... Як вы адчуваеце сябе ў якасці вядучай салісткі оперы ў нашым горадзе? (Пры гэтым я заўважаю ў вачах Нагімы столькі іроніі, што адчуў неабходнасць перайначыць пытанне). Але ж, паспрабуем пачаць з чаго-небудзь добрага. Вось вы шмат разоў бывалі на гастрольх у Іспаніі. Як вы там пачуваліся?

— Прымалі нас цудоўна, былі пастаянныя аншлагі, захопленая і раскаваная атмасфера. Адчувалася, што для іспанцаў — гэта сапраўды

свята. Яны доўга і бурна дзякавалі і салістам, і аркестру, і хору...

— Але гэта датычыць усяго калектыву. А мяне цікавіць манера, стыль, традыцыя іспанцаў выказаць індывідуальную ўдзячнасць — г. зн. як паводзяць сябе прыхільнікі не з боку сцэны, а з боку кулісаў, грымёрнай, службовага ўваходу?..

— Многія падыходзілі пасля спектакля і ў грымёрную, і да службовага ўваходу, і проста на вуліцы... Паводзілі сябе вельмі лачліва і нязмушана. Ужо само іх з'яўленне ў грымёрнай было незвычайным. Спачатку ў пакой урываўся цудоўны водар, а следам — элагантна апранутыя людзі... Прыходзілі часам з кветкамі, часам з шампанскім, з цукеркамі, часцей проста з праграмак — па аўтографу. Пытанне "з чым прыйсці" для іх абсалютна непрынцыповае, важная зусім натуральная патрэба выказаць свае эмоцыі і ўдзячнасць непасрэдна артысту. І гэта не можа не крануць, таму што ў гэтым выяўляецца стаўленне і да цябе асабіста, і да людзей мастацтва наогул, якіх там паважаюць, любяць і абагаўляюць...

— А што вас чакае пасля спектакля ў родным горадзе?

— Пранзілівы вецер на тралейбусным прыпынку...

— Што ж, тады вернемся ў Іспанію...

— У Саламанцы ў дзень другога спектакля я прыйшла ў залу як глядач, паглядзець працу сваіх таварышаў. Раптам я чую воклічы: "Сін'ёра Галеева, сін'ёра Галеева...". Мяне абступілі глядачы, якія былі на першым спектаклі, дзе я выконвала партыю Сузукі ў "Мадам Батэрфляй". На іх тварах было столькі радасці і ўдзячнасці... "Гэта было дзівосна", — гаварылі яны. Уяўляеце, не проста добра, а — дзівосна. А што яшчэ трэба нам, артыстам? Добрае слова...

— А часта вас пазнаюць і звяртаюцца на вуліцах Мінска?

— За 16 гадоў працы ў оперы — ні разу.

— Але ў грымёрную прыходзяць?

— Як правіла, прыходзяць толькі знаёмыя. І, думаю, прычына такога стаўлення не ў маёй персоне. Проста ў нас няма такой традыцыі...

— Магчыма, сітуацыя з часам усё-такі мяняецца?

— Прынцыповых зменаў я не заўважаю.



Праўда, у оперы пачалі з'яўляцца прадстаўнікі прадпрымальніцкага свету, але відаць, што прыходзяць яны не дзеля эстэтычнай асалоды, а з меркаванняў прэстыжу. Таму іх з'яўленні выпадковыя. У сапраўднага прыхільніка оперы пастаянная і патрэба, і здольнасць браць тое, што даюць яму музыка і артысты. А калі гэтай патрэбы і здольнасці няма, то глядачу сумна, ён ідзе з тэатра пусты, і другі раз калі і прыходзіць, то не хутка...

— Няўжо ў зале няма заўсёднай?

— Ёсць, вядома. І сярод іх, дарэчы, прадстаўнікі замежных пасольстваў, але пагоды яны, на жаль, не робяць.

— Атрымліваецца, што ў Іспаніі вы адчувалі сябе больш паўнацэнна?

— Як артыстка, ды і проста як чалавек, на замежных гастрольх я адчувала сябе непараўнана лепш, але па сапраўдному адчуць сябе вядучай салісткай можна толькі на індывідуальных гастрольх...

— А ў вас былі такія гастролі?

— Так, была нагода — з кіеўскай операй я выступала ў Германіі, Швейцарыі, Францыі. Помню пытанні здзіўленага імпрэсарыю запрашаючага боку: "Чаму вы не працуеце на Захадзе? Вы ж — "хай квалітэ"? Што я магла яму тады адказаць?..

— Ну, а цяпер гэта магчыма?

— Мінск не ўваходзіць у сусветную кан'юнктуру культурных гарадоў, таму сур'ёзны імпрэсарыю да нас проста не прыязджаюць. Нас калі ангажыруюць, то оптам, адразу ўвесь калектыву. У Маскве і Санкт-Пецярбурзе

нават студэнты маюць шанц атрымаць кантракт з еўрапейскімі тэатрамі. Нашы былія салісты Марыя Гулегіна, Вячаслаў Полазаў, Міхаіл Рысаў трапілі на заходнюю сцэну дзякуючы асабістым сувязям або выпадку, іншай магчымасці трапіць на вочы сур'ёзным імпрэсарыю ў нас, на жаль, пакуль няма.

— Значыць, пакуль мы самі не спазнаем, не ацнім і не ўславім свае таленты, ніхто ў свеце не будзе ўспрымаць нас усур'ёз...

— На жаль... А пакуль "операў прыма" ў нас — гэта простая савецкая жанчына, "працаўніца культурнага фронту", якая адпрацоўвае свой долар за спектакль, як калгаснік у свой час адпрацоўваў рубель за працадзень. У Югаславіі адзін паклоннік літаральна ўкленчыў перада мной, ён не мог паверыць, што я магу загаварыць з ім, зірнуць на яго. У іх артысты — гэта ўзровень дыпламатаў і дзяржаўных дзеячаў... І гэта ў маленькай Югаславіі! У нас жа артыстка — гэта, даруйце, ледзь не жанчына лёгкіх паводзін...

— Скажыце, Нагіма, што ёсць у вашым жыцці за межамі тэатра, што памагае пераносіць такія выдаткі душэўнай энергіі?

— Наша прафесія такая, што вымагае поўнай самааддачы, і ні на што іншае не застаецца ні часу, ні сіл...

— Напэўна, трэба быць вялікім філосафам, каб, разумеючы ўсё гэта, не кінуць тэатр, не залезці ў пятлю, а зноў і зноў выходзіць на сцэну?

— Як гэта ні банальна гучыць, але на самай справе выбару ў нас проста няма. Той, хто адкрыў у сабе гэтую прызнанасць — быць інструментам вышэйшых сіл, ужо не здатны супрацьбуцца прызначэнню, а можа толькі служыць.

— Дзіўная супярэчнасць: вышэйшымі сіламі вы закліканы, а грамадствам, у якім жывяце, не закліканы. Вы не адрынуты, не — вас проста ігнаруюць. Г. зн. опера ў нас існуе не як патрэба грамадства, а як наменклатурная адзінка, бо трэба ж некуды вадзіць дэлегацыю...

— І пакуль так будзе працягвацца, ускраіна Іспаніі для цывілізаванага свету будзе значна бліжэй да цэнтра Еўропы, чым Беларусь з яе геаграфічнай бездакорнасцю.

На гэтым наша сумная, але небескарысная гаворка закончылася. Праз пяць хвілін пачыналася рэпетыцыя...

Сяргей ГАЛАВЕЦКІ, кінарэжысёр

На здымку: заслужаная артыстка Беларусі — Н. Галева — Эбаль ў оперы "Дон Карлас".

Фота В. МАЙСЯЁНКА

Спадчына

ЗАБЫТАЕ ІМЯ

З году ў год у рыжскую кватэру Ганны Рыгораўны Жарабцовай прыходзілі падлеткі, маладыя хлопцы і дзяўчаты. Сівенькая, сталага веку жанчына давала прыватныя ўрокі спеваў. Яшчэ ў 1922 годзе яна пакінула савецкую Расію. Мажліва, выбар камерная спявачка і педагог зрабіла досыць правільны. Хіба ж была гарантыя, што яе паходжанне не стане прычынай для арышту праз год-два, праз дзесяцігоддзе?.. Усё ж такі нарадзілася Аня (а здарылася гэта ў Гародні 13/25 верасня 1868 года) у сям'і камандзіра Пермскага палка. Такая акалічнасць наўрад ці выпала б з поля зроку пільных спецслужбаў маладой таталітарнай дзяржавы. Што ім, гаспадарам-уладарам, да вялікага таленту, да яго палёту над усёякімі там "ізмамі". І застанься Ганна Рыгораўна ў Расіі, то зусім не выключана, што не мінавала б канцлагера сталінска-берыёўскай сістэмы...

Хто ж яна, — Ганна Рыгораўна Жарабцова-Андрэева (па прозвішчы першага мужа — Яўрэінава)? Дзе, на якой прыступцы яе месца ў гісторыі музычнай культуры?..

Адукацыю напачатку Аня атрымала ў Екацярыненскім інстытуце. У 1887—1892 годзе навучалася ў Пецярбургскай кансерваторыі, у класе Наталлі Ірзэцкай. Асаблівую ўвагу Наталля Аляксандраўна ўдзяляла развіццю роўнасці, рухомасці і гібкасці голасу, інтанацыйнай выразнасці, распрацоўцы мастацкай інтэрпрэтацыі. І. С. Тургенеў

(пазнаёмілася з ім спявачка ў Парыжы) у адным з лістоў адзначыў Ірзэцкую як лепшую вучаніцу Паліны Віардо. Наталля Аляксандраўна творча засвоіла метадку яе выкладання. Дзесяцік спевакоў выхавала Ірзэцкая. Многія з яе вучняў выступалі на сцэнах беларускіх гарадоў.

У 1891 годзе Аня Жарабцова дэбютавала ў кансерваторскім канцэрте, арганізаваным А. Рубінштэйнам. Пасля вучобы была запрошана ў Прагу. Там прыняла ўдзел у прэм'еры оперы А. Рубінштэйна "Маісей" (22 чэрвеня 1892, Гарадскі тэатр). Праз колькі дзесяцігоддзяў Прага стане прытулкам Міхася Забэйды-Суміцкага. А пакуль жа ў сталіцы Чэхіі гучыць голас Г. Жарабцовай. Следам за Прагай яна на працягу двух гадоў выступае з канцэртамі ў гарадах Германіі: удзячная публіка вітае спявачку ў Берліне, Кёнігсбергу, Дрэздэне, Лейпцыгу, Гамбургу. Партыю фартэпіяна выконвае А. Рубінштэйн. Пазней Жарабцова гастралюе ў Амстэрдаме, Гаазе, Ротэрдаме, Парыжы, Лондане, дзе давала сольныя канцэрты, прымала ўдзел у сімфанічных вечарах.

Праз некаторы час наша зямлячка вяртаецца ў Расію. Вядзе актыўную канцэртную дзейнасць, выступае з гастрольямі ў Пецярбурзе, Маскве, Кіеве, Адэсе, Харкаве, Ніжнім Ноўгарадзе... Дарэчы, у 1894 годзе ў Адэсе Жарабцова выступае ў сімфанічным канцэрте пад кіраўніцтвам Рымскага-Корсакава.

І недзе ў гэтыя ж гады маладая, але ўжо вопытная, вядомая ў Расіі і ў Еўропе спявачка прыязджае ў горад свайго дзяцінства — у Гародню.

На вялікі жаль, немагчымым падаецца расшукаць нейкія фактаграфічныя сведчанні гастрольх Жарабцовай ў Гародні. І ўсё ж... Можна сёе-тое ўявіць з тых далёкіх дзён.

Згадаем гарадзенскую Каложа — царкву, збудаваную ў візантыйскім стылі. Яе сцэны маюць у сярэдзіне ўмураваныя гаршкі — галаснікі для лепшага гучання спеваў. Ці прыходзіла да Каложскае царквы спявачка? Як мяне падаецца, не магла не прыйсці. Каложская царква давала шанец правесці эксперымент са сваім голасам, з большай дакладнасцю разгледзець яго адценні, фарбы. Лічылася, што ў Жарабцовай было мецца-сапрана. Італьянскае тэзо перакладаецца як "сярэдні". Сапрана ж — "самы высокі пеўчы (жаночы або дзіцячы) голас". Звычайна сэнс у вымярэнне "сапрана" ўкладваўся наступны: "Каларатурнае сапрана... лірычнае сапрана". Выправабаць адценні, паслухаць гаму пераліваў, здаць самой сабе экзамен — лепшага месца на тое, чым Каложа, не знайсці. А вечарам — да ўважлівых і патрабавальных слухачоў. Правінцыйным па тым часе музычнае жыццё горада не назавеш. У Гародні працаваў выпускнік Пецярбургскай кансерваторыі арганіст і кампазітар І. Глінскі. А ў 1883 годзе было арганізавана літаратурна-музычнае таварыства. У Гародні гастралювалі Г. Есіпава, В. Давыдава, С. Рахманінаў...

Што ж было ў рэпертуары Жарабцовай? Першай наша зямлячка выканала рамансы

С. Рахманінава "Мелодыя", "Лёс", А. Глазунова "Мелодыя", А. Арэнскага "Шчасце", І. Стравінскага, С. Пракоф'ева. Многія вакальныя творы К. Дэбюсі, М. Равеля, Э. Шассона, Р. Штрауса ўпершыню прагучалі ў Расіі ў выкананні Жарабцовай-Андрэевай. Спявачцы прывяцілі свае рамансы Рымскі-Корсакаў ("Ангел", "Па небу апоўначы"), А. Арэнскі ("Паэзія"), А. Рубінштэйн.

У 1907—1922 гадах наша зямлячка выкладала сольныя спевы ў Пецярбургскай кансерваторыі (з 1913 года — прафесар). У сваёй педагогічнай практыцы Ганна Рыгораўна абаніралася на традыцыі вакальнай школы А. Ірзэцкай. Тая працавала поплеч, заўсёды адгуклася на запыты сваёй маладзейшай калеганкі, сваёй колішняй вучаніцы. А шмат хто з вучняў ужо Жарабцовай-Андрэевай пакінуў свой след у гісторыі музычнага мастацтва Расіі: гэта З. Арцём'ева-Ляонцёўская, М. Брыан, Л. Кіч, Я. Малініна. Урокі спеваў у нашай зямлячкі брала і Зоя Лодзія. Тая самая легендарная Лодзія, унучка Лодзі Лодзія, дачка Пятра Лодзія... Зоя Лодзія, дзякуючы каторай на доўгія дзесяцігоддзі да ўдзячнага слухача прыйшоў раманс "Где вы, счастливые дни".

Сёння імя Г. Жарабцовай-Андрэевай — у забыцці. Сучасніку зусім невядомы яе ўклад у музычную культуру, яе жыццё, поўнае багатых і ўражлівых падзей. Дык, можа, гарадзенцы першымі парупяцца пра вяртанне памяці аб выдатнай спявачцы апошняга дзесяцігоддзя XIX — пачатку XX стагоддзя?..

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ



У выставачнай зале Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў адкрылася выстава жывапісу, прысвечаная 80-годдзю з дня нараджэння і 60-годдзю творчай дзейнасці аднаго са старэйшых беларускіх мастакоў, прадстаўніка слаўтай Віцебскай мастацкай школы Уладзіміра Іванавіча Кухарава.

Пасля заканчэння ў 1938 годзе Віцебскага мастацкага вучылішча ён актыўна ўключыўся ў мастацкі працэс рэспублікі побач з вядомымі майстрамі рэалістычнай школы выяўленчага мастацтва, а з пасляваеннага часу і да сённяшняга дня прадстаўляе сваімі творами Віцебшчыну на Рэспубліканскіх выставах і за межамі Беларусі. У. Кухарава напаткаў зайздросны творчы лёс, ён з'яўляецца прыкладам для маладых творцаў у адданасці мастацтву, вялікай працаздольнасці і смеласці эксперыментальнага пошуку ў кожнай сваёй кампазіцыі. Вера ў сілу мастацтва, шчырае ўспрыманне жыцця, любоў да людзей, прыроджаная інтэлігентнасць дапамагаюць яму ствараць выразныя вобразы ў партрэтах сучаснікаў і тэматычных карцінах.

Чысціна каларыту, прастата і яснасць кампазіцыйных пабудов, запамінальная самабытная творчая манера здабылі майстру прызнанне як у колах спецыялістаў, так і сярод аматараў жывапісу. У пастаянных экспазіцыях вядучых музеяў краіны, у прыватных калекцыях знаходзяцца каля 200 палотнаў майстра. З 500 карцін, якія знаходзяцца ў творчай майстэрні мастака, адабрана аснова для юбілейнай экспазіцыі. А на мальберце, як заўсёды, стаіць чарговым чыстым падрабнікам з нацягнутым на яго палатном.

Нараджаецца новы твор.
Л. ДЗЯГІЛЕЎ

І ПІСЬМЕННІК, І ГРАМАДСКІ ДЗЕЯЧ

У кастрычніку спаўняецца 135 гадоў з дня нараджэння пісьменніка, грамадскага дзеяча, удзельніка народніцкага руху Дзмітрыя Лапо. Нарадзіўся ў прыгарадзе Гомеля Беліцы, памёр у 1936 годзе. З 1879 года Д. Лапо вучыўся ў Кіеўскай гімназіі, пасля на юрыдычным факультэце Кіеўскага ўніверсітэта, з'яўляўся актыўным членам кіеўскай групы нарадавольцаў. Прыязджаючы да бацькоў, вёў у Гомелі рэвалюцыйную работу. У 1885 годзе быў арыштаваны і сасланы ў Сібір. Спачатку знаходзіўся ў Табольскай, а пасля ў Енісейскай губерні. На гэты час і прыпадае захапленне Д. Лапо літаратурнай творчасцю. Пачаў пісаць апавяданні з беларускага жывапісу, занатоўваў уражанні маленства. Дэбютаваў у 1888 годзе апавяданнямі "Стукачка на р. Сожы" і "Патап Цяроха".

У 1890 годзе Д. Лапо вярнуўся ў Гомель, затым некаторы час жыв у г. Чыстапалі, але ў 1896 годзе па ўласнай волі паехаў у Сібір. Вытрымаў экзамен на званне юрыста, працаваў міравым суддзёй пры Краснаярскім акруговым судзе з адкамандазіроўкай у Мінусінск. Праз тры гады вярнуўся ў Краснаярск. Быў міравым суддзёй, членам, пракурорам акруговага суда. Супрацоўнічаў з многімі сібірскімі газетамі. Пад рознымі псеўданімамі выступаў на іх старонках з артыкуламі і допісамі. Пасля кастрычніцкіх падзей прымаў чынным удзел у культурным будаўніцтве ў Сібіры. У 1923 годзе, у прыватнасці, склаў дакументы, што вызначылі нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва народнасцяў енісейскай Поўначы. Захапляўся вывучэннем Сібіры, збіраючы краязнаўчы матэрыял. І ўсё ж асноўную цікавасць займае кніга Д. Лапо "Белорусские рассказы", што выйшла ў 1895 годзе ў Казані.

Віншуем!

ГАНАДУ ЧАРКАЗЯНУ — 50

Нарадзіўся Ганад Чарказян 18 кастрычніка 1946 года ў вёсцы Ерасхаун Акцёмбяранскага раёна (Арменія). У 1966 годзе скончыў сярэднюю школу, вучыўся ў тэхнічным вучылішчы, працаваў токарам на суднарамонтным заводзе ў г. Туапсе Краснадарскага краю. Пасля службы ў арміі быў вываццелем прафесіянальна-тэхнічнага вучылішча. У 1973 годзе ўзяў шлюб з беларускай і пераехаў на сталае жыццё

ў Мінск. Завочна скончыў індустрыяльна-педагагічны тэхнікум у Ерзване (1975), будаўнічы факультэт Беларускага політэхнічнага інстытута (1984). Працуе ў выдавецтве "Мастацкая літаратура".

Піша на курдскай, армянскай і рускай мовах. Першы верш "Зіма, стары і кажух" апублікаваў у 1963 годзе ў часопісе "Піянер" (Ерзван). Першая публікацыя на Беларусі — верш "Смугак Хатыні", які ў

перакладзе Ф. Яфімава ў 1977 годзе з'явіўся ў часопісе "Нёман". У перакладзе выйшлі кнігі Г. Чарказяна "Трываласць", "Колер дабрыні", "Прастора і час", "Плач" і іншыя. Піша таксама для дзяцей. У 1978 годзе выступіў з першымі апавяданнямі на рускай мове ў газеце "Во славу Родины".

З днём нараджэння, паважаны Ганад Бадрыевіч! Жадаем Вам доўгіх год жыцця, новых творчых поспехаў!



КАБ КУРДСКАЯ ЗОРКА СВЯЦІЛА!

На зямным шары курдаў звыш 40 мільёнаў. Народ горды, годны, працавіты, прыгожы і як казала мама мая, галавісты.

У кроплі вады можа адбіцца ўвесь акіян, з ягоным характарам, з ягонай сілай, а ў адным чалавеку можа выявіць сябе цэлы народ. Гэта ў шчаслівым выпадку. І асабіста мне, а лічу, што не толькі мне пашанцавала скласці самае лепшае ўражанне пра курдаў па адным прадстаўніку, сябру маім Ганаду Чарказяну.

Калі не містычна, дык загадкава, гэта ўжо дакладна, узнік гарачы чарнявец — вытанчана тонкарысы, журботнавокі. Малады паэт. У выдавецтва накіраваў яго і першую кнігу паэзіі багаславіў зямляк мой Пятрусь Броўка. І зусім не ў стылі дэкадных вершаў пісаў Ганад Чарказян:

...У дні адчаю,
у дні сумнення
Быў родным бацькам
Броўка Пятрусь.
...Я ў Беларусі
адчуў сябе курдам...
Мне роднае ўсё
ў беларускай хаце.

І ў горах
мне беларус — зямляк.
Мая дарагая,
другая маці,
Прымі, Беларусь,
падзяку падзяк!

У Беларусі ў курдскага паэта нарадзілася дачушка, нарадзіліся і новыя вершы. Бо ў жонкі ўзяў ён прыгажуню беларуску. І новыя кнігі паэзіі багаславіўлі сам Васіль Быкаў, Алег Лойка дый я не гэтудыкі па сяброўству, як па захапленні паэзіяй тонкай па сваёй няўлоўнасці ды глыбокай па сваёй усходняй мудрасці.

Перад тым, як пісаць слова пра Ганада, вырашыў зірнуць у Броўкаўскую энцыклапедыю. Што там пра курдаў сказана. А нічога. Пра курганы славы ёсць, пра кукурузу ёсць, а пра цэлы народ ні слова, ні паўслова. Відаць па прычыпе: мужык чаго не ведае, таго не есць. Няма ў асноўных тамах таксама нічога і пра Аляксандра Ходзьку. А гэта ён, сябра Адама Міцкевіча, каго вялікі польскамоўны ўсё-ткі беларус бачыў другім пасля сябе паэтам па творчай патэнцыі, вывучаў і даследаваў усходнія мовы і ў прыватнасці адзін з дыялектаў курдскае мовы. Толькі ў дадатковым томе з'явілася прозвішча Аляксандра Ходзькі і невялічкія звесткі пра быццога вучонага, дыпламата, выдатнага ўсходнаўсходняга.

Ганад Чарказян, вядома ж, не ведаючы пра тое, што пра курдаў нічога не сказана ў Беларускай савецкай энцыклапедыі, інтуітыўна пачаў засяляць літаратурную свядомасць беларусаў, калі льга гэтак сказаць, курдаўшчынай.

Акрамя вершаў, выдаў кнігу "Казак дзед Ганада" ды ўзяўся за прозу. І калі чыста паэзію лічыць за аблокі, дык прозу паэта можна прыраўняць да таго саду, дзе аблокі растуць.

Невыпадкова неяк падчас размовы Ганад інтэлігентна, але цвёрда заўважыў: "За мной сорак мільёнаў". Гэта адчуванне гордасці і адказнасці адначасна. І невыносна цяжка насіць у сваім сэрцы свой абражаны край, свой народ, матчыну мову. Сілы на гэце можа стаць толькі ў паэта. Здарылася так, што ў курдаў укралі іхнюю дзяржаўнасць, а значыць і свабоду. Васіль Быкаў прыводзіў курдаў як сумны прыклад таго, што робіцца з народам, у якога няма свае дзяржавы. І таму так пранікнёна гучаць радкі курдскага паэта:

Дзе курд у бяспраўі ў прыгоне,
А злыдням і пышна й барышна,
Там звонам трывогі й бяссоння
Гучыць маё сэрца няўцішна.

Паўстаньце, браты, спяць даволі,
Успомніце, дзе ваша сіла.
Парвіце ланцужжа няволі,
Каб курдская зорка свяціла!

Украдзены лёс свой вярніце,
Як іншыя робяць народы.
Бо славе сцюдзёна ў граніце,
Жывы прагне волі заўсёды...

Кожны дзень, кожную гадзіну паэт вяртаецца ў родны край радком, вобразам, гукам той мовы, якую атрымаў у спадчыну ад вечнасці, якая шаблятухай-ластаўкай зляцела з вуснаў маці. Дым Айчыны, дух роднага агменю грэе душу, журбоціць думку і малодзіць верш. Датклівы клопат трываліць веру:

Хапіла б толькі
Цярпення й сілы
Дыханне Айчыны
Чуць над сабой...

Вочы курда замілавана і ўдзячна глядзяць на Беларусь, але ўсё роўна бачацца ім і тая зямля й неба тое, што запалі ў іх з першага позірку. Гэта як і мілосць з першага позірку.

Далёка заўсё
Мяне звалілі лёс.
І восень не тая.
Не тая лістота.
Я плачу нябачна.
Я плачу без слёз.
Сябе толькі слухаць
Умее самота.

Любы выгнанец, блуканец, паязджанец шукае спагады, разумення ці хоць бы сумнай усмешкі ў самоты. Але самота — замроеная пані, якая занятая толькі сваёй асобай, толькі самай сабою.

Курдскі паэт жыве і нашым, беларускім клопатам і неспакоем, напамінаючы нам, як мусім бараніць сваю дзяржаўнасць, сваю беларускасць. Напамінае не з лозунгавай надакучлівасцю, а з усходняй прытчывасцю.

І геніяльны не стане
Геніем на чужыне.
Карэніе без глебы
Вяне.
І зорка без неба
Гіне.

Гора таму,
Хто не мае
Роднай зямлі,
Айчыны.
Мова яго
Як нямая.
Адзін ён,
Але не адзіны.
Ён не пачуе блізка
Родных людзей
Дыханне.
Долі ягонай калыска,
Як шыбелля,
Без калыхання.
Калі б магла,
Палацела
Душа,
Каб усё зыначыць.

Як што каму
НеразуМЕЛА,
Яшчэ я магу растлумачыць.

Гэта толькі сацыялістычны рэалізм мог даўмецца да паняцця аптымістычнай трагедыі. А на працягу ўсёй нязвычайнай вечнасці трагедыя была і застаецца толькі трагедыяй. І паэты ўсіх стагоддзяў хацелі дакрычацца

да глухой абыякавасці й да агрэсіўнай заваёўніцкай сілы, баронячы родную мову.

У абарону ў курдскае й беларускае мовы крычаць радкі Ганада:
Хто мову продкаў сваіх
Не кахае,
Не даражыць адзінай Айчынай,
Няхай прыстання відзе не мае,
Сляды шукае
Гайні ваўчынай.

Як пакапень той
Палямі чужымі
Ён будзе каціцца
І ўдзень і ўночы.
Ён вецер прывеціць
Што злосці ўздзіме
Пясок з падмурку,
Дзе дом сіроты.

Аддзячаны, як жабрак,
Чужакамі
Ён будзе костку
Даглыдваць са смакам.
Забыты людзьмі,
Не прызнаны ваўкамі,
Згубіўшы імя,
Дагніе ваўкалакам.

Ганад Чарказян лічыць сябе вогнепаклоннікам. Бо пакланяецца агню, які шматуе цемру, агню, які ператварае ў дзмышынкі ўсё слабакрылае й сквапнае, агню, які гартуе дужыя й шчодрія душы.

Мне як кішонаму паганцу вогнепаклоннік бліжэй чымся які праваслаўны ці ісламскі фундаменталіст.

Агонь гарыць і нават дымам не задумаецца, для якой канфесіі б'ецца пякучае сэрца ягонага полымя.

Агонь паэзіі пільнуецца свайго агменю. Рознамоўныя агні паэзіі гараць, каб святлей рабілася на зямлі й на небе душы людское.

Дык хай гараць і не тухнуць пад позіркамі сваіх зорак!

Усе цытаты прыводзіў я ў сваіх перакладах, хоць перакладалі і перакладаюць вершы Ганада Чарказяна многія паэты. І лічу натуральным слова сваё пра зыбра закончыць сваім вершам, прысвечаным яму ж, Ганаду Чарказяну.

ПАЗЫКА

Курда курд сустрэне на млыне —
Гэта значыць,
Што бадай ніколі.
Показку далі ў дарогу мне
У пустэльністым туркменскім полі,

Дзе было ўраджайна праз вякі
На пясці й вярблюджую калочку.
Курд спячэ ў выгнанні праснакі
З дыму роднага —
З мукі балючай.

Страчаны бацькоўскі край,
Як рай,
Прагне хоць у снах душа наведцаў.
Божа,
Забывіце не пакарай,
Маладзік змяняючы на ветях.

Зоркі пільна
Свой шануюць гурт,
Каб не знікнуць
Знічкамі ў адчаі.
І глядзіць на неба
Сумны курд,
І ў самоты моцы пазычае...

Рыгор БАРАДУЛІН

ГЭТА НІЯКАЯ НЕ ДРАБНІЦА...

У народных песнях выяўляецца характар, тэмперамент, светапогляд таго ці іншага этнасу. Калі прадоўжыць гэты пералік, то з поўным правам можна сказаць, што ў песнях відны і недахопы народнага характару, і хібы ладу жыцця, і многае іншае.

Што падштурхнула мяне да такіх разваг? Беларуска народная песня "Драбніца драбніца", надрукаваная ў традыцыйнай рубрыцы "Звязды". Не тое, каб я не чула яе, не ведала зместу. І чула, і ведала, і падпявала мо не раз. Але адно — успрымаць тэкст на слых, і зусім іншае — бачыць, чытаць яго вачамі, калі ён прадстае без меладных акрас, ва ўсёй сваёй сэнсавай "галізне".

Нагадаю сюжэт песні. Сабралася "бедна галота" (у другіх варыянтах — басота) і весяліцца: п'е мёд (мабыць, медавую), гарэлку, віно. Кампанія ўжо "цёпленкая" і настроена досыць агрэсіўна: "А хто к нам прыйдзе, будзе смяяцца — будзем біць таго". А тут, як на тое, і госьць надарыўся — той самы старонні і цвярозы назіральнік, які можа падняць са смех. Гэта не іхняга поля ягада: чалавек багаты. Найперш яму стала цікава, а за што ж гэтая голь п'е? На пытанне не адказалі (і так ясна — апошняе прапіваюць) і прапанавалі далучыцца да кампаніі, выпіць разам. Той, аднак жа, парушае законы гасціннасці, адмаўляецца. На "дурніцу", пэўна, не прывык, а сваіх не то шкада, не то сапраўды купюра буйная, сотка, і недзе размяняць. З-за такой непавагі вынікла бойка: нязваная госьця натаўклі і выкінулі.

Добра разумею: гэты літаральны пераказ жартоўнай песні выглядае парадыйна, і не адзін фалькларыст перасмыкнецца, прачытаўшы яго. Тым не менш — з песні слова не выкінеш; я нічагусенькі не прыдумала "ад сябе", адно абстрага-

валася ад плаўнай мелодыі і выразнага рытму, які ў песні нясуць не меншую, а, можа, і большую нагрукку, чым яе змест. Дарэчы, існуе і асучаснены варыянт "Драбніцы":

**Не хадзі ты, дзядзька багаты,
Дзе студэнцтва п'е...**

Вядучы звяздоўскай рубрыкі Міхась Шавыркін — сімпатычны, светлага пачатку чалавек — у сваім каментарыі да песні імкнецца скіраваць нашу ўвагу ў іншы бок: "за бяседаю (пры застоллі) ідзе яднанне людзей, адбываецца гартванне іхняга духу". Маўляў, сабраліся не каб наліцца, а каб здружыцца. Тут ёсць рацыянальнае зерне: спіртное аб'ядноўвае нават там, дзе няма іншых падстаў для яднання. За чаркай добра перамываць костачкі, плесці інтрыгі, выпрацоўваць сумесныя планы — і то не ў галале, а сама насам. Што застолле падчас прыўзнямае, адухоўлівае — чыстая праўда. Вось толькі — якое застолле? У нашай "Драбніцы" нават намёку няма на сямейнае ці якое-небудзь іншае свята — вяселле, талаку, радзіны, хрэсьбіны... Проста "пагудзец" сабраліся мужыкі. Дык і не дзіўна, што гульба скончылася бойкаю. Тое самае будзе, як дадому прыйдуць, да жонак...

Слушна заўважана ў каментарыі, што стрыжнем песні з'яўляецца сацыяльны канфлікт: галота апалчылася на багатага, які не пажадаў выпіць за яе здароўе. Такі сацыяльны падтэкст наводзіць на сур'ёзны развагі адносна нашага сённяшняга жыцця-быцця. Даўно вядома, што беднасць і п'янства — "блізнецы-браты". Не заўсёды нават адрозніш, дзе прычына, а дзе следства. Выраб спіртнога заўсёды быў манополіяй дзяржавы, і яна ніколі не грэбавала такім спосабам папаўняць сваю казну. І толькі падчас жніва зачыняюцца

ўсе сельскія крамы: уступае ў сілу сухі закон мясцовага значэння. Колас не будзе чакаць, пакуль праспіцца камбайнер.

Як вынікае з сусветнай практыкі, высокі ўзровень дастатку не прадугледжвае вялікай цягі да спартнога і, больш таго, супярэчыць ёй. І таму што заможныя людзі ведаюць цану капейцы, і таму што толькі на цвярозую галаву можна прыдумаць, як тую капейку прыдбаць, і таму што заможнасць патрабуе большай ступені занятасці і большага працалюбства. У Японіі рабочыя застаюцца пасля працы не для таго, каб "паццаць" (нашыя гэты робяць без адрыву ад вытворчасці), а каб сумесна ўдасканаліць той ці іншы вытворчы працэс.

Ёсць хлебасольныя славянскія традыцыі, а ёсць і савецкія звычкі. Варты сацыялагічнага даследавання і навуковага асэнсавання феномен усебеларускага ўцягвання ў п'яную вакханалію. П'юць акадэмікі і міністры, хірургі і пракуроры, дыктары і дырэктары, п'е як не ў сабе тэатральная тусоўка, не адстае наш брат-пісьменнік (таксама, мабыць, у інтарэсах яднання). Прыклад паказваюць зверху. Грандыёзнай п'янкай закончылася сёлета Купалле на вышэйшым узроўні ў Шклове. А потым будзе, як у вершы Вадзіма Шэфнера:

**Спят отважные, спят неважные,
Вьют треплет венки бумажные...**

І ў адзіноце будуць дажываць свой век "скарапасціжна" пакінутыя ўдовы...

Як аднойчы паведамлялася па радыё, па дадзеных нарколагаў у Беларусі алка-залежным з'яўляецца практычна **кожны чацвёрты мужчына**.

А зараз трохі звестак з псіхалогіі. Алкаголь — від наркотыку. У адрозненне ад астатніх, больш моцных, выводзіцца з

арганізма за двое сутак. Але нават аднаразовы яго прыём падаўляе выпрацоўку **эндарфінаў** — натуральнага наркатычнага рэчыва, якое дае тонус і настрой. Пытанне стаіць так: або павышаць тонус штучна, спіртным (што ўтварае залежнасць ад яго), або цярыцца і чакаць, пакуль запрацуе ўласная малая "фабрыка".

А вось як алкагольная залежнасць выглядае з пункту гледжання акультных навук. Да аўры кожнага пачынаючага ці са стагам алкаголіка прысмоктваецца так званая "лярва" — энергетычны чорны згустак, які літаральна высмоктвае сваю ахвяру, імкнецца яе загубіць.

На метафізічным узроўні праблема фармулёўка наступным чынам: кожны з нас сам выбірае свой шлях і свой жыццёвы накірунак. Могуць быць адно лёгкія знакі-падказкі — ці туды рухаешся. Нішто не прадмушае чалавека быць маральным супраць яго волі. Хочаш уда-сканальваць душу і служыць дабру — службы. Хочаш апускацца і траціць чалавечы воблік — траціць. Толькі ты бярэш на сябе вялікую адказнасць, і нават дзеці твае і ўнукі могуць адпакутаваць за твай грэх, або, як кажуць астралагі, "адпрацаваць".

...Колькі іх навокал — сініх тварамі, страшных, "заразных" для асяроддзя, страчаных для грамадства, небяспечных для сем'яў... А нас яшчэ палохалі нейкай карупцыяй! Ды карупцыя — гэта драбніца ў параўнанні з нацыянальным бедствам — п'янствам. Няўжо нішто з палітыкаў не дадумаецца да "антыалкагольнай камісіі" ў парламенце? Няўжо ніводная з жаночых арганізацый не возьме на сябе клопату за духоўнае і фізічнае здароўе нацыі?

Гэта выраз той выпадка, калі "тапелец" павінен выратаваць сябе сам. Бо атручанаму, здэградаванаму чалавеку ўсё роўна, у якой дзяржаве жыць і якой уладзе падпарадкоўвацца.

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

Успаміны

ЯГО СЯБРОЎКА

Калі вывучаем, чытаем, слухаем творы пісьменніка, пазта ці іншага дзедзя культуры альбо яго біяграфію, мы часта забываем аддаць належную ўвагу сяброўцы яго жыцця — жонцы. Калісьці Леў Талстой гаварыў, што каб у кожнага пісьменніка была такая клапатлівая жонка, як у Ф. М. Дастаеўскага Анна Рыгораўна (1846—1918), то ён змог бы дабіцца большага.

Мне невыпадкова ўспомніліся гэтыя словы. На пачатку 50-х я, жонка і сын былі суседзямі па доме ўдавы Янкі Купалы Уладзіслава Францаўна Луцвічы. Мы жылі ў доме, што стаіць па завулку Омскаму, што каля плошчы Перамогі ў Мінску (двухпавярховы дом N 7). Гэта было ў 1950—52 гг. Прайшло больш як 40 гадоў, а і цяпер, здаецца, чуеш яе ласкавы голас, бачыш вельмі добры, прыветны пагляд. Уладзіслава Францаўна ў той час была арганізатарам і дырэктарам музея Янкі Купалы, што знаходзіцца і цяпер у парку каля рэчкі Свіслач.

Цётка Уладзя, невысокага росту,

крыху паўнаватая, чорнаваласая, уставала вельмі рана. У цёплы час года, калі толькі ўздыдзе сонца, яна ўжо корпаецца ў сваім маленькім гародзіку, даглядае кветкі. Вельмі любіла разводзіць тыя кветкі, што сустракалі мы на лугах, у полі, у лесе, ля дарог.

"Яны нагадваюць мне Купалу, — гаварыла цётка Уладзя, — ён заўсёды з замілаваннем глядзеў на палявыя кветкі, ніколі не рваў іх. Навошта іх знішчаць, — гаварыў ён, — кветкі як нішто ўпрыгожваюць нашу зямлю, жыццё, яны растуць толькі для людзей". Па яе расказах Купала, як і яна сама, быў аматарам роднай прыроды. Ён лічыў, што Беларусі ў гэтым сэнсе пашанцавала. Наш ландшафт сваёй прыгажосцю, разнастайнасцю, колерамі, лясамі і далінамі, вадаёмамі і пагоркамі радуе і натхняе чалавека. Нават воблакі асаблівыя. Наша прырода робіць чалавека добрым, міласцівым, казаў ён.

Пасля смерці мужа Уладзіслава Францаўна аддала ўсё сваё жыццё служэнню, збіранню ў Мінску спадчыны. Дзякуючы яе

клопатам, мы ведаем Янку Купалу больш дэталёва. Акрамя таго, з яе расказаў вядома, што яна была першай чытачкай твораў мужа і першым яго крытыкам. З яе думкамі і ўражаннем пазт лічыўся, бо яна сама была аўтарам вершаў для дзяцей, педагогам.

Цётка Уладзя вельмі шанавала радзіму мужа. Ведаючы, што я з Уздзенскага раёна, гаварыла, што збіраецца зноў паехаць у вёску Луцвічы, Лазаровічы, Пяскі, што каля мястэчка Магільнае. Там жылі продкі Купалы. "Нейкая Боская сіла кліча мяне туды" — казала яна. Цётка Уладзя была веруючая. "Кожны чалавек павінен верыць. Вера — гэта духоўнае пачуццё сваёй годнасці. Светам кіруе вера", — гаварыла яна.

У выхадныя дні, пасля ранішняга агляду кветак, яна звычайна заходзіла да нас, на першы паверх, дзе мы кватаравалі. Завязвалася гаворка, найчасцей пра настаўніцкую работу. Уладзіслава Францаўна сказала неяк, што ў педагога павінен быць асаблівы характар. Калі хочаш прывяціць сябе гэтай прафесіі, трэба нястомна авалодваць педагогічным майстэрствам. Сама цётка Уладзя мела вялікія веды ў гэтай галіне, нават яе размовы

былі з педагогічным ухілам. Спачатку яна нібы знарок даверліва пыталася ў субяседніка: "Як вы думаеце, вось пра гэта?" І, цярыліва выслушаўшы, разбірала сказанае, тлумачыла, у чым справа, хто ў чым памыляецца. Яе крытыка была не надакучлівай, а спагадлівай, лагічнай, сяброўскай. Вышэй за ўсё яна цаніла любоў да выхаванцаў, да дзяцей. "Любоў, — гаварыла яна, — перадаецца не так словамі, як самім пачуццём".

Што гэта не проста словы, бачна было і па адносінах да нашага малога сына Славіка. Яна і частавала яго не раз, і падарункі купляла... Мы з жонкай нават крыху раўнавалі, калі праўду скажаць.

Яе характар, яе дабрыйна, міласэрнасць адлюстроўваюць той сямейны мір, які панаваў у сям'і вялікага паэта. Нядаўна мы зноў заходзілі ў дом, дзе жылі тады з Уладзіславай Францаўнай Луцвічы. Пачалі ўспамінаць. Неўзабаве хтосьці пастукаў у дзверы. Здавалася, што вось-вось зноў увойдзе яна... Нездарма кажуць: чалавек жыве вечна ў памяці людзей. Яго душа жыве з намі...

**Станіслаў ШКАДЗІНСКІ,
педагог**

ЧАС І МЕСЦА

(Працяг. Пачатак на стар. 9)

Да прыкладу, што свабода — гэта найперш маладосць, і ў гэтым сэнсе чалавеку лепей, чым было — не будзе... Што пажаданае хутчэй збываецца тады, калі перастаеш яго чакаць, вызваліўшыся з палону гэтага жадання...

І што самы лёгкі спосаб адчуць уласную значнасць — гэта пераканаць сябе ў нечай віне перад сабою.

А аднойчы мільганула чамусьці, што купалаўскія словы 1908 года: "Людзмі звацца" — ці не залішне ўжо сціплым сёння як мэта нацыянальнай самасвядомасці?..

Ёсць нешта загадкавае, а для мяне дык проста містычнае ў тым, што, бывае, звязвае нейкае месца на зямлі з часам наогул — а мо наадварот. І ў тых нашых перакрываваннях у часе і прасторы з чымсьці зусім чужым, далёкім, што не змяняюць лініі ні жыцця, ні лёсу, аднак быццам бы маюць нейкі патаемны сэнс,

які пакутліва шукае свайго выйсця і хоча даць уведаць пра сябе...

Апошняя зімой чытаю, што ў Парыжы адбылася прэзентацыя кнігі Нормана Мейлера "Гісторыя Освальда: амерыканская містэрыя". А мясяца, сын, перад гэтым я сам трымаў у руках тую кнігу, дасланую аўтарам з ЗША маёй стрычанай сястры з удзячнасцю за дапамогу ў збіранні ў Мінску матэрыялу пра Освальда, што жыве тут адзін час, і Марыну, ягоную жонку, якая працавала раней у аптэцы разам з маёй сястрой... І бачыш, як цягнецца нітка... Памятаю, сын, пабачыўшы тады Мейлера, казаў: "Вочы ў яго такія, ведаеш, гаротна-недаўменныя, — і бровы гэтаксама выгнуты"... Наша сям'я часта бывала ў доме маёй сястры, дзе былі некалі і Марына з Освальдам. Мы сядзелі ў тым самым пакоі, за тым самым сталом. Мы разглядалі фотаздымкі яе ўжо амерыканскага замужняга жыцця. І ні пра што яшчэ наперад не здагадаліся...

І вось цяпер я думаю — як бы за сястру і разам з ёю: аднойчы ў тваім доме з'яўляецца чалавек, які потым жэніцца на тваёй знаёмай і вяртаецца з ёю за акіяна. А пасля едзе там у другі горад — Далас, Тэхас — і з вакна кніжнага склада забівае свайго прэзідэнта, Кенэдзі — адзін ці з іншымі (Мейлер: забойца — Освальд); а праз колькі дзён нейкі Джэк Рубі забівае арыштаванага Освальда — і мы гэта бачым на тэлеэкране ў тым жа доме, дзе некалі сядзеў Лі Харві Освальд з Марынай, дзе і знутры, і звонку — утульны двор, і кусты бэзу, і калітка, — усё наша, даўняе і звыклае...

Дык навошта ж, навошта ўсё гэта нашае перакрываўвалася, зыходзілася ў часе і прасторы з усім такім далёкім і чужым? З той гісторыяй, якая апісана ў кнізе, якую мы нядаўна гарталі з маім амерыканскім студэнтам Джэфры Брак-хаўзам,

якога шчасліва абышоў дома, у Аклахома-сіці, вар'яцкі выбух тэрарыстаў і які прыехаў вучыцца ў наш горад...

І так — бясконца, па бясконцым крузе, па меншай меры, да таго дня ў мінулым жніўні, як сястра сказала, што Марына жыве цяпер недзе на ферме свайго другога мужа і ад Освальда ў яе дзве дачкі. Ужо дарослыя, падумаў я. А сястра дадала, што тэлебачанне ізноў паказвае бежанцаў на дарогах Чачні — яны ратуюцца ад бамбежак: "Зусім як мы ў сорак першым, уяўляеш?" І я адказаў тады, што ўяўляю, а зараз бачу, што вяртаюся тут, гэтаксама па крузе, да таго, з чаго і пачаў.

Дык хіба адвечную і суцэльную містэрыю жыцця лягчэй зразумець, пазначыўшы яе амерыканскай ці якой іншай?

І ці ёсць ва ўсім гэтым нейкая сувязь — і што, у рэшце рэшт, я шукаю, чаго намагаюся даумецаць?

Цяжка сказаць. Адно здаецца мне, што некаторыя рэчы на свеце можна лепей зразумець з пытанняў, чым з адказаў — хай іх і тычкаюць табе ў вочы з тэлевізара па некалькі разоў на дзень.

Фота А. ГЛІНСКАГА

ЛЯ ВЫТОКАЎ БІЯГРАФІЧНАГА ЖАНРУ

стаю вядомы яўрэйскі пісьменнік Уры Фінкель, з дня нараджэння якога споўнілася 100 гадоў (памёр 5 снежня 1957 года). Родам У. Фінкель з мястэчка Ракаў Валожынскага раёна. Вучыўся ў політэхнічным вучылішчы ў Харкаве, на філалагічным факультэце Маскоўскага ўніверсітэта. Прымаў удзел у грамадзянскай вайне. Працаваў у Наркамасвеце РСФСР, а з 1921 года з'яўляўся літработнікам выдавецтва Наркамасветы БССР. Праз год перайшоў на журналісцкую працу. У 1926 годзе У. Фінкель экстрэмна здаў экзамены на літаратурна-лінгвістычным аддзяленні педагогічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 1931 годзе скончыў аспірантуру пры Акадэміі навук Беларусі. Выкладаў у Мінскім педагогічным інстытуце. У гады Вялікай Айчыннай вайны быў эвакуіраваны. З 1949 па 1953 год выкладаў у Ракаўскай сярэдняй школе рускую літаратуру. Апошнія гады жыў у Мінску.

Пісаў У. Фінкель у асноўным на мове ідыш (друкавацца пачаў з 1918 года). Аўтар біяграфічных кніг пра класікаў яўрэйскай літаратуры "А. Гольфадэн" (разам з Н. Айслендарам, 1926), "Шолам-Алейхем" (1938, на беларускай мове ў 1939 і 1958 гадах), "Мендэле Мойхер-Сфорым" (1939, на беларускай мове ў 1940 годзе). Тыраж кнігі пра М. Гордана быў знішчаны ў 1941 годзе ў час акупацыі.

Уры Фінкель напісаў таксама гісторыка-этнаграфічныя нарысы пра П. Шэйна, М. Нікольскага, артыкулы пра творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі і іншых.

МАГІЛЁўСКИ "ВЯНОК"



Ансамбль танца "Вянок" Палаца культуры завода штучнага валакна Магілёўскага вытворчага аб'яднання "Хімвалакно" пачынаў 35 гадоў назад з выканання беларускіх народных танцаў. Потым у яго праграме з'явіліся і танцы іншых народаў — самабытнаму мастацкаму калектыву апаздзіравалі ў Балгарыі і Германіі, Францыі, Польшчы і Канадзе. Вярнуўшыся толькі што з замежных гастроляў, неаднаразова лаштравалі многія фестывалы зноў рыхтуецца да выступленняў як у сваёй краіне, так і за яе межамі.

На здымку: ансамбль танца "Вянок".

Фота Анатоля МАРУШЭўСКАГА, БЕЛТА

У "КАЎЧЭГ" ПАТРАПІЛА... ГІТАРА

Ходзяць чуткі (дайшы і яны і да нас), што гэтая аўдыёкасета, выпушчаная вядомай мінскай фірмай "Каўчэг" у колькасці адной тысячы штук, ужо разышлася, а чарга пакупнікоў не надта зменшылася, і яны патрабуюць яшчэ... Мабыць, дзевяццацца ўпадабаную касету "выдаць на біс". І хто б мог падумаць, што запісы беларускай музыкі займаюць такі попыт! На касеце ж — не "папса" і нават не папулярная класіка. Пад назваю "Беларуская гітарная музыка" сабраны творы нашых сучаснікаў: Валерыя Жывалеўскага ("Элегія памяці Сяргея Палуяна" ды "Сікстынская мадонна"), Галіны Гарэлавай ("Мінскі замак"), Аляксандра Літвіноўскага ("Intavolatura"), Яўгена Паплаўскага ("Навела для гітары, струннага квартэта, з керамічнымі звонікамі"). Арыгінальная музыка ў выдатным выкананні Яўгена Грыдзюшкі, Валерыя Жывалеўскага, Ансамбля салістаў "Класік-Авангард" пад кіраўніцтвам Уладзіміра Байдава — сакрэт папулярнасці новай аўдыёкасеты просты і натуральны. Да таго ж, даверлівы і праніклівы голас акустычнай гітары на Беларусі любілі спрадвек. Так што сачыце за навінкамі музычных шапікаў: мо і вам пашанцуе прычымніцца да сучаснай беларускай гітарнай творчасці? Яна не проста вартая цікавасці, яна — для душы, дайце веры...

С. Б.

АПОШНЯЯ АКЦЫЯ КАЛАБАРАНТАЎ

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

перастануць дэнацыяналізаваць, як гэта рабілася перад вайной, маладыя пакаленні беларусаў набудуць доўгажданы нацыянальны характар. Верыў у гэта і настаўнік з больш чым 40-гадовым працоўным стажам М. Дзямідаў, які ўдзельнічаў у рабоце Другога Усебеларускага Кангрэса. У сваім выступленні ён даў такую ацэнку тагачаснай адукацыі: "Нашы школы адразу набылі нацыянальны колер. Зараз у нас школы выходзяць не ворагаў беларускага народа, а шчырых патрыётаў, якія гатовы аддаць усё жыццё за дабрабыт свайго краю і свайго народа". І сам прэзідэнт Кангрэса Я. Кіпель прызнаў у сваёй прадмове, што "ў галіне асветы мы стаім далёка не на апошнім месцы ў параўнанні з суседнімі народамі, ахопленымі вайной".

Само сабою, нямецкай ўладзі, даючы дазвол на правядзенне Другога Усебеларускага Кангрэса, зусім не збіраліся рэальна дапамагчы яким-небудзь сіламі беларускага народа ў набыцці сапраўднага нацыянальнага суверэнітэту. Удзельнікі Кангрэса, якіх пазней справядліва будзе крытыкаваць Л. Цанава, "маўчалі, чаму фашысты за 3 гады свайго гаспадавання на Беларусі... ні разу не сабраліся ўспамінаць пра самастойнасць Беларусі, пра прызнанне яе незалежнасці і загаварылі пра гэта толькі цяпер, калі акупанты... спрабавалі выратавацца з Беларусі ўцекамі". Бясспрэчна, і на дадзены момант мэта ў ворагаў была ўсё адна і тая ж: мацней прывязаць гэты гарапашны, раз'яднаны вайной на дзве часткі народ да фашысцкага рэйху і сумесна з ім весці змаганне з Чырвонай Арміяй, якая імкліва рухалася на захад. Пра такія падыходы акупантаў да беларусаў пераканаўча сведчыць прывітаньне пісьмо генеральнага камісара генерала фон Готберга прэзідэнту БЦР Р. Астроўскаму, якое зачыталі ўдзельнікам Кангрэса: "... веру, што беларускі народ рашуча, супольна з народам нямецкім будзе змагацца супроць большавіцкай небяспекі за вызваленне Еўропы і што ён узмоцніць і аддасць для гэтае мэты ўсе свае сілы. Тады гэтае цяжкае змаганне дасць перамогу, каторая і беларускаму народу прынясе шчаслівую будучыню".

Як бачым, маніпуляцыя паняццем "беларускі народ" у прыведзенай цытаце вельмі навідавоку. Не верыцца, што ўсе ўдзельнікі Кангрэса падзялялі сказанае фон Готбергам, хаця да гэтага іх усяляк стараўся схіліць і прэзідэнт БЦР Р. Астроўскі. У зачытаным ім адказе фон Готбергу прагучала, што "прадстаўнікі ўсяго беларускага народа... рашуча стануць на баку змагароў за вольную Еўропу, ведучы гэтае змаганне датуль, пакуль не будзе асягнута канчатковая перамога". Гаварыць такое ў час, калі амаль на ўсёй лініі нямецка-савецкага фронту, які праходзіў праз Беларусь, пачалося адступленне войскаў фашысцкага вермахту, не было аніякай падставы. Дарэчы, вельмі любілі апеляваць да беларускага народа і іншыя выступоўцы, раз за разам выказваючы свае думкі ад яго імя. Называлі Другі Усебеларускі Кангрэс гістарычным, прадстаўнік Беларускай краёвай абароны капітан В. Чабатарэвіч працягваў: "Сёння ўвесь беларускі народ выяўляе праз вусны сваіх лепшых сыноў, тут, у гэтай залі, сваю волю, выказвае свае нацыянальна-палітычныя правы і жаданні. Воля беларускага народа з'яўляецца для нас, беларускіх жаўнераў, святой і нашым найвышэйшым абавязкам. Мы — там, дзе ўвесь беларускі народ, мы — там, дзе волю беларускага народа трэба ўзмоцніць са зброяй у руках, бо для нас зусім ясна, што перад намі стаіць адна толькі праблема — быць або не быць".

Ад старэйшых добра навучыліся эксплуатаваць паняцце "беларускі народ" і самыя маладыя пакаленні, што працавалі ў розных арганізацыях, створаных з дазволу акупантаў. Тыповымі тут могуць быць такія словы з прывітання Кангрэсу ад Саюза беларускай моладзі, якое прамовіў Міхаіл Ганько: "Беларусь чакае, што з гэтае трыбуны будзе выяўлена вялікае імкненне нашага народа да волі, што будзе дадзены горды адказ на большавіцкі рабаўніцкія планы... Цяпер, мы, беларусы, хочам ізноў перад тварам усёго свету заявіць, што не жадаем насіць на сваёй шыі ланцугоў няволі, што хочам жыць вольна ў сваёй роднай хаце, на сваім родным загоне".

Добра вядома ў 30-х гадах сярод дашкольных работнікаў рэспублікі Апалонія Савенак таксама не забылася ў сваім выступленні абалперціцца на волю народа. Яна зачытала прывітанне Кангрэсу ад імя беларускіх сялян, работнікаў і інтэлігенцыі. Як і ўсе іншыя выступоўцы, не шкадавала чорных фарбаў для паказу сацыялістычнага рэжыму і яго стваральнікаў — большавікоў. Вось толькі некалькі слоў прачытанага ёю прывітання: "Беларускія сяляне і работнікі з вялікай радасцю віталі акцыю, якая знесла большавіцкі калгасны прыгон сялянства і бессаромную эксплуатацыю работнікаў пад выглядам саборніцтва і стаханавішчыны... Беларускае жыццё, гэтая кроў ад крыві і косць ад косці беларускіх сялян і работнікаў, наша ахвярная інтэлігенцыя, якая ў найгоршыя часы не апускала рук,

а мужа змагалася за шчасце Радзімы і якая перанесла столькі маральных і фізічных пакут ад нашых ворагаў — палякаў і большавікоў, — не жадае сёння нічога больш, як толькі свабодна працаваць на карысць свайго народа..."

Далі магчымаць прывітаць Кангрэс і прадстаўнікам духавенства. А ім, між іншым, было што сказаць, бо фашысцкая акупацыя, у адрозненне ад большавіцкага рэжыму, не перашкаджала беларускаму народу будаваць сваё рэлігійнае жыццё паводле раней усталяваных духоўных традыцый. Важнай падзеяй для прыватнай царквы стала правядзенне ў жніўні-верасні 1942 г. у Мінску Усебеларускага Праваслаўнага Сабора. Архіепіскап Філафей прасіў Кангрэс паклапаціцца пра адбудову рэлігійна-маральнага характару беларускага народа, заяўляючы: "Калі ідзе аб змаганні з большавізмам, дык трэба ведаць, што хрысціянская культура з'яўляецца найбольшым ворагам большавізму. У барацьбе за лепшую долю трэба вырабіць светапагляд праціўны большавізму — светапагляд хрысціянскае культуры".

У прывітанні Кангрэсу ад прэсвітара грамады баптыстаў Дзекуца-Малея найбольш характэрныя наступныя словы: "Нас, баптыстых, нямога, яшчэ за цара мы былі праследаваныя, цяпер у Беларусі мы жывём вольна". Ксёндз Пётра Татарыновіч у прывітаньнем слове падкрэсліў неабходнасць "і на сягоння і на прышласць... супрацоўніцтва ў беларускай адраджэнскай працы".

Прывітанні Другому Усебеларускаму Кангрэсу паступілі таксама ад Кенігсбергскага аддзела Беларускай народнай самапомачы, жаўнераў парадкавай Службы ўсходняга фронту (першая беларуская зброяная арганізацыя). Апошня паабяцалі "сваю зброю не выпусціць з рук, пакуль не застанецца ніводнага ворага на нашай беларускай зямлі". Каго яны тут разумелі пад ворагам, думаю, не трэба тлумачыць.

Адзядзенне шмат часу на зачытанне прывітанняў Кангрэсу, акрамя ўсяго іншага, яшчэ можа разглядаецца і як факт, што яго арганізатары зусім не мелі жадання як мага хутчэй закончыць распачату імі акцыю.

Пасля справаздачы Прэзідэнта БЦР Р. Астроўскага другой важнай часткай Кангрэса быў рэфэрат віцэ-прэзідэнта БЦР М. Шкялёнка. Яму, як і напярэдняму выступоўцу, трэба аддаць належнае ў захаванні надзвычайна вялікага аптымізму на будучае, што вынікае хаця б з наступных слоў: "...вайна змяла з нашых земляў стары польска-большавіцкі лад і стварыла на яго руінах магчымасці пабудовы новага, у якім Беларускі Народ хоча быць і будзе ўжо не аб'ектам, а суб'ектам права". Пачаў жа М. Шкялёнак здаля, з разгляду заключаных пасля 1917 г. расійска-польскіх дагавораў, цалкам адмаўляючы іх праўную сілу з-за таго, што былі навязаны Беларусі гвалтам. Каб даць удзельнікам Кангрэса найлепш зразумець сутнасць пытання, М. Шкялёнак зрабіў досыць падрабязны экскурс у гісторыю адносінаў Беларусі з Масквой і Польшчай, якому не так проста запярэчыць. Датчыць гэта, напрыклад, яго стаўленне да канфесійнага фактара. Прыналежнасць рускіх і пераважнай большасці беларусаў да праваслаўя ніяк нельга апраўдаць войны маскоўскага князя Івана III і яго наступнікаў з мэтай далучэння Беларусі да сваёй дзяржавы. Аб'ектыўная ацэнка даецца ўсялякага роду уніям, якімі ўжо наш заходні сусед ставіў задачу "асягнуць уключэнне беларускага гаспадарства ў склад Польскае Рэчыпспалітае". Менавіта ў выніку захопніцкай палітыкі гэтых дзвюх краін, сцвярджаў М. Шкялёнак, так сталася, што "наступова ў Заходняй Еўропе вырабіўся погляд, што Беларусь, яе штось апырочнае, не існуе, што гэта толькі географічны назой бліжэй неазначанай тэрыторыі, якая з'яўляецца прадметам маскоўска-польскіх спрэчак. Гэтыя спрэчкі вяліся ў тым кірунку, што Масква даводзіла "історию руский" характар Беларусі і яе прыроды, а палякі, паклікаючыся на яе прысавечаную гісторыю і перакручваючы сэнс уніяў, ды на кожным кроку гаворачы аб сваёй быццам выкананай культурнай місіі, — цвердзілі аб яе польскасці. Ужо гэтая супярэчнасць поглядаў нашых суседзяў на нацыянальна-культурную сутнасць Беларусі, дыяметральная розніца паміж гэтымі поглядамі паказвала, што ў аснове іхніх прэтэнзій да Беларусі ляжаць выключна імперыялістычныя імкненні, а не якое права. Але нават у гэтых спрэчках за Беларусь наглядзецца пэўны кампраміс і згода. Відавочна, абое адчувалі, што бароняць не сваё, а толькі хочучы захапіць чужое".

У рэфэраце М. Шкялёнка больш-менш правільна асветлены прычыны адмоўнага стаўлення Масквы і Польшчы да беларускага нацыянальнага адраджэння, якое пачалося ў XIX стагоддзі, да незалежнасці ідзі Першага Усебеларускага Кангрэса (снежань 1917 г.), Беларускай Народнай Рэспублікі. Рэжскі трактат 1921 года аб падзеле нашай зямлі паміж Савецкай Расіяй і Польшчай названы ім "найвялікшым злчыствам большавіцкай

Масквы ў дачыненні да Беларусі". Ролю Масквы ў падзеле апошняй ён лічыць больш агрэсіўнай, чым Польшчы, прыводзячы такі факт, польскі прадстаўнік на перамовах "Домскі адмовіўся ад далучэння да Польшчы Менска, які суліў яму большавік Іофе", што ўзначальваў дэлегацыю ад РСФСР. "Адмовіўся даслоўна таму, што гэта было б лішне вялікай "беларускай скулай" на польскім целе, інакш кажучы — палякі не спадзяваліся яе стравіць". Звярталася ўвага і на такую з'яву, як амаль адначасова і ва Усходняй, і ў Заходняй Беларусі нішчэнне беларускай інтэлігенцыі — у Польшчы пад закідам камунізму, а ў Саветах — фашызму. (...) у дачыненні да нас Масква і Польшча мелі тыя самыя мэты і стасавалі прыблізна тую самую тактыку нішчэння, толькі зразумела, у большавікоў яна выглядала куды жудасней".

М. Шкялёнак, насуперак праўдзе, нават прызнаў супрацьпраўны прыход Чырвонай Арміі ў верасні 1939 г. у Заходнюю Беларусь, таму што ў выніку паражэння польскіх войск у баях з нямецкім вермахтам і так ужо яе народ стаў вольным. "Рэшты польскіх паліцыянтаў уцякалі самі, дык навошта тут была патрэбна чырвоная дапамога?" — звярнуўся ён з такім пытаннем да аўдыторыі.

Зыходзячы з усяго сказанага М. Шкялёнкам у рэфэраце, робіцца выснова, што навязаны Масквой беларускаму народу пастановы і дагаворы не адлюстроўваюць яго волю, што Масква не мае "права дзеяць ад імя беларускага народа".

У дыскусіі па рэфэраце М. Шкялёнка выступілі толькі два чалавекі і, зразумела, цалкам пагадзіліся з ім. Першым узяў слова былы ўдзельнік Першага Усебеларускага Кангрэса, дэлегат ад беларусаў Латвіі генерал Кастусь Езавітаў. Пачаў гаворку з росту нацыянальнай самасвядомасці беларусаў паміж гэтымі двума Кангрэсамі, спаслаўшыся на такую акалічнасць: у час правядзення першага з іх "большасць дэлегатаў... прамаўляла парасейску, — сягоння ўсе без вынятку прамаўляюць па-беларуску". Выказаў упэўненасць, што "ў сучасны момант ужо цалкам выкрышталізавалася адзіная думка ўсіх беларусаў, што Беларусь павінна быць вольнай незалежнай акалічнасць: у час правядзення першага з іх "большасць дэлегатаў... прамаўляла парасейску, — сягоння ўсе без вынятку прамаўляюць па-беларуску". Выказаў упэўненасць, што "ў сучасны момант ужо цалкам выкрышталізавалася адзіная думка ўсіх беларусаў, што Беларусь павінна быць вольнай незалежнай дзяржавай і ніякія раней заключаныя і новыя дагаворы не зломляць волі народа".

Ніякага палажэння з рэфэрата М. Шкялёнка не паставіў пад крытыку і другі выступоўца ў час дыскусіі намеснік БЦР па Вілейскай акрузе доктар Язэп Малецкі. У некаторых жа месцах яго нападкі на Маскву і Польшчу былі нават больш рэзкімі. "Не толькі зараз, — гаварыў ён, — шкодзіць нам Масква, яна шкодзіла нам заўсёды, на працягу ўсёй гісторыі... Ніколі маскоўскі ўрад не быў прыцелем Беларусі. Таксама не была прыцелем Беларусі і Польшча. Гэтыя варажы нам дзяржавы падзялілі нашу зямлю дваццаць гадоў таму назад. І зараз палякі лічаць, што гэты трактат быў справядлівы..."

З другім рэфэратам, які насіў назву "Аб канчальным разрыве Беларусі з Масквой і аб уневажаенні маскоўскага голасу ў беларускіх справах" выступіў сябра БЦР Аўген Калубовіч. Гэта быў чалавек незвычайнага і складанага лёсу. Ужо адразу пасля заканчэння ў 1930 г. Бабчынскага тэхнікума (Хойніцкі раён) яго арыштоўваюць за ўдзел у тайнай арганізацыі альтруістаў, знявольваюць на тры гады ў адзін з канцэнтрацыйных лагераў Далёкага Усходу. Пасля адбыцця тэрміну пакарання працаваў настаўнікам, кансультавантам-метадыстам у апарате Народнага камісарыята асветы БССР і закончыў Мінскі педагогічны інстытут. У час акупацыі ўзначальваў Беларускае культурнае згуртаванне, быў сябрам Беларускай Рады Даверу.

Ужо па падзагалюках рэфэрата — "Адказнасць моманту", "БССР — маскоўская фікцыя дзяржаўнасці", "Беларусь — калонія Масквы", "Большавіцкі абяцанкі, а рэальнасць", "Нішчэнне сялянства, работніцтва і інтэлігенцыі", "Разгром беларускае культуры", "Разбурэнне царкваў і нішчэнне духавенства" — можна ўявіць, якіх антыбольшавіцкіх і антымаскоўскіх пазіцый прытрымліваўся яго аўтар. Асабліва гэта назіраецца, калі ён вядзе размову пра першыя гады існавання савецкай Беларусі, якая, сцвярджаецца, "паўстала ў выніку маскоўскае акупацыі нашага краю і гвалтоўнага далучэння яе да Савецкага Саюза. Як тая парабчанка большавіцкае Масквы, яна была ўтвораная на касцях і крыві зруйнаванае большавікамі незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі".

Сваё стаўленне да БССР як маскоўскай фікцыі дзяржаўнасці А. Калубовіч тлумачыць

"Актыўны ўдзельнік беларускага нацыянальна-патрыятычнага руху ў міжваеннай Латвіі. Узначальваў Люцынскую дзяржаўную беларускую гімназію, прывязваўся да адказнасці паводле фабрыкаванага латышскімі судовымі органамі "Беларускага судовога працэсу", быў абраны за старшынню першай палітычнай арганізацыі латышскіх беларусаў "Таварыства беларусаў-выбаршчыкаў", рэдагаваў штомесячнік "Беларуская школа ў Латвіі", выдаваў газету "Голас Беларуса".

нерэальнасцю артыкулаў Канстытуцыі БССР аб яе поўных суверэнных правах (арт. 13), свабодным выхадзе з ССР (арт. 15). Для яго "СССР з нацыянальнага гледзішча... гэта хітра замаскаваная, збальшавізаная і зсвятэызаваная былая Расейская імперыя..." Міфічнасць дзяржаўнай незалежнасці БССР ён бачыць і ў такіх яе канстытуцыйных палажэннях: "Савет Народных Камісараў БССР выдае пастановы і распараджэнні на аснове і ў выкананне дзеючых законаў СССР" (арт. 14); "Пракурор БССР і абласны пракурор прызначаюцца пракурорам СССР" (арт. 90), а таксама ў адсутнасці такіх важных "наркаматаў, як: абароны, замежных спраў, замежнага гандлю, шляхоў зносінаў...", аднясенні такіх наркаматаў, як земляробства, фінансаў, гандлю, унутраных спраў, дзяржаўнай бяспекі, юстыцыі і інш. да саюзна-рэспубліканскіх. Ён сцвярджае, што дашчэнтны падрываўся нацыянальны стварэнні Беларусі, як і іншых саюзных рэспублік, умашаннем у яе дзяржаўныя справы Палітбюро ЦК УКП(б), ЦК КП(б)Б. "Для ажыццяўлення сваёй кіраўніцка-партыйнай волі і лініі ўва ўсіх галінах дзяржаўнай дзейнасці (палітычнай, гаспадарчай, прафесійнай, асветнай і г. д.) партыйныя органы апіраліся на створаны імі вельмі шырокі апарат ГПУ—НКВД і спецаддзелы пры ўстановах НКВД СССР праз свае рэспубліканскія, абласныя і г. п. аддзелы правадзі кантроль за дзейнасцю ўсіх дзяржаўных органаў, устаноў і прадпрыемстваў дзе — іхнімі працаўнікамі. Перад органамі НКВД дрэжэлі і старшыня Вярхоўнай Рады БССР і старшыня гэтак зв. беларускага ўрада і народныя камісары, не кажучы ўжо аб кіраўніках трэстаў і больш дробных устаноў. Праз органы НКВД бальшавікі сістэмаю арыштаў маглі замяніць і замянялі непрыдатных для іх кіраўнікоў і супрацоўнікаў дзяржаўных органаў. Такім чынам сама дзяржаўная структура БССР, а тым больш фактычны стан рэчаў у дзяржаўным кіраванні ёю, сведчаць аб адсутнасці якой-колечы незалежнасці і суверэннасці БССР". Прыдрацца да сказанага, думаецца, не вельмі проста, бо больш магутнай сілы, як створаны стараннямі партыі бальшавікоў НКВД СССР, не існавала ва ўсёй краіне.

Шмат з'едлівых дакораў выказаў А. Калубовіч Маскве за яе неаднаразовае перакройванне дзяржаўных межаў Беларусі, надзяляючы яе тэрыторыяй Літвы і Польшчы. Сказаўшы такое, ён з наступнымі пытаннямі звярнуўся да заль: "Калі б БССР была не фікцыйна беларускай дзяржавай, дык ці ж магла Масква так бесцярпымона распараджацца ейнай тэрыторыяй? Дзе ў цэлай гісторыі хоць бы адна дзяржава свету можна знайсці падобны прыклад?"

Не забыўся А. Калубовіч вызначыць прычыны і вынікі адыходу бальшавікоў ад раней выпрацаванай імі нацыянальнай палітыкі і паказаць, да чаго гэта прывяло беларускі народ. З волі партыйнага Цэнтра ў Крамлі "былі зняты са становішча старшыня ўрада БССР у 1927 г. выдатны беларускі дзеяч Язэл Адамовіч, які праз увесь час НЭПу часта супраціставіў Маскве дзе ейнай варожай палітыцы ў дачыненні да Беларусі і беларускага народа. За тым жа ў 1929 г. са становішча камісара асветы БССР быў звольнены А. Баліцкі, са становішча камісара земляробства — З. Прышчэпаў, са становішча сакратара Беларускай Акадэміі Навук — ведамы беларускі дзеяч, акадэмік В. Ластоўскі, за ім — заснавальнік Інстытута Беларускай Культуры і віцэ-прэзідэнт Акадэміі Навук прафесар С. Некрашэвіч і г. д.". Праз год ужо на змену звышзвыш прыйшлі арышты і выгананне на чужыну. Сярод тых, каго напаткаў такі несправядлівы лёс, А. Калубовіч назваў былога старшыню БНР А. Цвікевіча, які па просьбе саміх жа бальшавікоў вярнуўся з эміграцыі на Беларусь; першага рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта У. Пічэту; першага прэзідэнта Беларускай акадэміі навук У. Ігнацюшка, які, каб не быць арыштаваным, пакончыў жыццё самагубствам. Прыгадаў ён арышт у 1938 г. "ўсіх былых беларускіх паслоў у польскі сойм з Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады і Змагання, якія бальшавікамі былі хітра заманеныя на працу ў Беларусь. На чале з Рак-Міхайлоўскім, Мятлюю, Гаўрылікам, Дварчанінам, Валынцом, Кахановічам ды іншымі выдатнымі беларускімі дзеячамі Заходняй Беларусі было арыштавана 196 асоб".

Несумненна, было што крытычнага сказаць А. Калубовічу на адрас прымусова праведзенай па загадзе Масквы калектывізацыі, у выніку якой для сялян "варочалася зноў чорная пара старога прыгону... Сярод беларускага сялянства гэта варожа і неадпаведная яго наму нутры "рэформа" выклікала моцны адпор, на што Масква адказала трэрам. Звыш 1500000 беларускіх сялян, цэлымі сем'ямі са старымі, дзяўчатамі і дзецьмі, былі арыштаваны, адарваны ад родных хат і вывезены на голодную смерць у тайгі і тундры халоднага Сібіру ды гарачыя пустыні Казахстана. (...) Масква метадам штыка і бізуна разбурыла да рэшт сялянскаму гаспадарку Беларусі і на касцях 1500000 загубленых ёю беларускіх сялян збудавала тысячы прыгонных гаспадарак — г. зв. калгасаў". А. Калубовіч выказаў перакананне, калі б БССР была суверэннай дзяржавай, яна так не нішчыла б сваю гаспадарку і народ.

Як чалавек з адпаведнай адукацыяй, А. Калубовіч не мог не спыніцца на цяжкім, невыносным становішчы Беларускай культуры, у які на прыйшла ў выніку далучэння хібаў у правядзенні бальшавікамі нацыянальнай палітыкі. За круты паварот ў плане дэфармацыі

нацыянальных асноў духоўнага жыцця беларусаў ён палічыў высутаў у 1930 г. І. Сталіным на XVI з'ездзе УКП(б) палажэнне: "...трэба даць нацыянальным культурам... разгарнуцца... каб стварыць умовы для зліцця іх у адну агульную культуру з адной агульнай мовай". Практычным адказам на гэтую партыйную ўстаноўку А. Калубовіч назваў прынятую ў 1933 г. урадам БССР пастанову аб рэформе беларускага правапісу, мэтай якой з'яўлялася "схіліць развіццё нашай мовы ў бок набліжэння яе да мовы расейскае".

Ніколі не сумняваецца аўтар рэферата, што толькі па ўказцы Масквы спынілі сваё існаванне літаратурныя згуртаванні "Маладняк", "Узвышша" і "Польмя", пачаліся арышты беларускіх пісьменнікаў (розныя меры пакарання панеслі каля 90 чалавек), масавае спальванне кніг і часопісаў (згарэла 12 млн. экз.), знішчэнне твораў выяўленчага мастацтва, а разам з гэтым і яго найлепшых прадстаўнікоў — Э. Гадлеўскага, Ю. Чарняўскага, П. Даркевіча, Г. Змудзінскага і інш. Бюсту класіка Беларускай паэзіі Максіма Багдановіча лепшага месца не знайшлі за падвал Мінскага гістарычнага музея. Да смерці замардавалі найвыдатнага кампазітара, аўтара беларускага нацыянальнага гімна У. Тэраўскага. Быў зняты з паказу нават спектакль "Кастусь Каліноўскі", распушчана Беларускае краязнаўчае таварыства і забаронены яго друкаваны орган "Наш край". Агульны лік арыштаваных вучоных перасягнуў за 50. "Заместа іх Беларускаму Акадэмію Навук і вышэйшыя школы, — адзначалася ў рэферата, — напалілі не беларусамі і камуністамі, пераважна без ніякіх навуковых ведаў і ступеняў. Нават сама шчыльда "Беларускай Акадэміі Навук" была адгэтуль заменена на "Акадэмію Навук БССР", падобна, як і "Беларускае Дзяржаўнае выдавецтва" — на "Дзяржаўнае Выдавецтва пры СНК БССР". У школах, дзе выкладанне было пераведзена на расейскую мову... былі забаронены да вывучэння гісторыя і геаграфія Беларусі". Тут, між іншым, А. Калубовіч не сказаў нічога такога, што не адпавядала б рэчаіснасці.

Не схлусіў ён і тады, калі выстаўляў абвінавачванне дзяржаве і партыі бальшавікоў за іх дзейнасць супраць рэлігіі: "У працягу колькіх гадоў пасля НЭПу гвалтоўна зачынілі амаль усе 1600 царкоўных прыходаў, арыштаваўшы, замарыўшы годам, турмою ды выгананнем 8 епіскапаў і каля 1400 святароў". Па загадзе бальшавікоў у 1930 г. былі разбураны крушні Барысаглебскага манастыра ў Полацку з фрэскамі 1222 г., а на яго месцы збудавалі стайню; у 1936 г. віцебскі камуніст Эстрын узарваў старую царкву св. Юрыя і Уваскрасенска-Рынкавую царкву; у 1937 г. камсамолец Хайкін учыніў тое ж самае пад Талочынам з Беларускай гістарычным помнікам XII ст. "Барысаў камень". Будынак НКУСа ў Магілёве ўзялі на месцы разбуранага хрысціянскага сабора святога Язэпа, а святы для беларусаў абраз Смаленскае Божае Маці Адыгітрыі быў прададзены ў ЗША. І з падобнага роду фактаў А. Калубовіч таксама робіць выснову аб міфічнасці дзяржаўнасці БССР, бо самі ж беларусы не разбурылі б сваю нацыянальную культуру і не нішчылі б яе найвыдатнейшых твораў.

Ніводная частка рэферата не мае такой антыбальшавіцкай, антымаскоўскай накіраванасці, як заключная. Была выказана, пад бурныя воплескі, прапанова "завяць урадам і народам усім краім, што мы — беларусы — канчальна парываем усякі сувязі з Масквою... Для гэтага канчальнага разрыву з Масквою клічучы нас косці загубленых ёю 1800000 найлепшых сыноў нашага народа... Гэтага патрабуюць ад нас нават каменні ад разбураных бальшавікамі нашых святых і помнікаў. Няхай жа памяць крывавага бальшавіцкага панавання ў нашым краі зарадзе чартапахокам і крапіваю!"

Пасля зачытання А. Калубовічам рэферата выступілі тры чалавекі, але толькі першы з іх — старшыня горада Мінска А. Комар — цалкам прытрымліваўся зместу гэтага дакумента, не выйшаў за рамкі дыскусіі. Якіх-небудзь разыходжанняў з рэфератам ён не выказаў. Паасобныя палажэнні яго нават узмаціў, што пацвярджаецца наступнымі фразамі: "Ніводнаму народу не даўся так у знакі бальшавізм, як нам, беларусам. Бальшавікі... імкнуліся задушыць нашу нацыянальную свядомасць... Нацыянальным па шчыльдзе быў савецкі беларускі ўрад, а па зместу: Панамарэнкі, Коганы, Гайсіны, Левіны і г. д. (...) Беларусь пад Саветамі была асуджана на знішчэнне... З бальшавізмам у нас няма нічога супольнага... бальшавізам мы не далі ніякіх паўнамоцтваў быць нашымі прадстаўнікамі... Іх Савецкая Беларусь — толькі фальшывка на шчыльдзе, а па сутнасці — няволя для нашага народа. Мы парываем з імі назаўсёды, бо толькі без бальшавікоў Беларусь можа жыць вольнай".

Сказанага падчас выступленняў на Кангрэсе было больш чым дастаткова, каб разлічваць, што прысутныя на ім без усялякіх ваганняў прымуць самую рэзкую па тоне рэзалюцыю (зачытаў яе генерал-маёр і кіраўнік аддзела Вайсковых спраў БЦР К. Езавітаў). Рэзалюцыя і сапраўды складалася надзвычай рэзкай, бескампраміснай. У ёй патрабавалася пацвердзіць гістарычную пастанову Рады БНР ад 25 сакавіка 1918 г. "аб канчальным разрыве Беларусі з Бальшавіцкаю Масквою і расейскай дзяржавай у ўсіх яе формах" і той факт, "што Беларускаму Народ ніколі не прызнаваў, не прызнае цяпер і ніколі не прызнае ў будучыні за форму сваёй Беларускай дзяржаўнасці накіненныя яму маскоўскімі захопнікамі формы БССР". Пра ўсё гэта прапаноўвалася паведаміць

урадам і народам свету. Заяўлялася, што не маюць праўнай сілы раней прынятыя ці тыя, што яшчэ будуць прыняты пастановы ўрадаў СССР, Польшчы альбо іншых дзяржаў датычна тэрыторыі Беларусі. Рэзалюцыя заканчвалася такімі словамі: "Адзіным праўным прадстаўніком Беларускага Народа і ягонага краю з'яўляюцца сягоння Беларуска Цэнтральная Рада з Прэзідэнтам Радаславам Астроўскім на чале". Яна была аднагалосна прынята, пасля чаго з кароткімі заключнымі прамовамі выступілі Прэзідэнт БЦР Р. Астроўскі і Прэзідэнт Кангрэса Я. Кіпель. Яшчэ раз было падрэслена, асабліва ў выступленні апошняга, што Кангрэс выступіў супраць маскоўскага і польскага панавання на Беларусі ад імя ўсяго народа, а не толькі дэлегатаў, выказана ўпэўненасць, што "ён будзе змагацца са зброяй у руках супраць сваіх векавечных ворагаў... Што б ні здарылася на свеце, але ў нашай барацьбе з бальшавізмам мы пераможам і будзем вольнымі!"

Пасля гэтага прагучаў традыцыйны вокліч "Жыве Беларусь", і дэлегаты Кангрэса раз'ехаліся дамоў. Выконваць яго рашэнні не дазвалі, бо надышлі апошнія дні акупацыі дні. На парадку дня амаль кожнага з дэлегатаў першым пытаннем стаяла эвакуацыя. Ужыў слова "амаль" зусім невыпадкова, бо з гэтага правіла рабіліся выключэнні. Некаторыя ўдзельнікі Другога Усебеларускага Кангрэса настолькі былі ўпэўнены ў вялікай карысці сваёй дзейнасці для Бацькаўшчыны, што нават не палічылі патрэбным пакідаць яе наярэдадні прыходу суды Чырвонай Арміі. Такі варыянт, у прыватнасці, выбраў для сябе вядомы змагар за нацыянальную ідэю, дэпутат у польскім сойме ад Беларускага пасольскага клуба, старшыня Беларускага клуба ў Вільні, выдавец друкаванага органа Беларускага сялянскага саюза "Сялянская ніва" Фабіян Ярэміч. Але яго тут жа арыштавалі.

Некаторыя з удзельнікоў Кангрэса зусім ненадоўга затрымаліся ў эміграцыі, бо выказалі пажаданне ці былі тайна закінуты на тэрыторыю Беларусі дзеля барацьбы з яе бальшавіцкім рэжымам. Гэта быў зусім памылковы, краіне неразважлівы крок, які вёў да далейшага братняга кровапраліцця. Беларуска народ, спазнаўшы столькі гора ад фашысцкай няволі і ведаючы, што ад апошняй яго выратаваў бальшавіцкі рэжым, не мог падтрымаць любога, хто збіраўся ваяваць з ім пасля выгнання ворага. Так яно і адбылося на практыцы.

У збройным змаганні з бальшавіцкім рэжымам на Беларусі загінулі ці былі закатаваны пасля захопу ў палон колішні кіраўнік хлапцоўскага аддзела Саюза Беларуска моладзі М. Ганько, працаўнік Беларускай Народнай Самаломачы Гінько, доктар філасофіі, паэт і публіцыст Ф. Грышкевіч (у 1945 г. скончыў жыццё самагубствам, каб унікнуць катаванняў ад бальшавікоў), сябра прэзідыума Рады БНР, генерал-маёр і кіраўнік аддзела Вайсковых спраў БЦР К. Езавітаў (павешаны ў 1946 г.), дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, навуковец, загадчык школьнага аддзела Мінскай гарадской управы І. Жарскі (павешаны ў 1945 г.), працаўнік Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры А. Клімовіч, навуковы працаўнік і выдавец Я. Найдзюк, навуковец, працаўнік Беларускай адміністрацыі ў 1942—1944 г. У. Паўльскі (павешаны ў 1944 г.), старшыня ЦК Беларускай незалежніцкай партыі У. Родзька, камандуючы Слуцкай дывізіяй у час Слуцкага паўстання супраць бальшавікоў у 1920 г., намеснік БЦР на Ганцавіцкую акругу Сокал-Кутылоўскі, віцэ-прэзідэнт БЦР, сябра Беларускага фронту і Беларускага нацыянальнага цэнтра на эміграцыі М. Шкялёнак (расстраляны ў 1947 г.), сябра Беларускай народнай самапомачы, маёр беларускіх збройных сіл на эміграцыі К. Якуцэвіч (павешаны ў 1945 г. у Наваградку), удзельнік Першага Усебеларускага Кангрэса, пасол ад Беларускага народа ў польскі Сойм Ф. Ярэміч (павешаны ў 1944 г.).

Азаяўленне са зместам прамоў, што прагучалі на Другім Усебеларускім Кангрэсе, паказвае, што яму зусім не быў уласцівы антырускі характар. Выступоўцы практычна не карысталіся словамі "расейцы" ці "рускія". Ва ўсіх грахах яны абвінавачвалі імперскую, бальшавіцкую Маскву, якая з'яўлялася для іх уваабленнем таго велізарнага гора, якое было прычынена Беларусі ў час вайны з Маскоўскай дзяржавай, за перыяд знаходжання першай у складзе Расійскай імперыі і СССР. У апошнім выпадку яны напрумаю клянучь сталінскі,

бальшавіцкі рэжым.

Устанаўліваецца і такая заканамернасць: адсутнасць у прамовах выступоўцаў дыфірамабаў на адрас фюрэра, вялікіх спадзяванняў на Германію ў дасягненні беларускім народам дзяржаўнай суверэннасці. Праўда, прывітальную тэлеграму А. Гітлеру Другі Усебеларускі Кангрэс усё ж паслаў, у якой запэўнілі яго, "што Беларуска Народ будзе нязломна змагацца побач з нямецкім жаўнерам супраць супольнага нашага ворага — бальшавізму". Склаў яе ў час правядзення Кангрэса сам Прэзідэнт БЦР Р. Астроўскі пасля таго, як выслушаў дакоры перакладчыка Генеральнага камісарыята Беларусі Сівіцы, які займаў месца на балконе разам з прадстаўнікамі нямецкіх акупацыйных уладаў, за нявысылку такога роду ліста на імя А. Гітлера. Відца, актыўныя носьбіты Беларускай незалежніцкай ідэі на практыцы пераканаліся, што паміж беларускім і нямецкім поглядамі на данае лёсавызначальнае пытанне ніяк нельга ставіць знака роўнасці. Вельмі ўжо позна — калі практычна для ўсіх вялікіх палітыкаў не з'яўлялася сакрэтам, што вайна закончыцца паражэннем Германіі, — акупанты далі згоду беларусам на закладку падмурка сваёй дзяржаўнай незалежнасці, стварэнне ўласнага войска. Таму трэба думаць, што зусім невыпадкова свой рэферат А. Калубовіч пачаў з такіх слоў: "Наш беларускі народ, як у перыяд першай усвятнай вайны і расейскай рэвалюцыі 1917 г., цяпер ізноў перажывае адказны момант у сваім жыцці... Якім цяпер гісторыя паставіла перад намі найважнейшыя пытанні нашага жыцця, на якія вымагае безадкладнага адказу. Таму цяпер ад нас саміх залежыць у вялікай меры вырашэнне нашага лёсу".

Прыкладна такое прагучала і з вуснаў старшыні горада Мінска А. Комара, які першым выступіў у дыскусіі па рэферата А. Калубовіча: "Магутная нямецкая армія вызваліла нас ад савецка-бальшавіцкай няволі, а зараз яна дае нам усе магчымае праз барацьбу з агульным ворагам прыйсці да вольнага жыцця ў вольнай сям'і еўрапейскіх народаў. Толькі гэты шлях прынясе нам шчаслівае жыццё, але мы павінны здабыць яго нашымі рукамі і нашай зброяй". Выказвацца ж крытычна на адрас нямецкіх акупантаў выступоўцы не адважваліся, бо для гэтага яшчэ не надышоў час. У той сітуацыі абачлівасць была зусім не лішняй.

У чытача, натуральна, могуць быць самыя розныя погляды на месца Другога Усебеларускага Кангрэса ў нашай нацыянальнай гісторыі. Але замоўчваюць ці вельмі куртата пісаць пра яго з якіхсці ідэалагічных меркаванняў і навуковых працах, падручніках зусім не апраўдана. З гісторыі нічога нельга выкідаць. У яе трэба толькі вучыцца, каб менш рабіць памылак.

З пункту гледжання выніковасці Другі Усебеларускі Кангрэс быў ні чым іншым, як сцёбаннем пугай па вадзе. Кангрэс ні ў якім выпадку нельга называць "усебеларускім", хаця і з'ехалася на яго 1039 дэлегатаў, што прыкладна ў тры-чатыры разы больш, чым дэпутатаў у Вярхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь папярэдняга ці цяпершняга склікання. А нельга назваць "усебеларускім" таму, што на ім не прысутнічалі тыя, хто са зброяй у руках змагаўся супраць фашысцкага акупацыйнага рэжыму, хто жыў на тэрыторыі, якая знаходзілася пад юрысдыкцыяй партызанскага камандвання. Падаецца зусім не слухным, каб такое важнае пытанне, як дзяржаўная незалежнасць, уздымаць Кангрэсу ў самы неадпаведны для гэтага час, калі вось-вось у Мінск павінна была ўступіць Чырвоная Армія, калі прасты народ больш хвалявала біялагічнае выжыванне, чым ўсталяванне якіх-небудзь форм нацыянальнага суверэннітэту. Але ж нельга цалкам пагадзіцца і з той ацэнкай, якую даў Кангрэсу Лаўрэнцій Цанава: "Гэтая антысавецкая акцыя гітлераўскага салдафона і дзяржыморды Готберга таксама загадзя асуджана на правал беларускім народам, які прагнуў поўнага аднаўлення савецкай улады і працяўляў непахісна волю разбурыць усялякія антысавецкія планы, накрываныя на рэстаўрацыю капіталістычных парадкаў і буржуазна-памешчыцкага прыгнёту". Чаго-чаго, а "поўнага аднаўлення савецкай улады" з яе жорсткім бальшавіцкім таталітарным рэжымам ён не прагнуў. Ён прагнуў толькі хутэйшага вызвалення ад фашысцкай няволі і хацеў, каб у краіне ўсталяваліся новыя парадкі, зусім непадобныя на даваенныя.

Аб'яві

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ КУЛЬТУРЫ

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасады:

Загадчык кафедры мастацтва эстрады;

Прафесараў кафедра: псіхалогіі і педагогікі, філасофіі і гісторыі Беларусі; дацэнтаў кафедра: аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэм, арганізацыі тэатральнай творчасці, беларускай народна-песеннай творчасці, народна-інструментальнай творчасці, мастацтва эстрады, харэаграфіі, духавой музыкі, менеджменту сацыя-культурнай сферы;

старшых выкладчыкаў кафедра: замежных моў, фізыхавання і спорту, арганізацыі тэатральнай творчасці, народна-інструментальнай творчасці, тэорыі музыкі, беларускай народна-песеннай творчасці, беларускай і сусветнай мастацкай культуры, менеджменту сацыякультурнай сферы;

выкладчыкаў кафедра: беларускай мовы і літаратуры, псіхалогіі і педагогікі, замежных моў, педагогікі сацыя-культурнай дзейнасці, менеджменту сацыя-культурнай сферы, народных рамёстваў беларускай народна-песеннай творчасці, харавога мастацтва, народна-інструментальнай творчасці, мастацтва эстрады, інфармацыйных тэхналогій у культуры.

Наш адрас: 220001, г. Мінск, вул. Рабкорайская, 17. Адрэс кадры.

З 26 па 31 жніўня ў старадаўнім горадзе Ноўгарадзе (Расія) праходзіў VI Міжнародны кангрэс славянскай археалогіі. Папярэдні, пяты, адбыўся ў 1985 годзе ў Кіеве, а першы — у Варшаве ў 1965 г., калі была заснавана Міжнародная унія славянскай археалогіі (МУСА). Адназначна пэрапнак у арганізацыі міжнародных конкурсаў тлумачыцца тым, што па шэрагу палітычных і эканамічных прычын дзейнасць МУСА на некалькі гадоў амаль спынілася. І толькі ў лістападзе 1994 года выканаўчы камітэт і пастаянная рада МУСА прынялі рашэнне аб правядзенні чарговага кангрэса. Фінансавымі фундатарамі мерапрыемства выступілі некаторыя навуковыя фонды, Міністэрства навукі і тэхнічнай палітыкі Расійскай Федэрацыі і Міжнародная праграма "Вышэйшая адукацыя" Інстытута "Адкрытае грамадства".

ЯКІЯ ВЫ, СТАРАЖЫТНЫЯ СЛАВЯНЕ?

НА VI МІЖНАРОДНЫМ КАНГРЭСЕ СЛАВЯНСКАЙ АРХЕАЛОГІІ

Беларуская дэлегацыя налічвала каля 30 чалавек (у асноўным супрацоўнікаў археалагічных аддзелаў Інстытута гісторыі АНБ) і была адной з самых шматлікіх. Яшчэ каля дзесятка навукоўцаў, якія падалі свае заяўкі на ўдзел у працы кангрэса, не змаглі прыехаць па розных аб'ектыўных прычынах. На гэтым навуковым форуме былі прадстаўлены археалагічныя ўсіх славянскіх краін (за выключэннем Босніі і Харватыі), а таксама Германіі, Аўстрыі, Румыніі, Літвы, Венгрыі, Швецыі, Нідэрландаў, Бельгіі, Нарвегіі, Эстоніі. Рабочымі мовамі пасяджэнняў лічыліся ўсе славянскія, хаця некаторыя даклады былі прачытаны па-нямецку ці па-французску. Усяго было заслухана 270 дакладаў.

Удзельнікам кангрэса прыслаў сваю прывітальную тэлеграму Барыс Ельцын. На адкрыццё кангрэса выступілі мэр горада і рэктар нядаўна адкрытага Ноўгарадскага ўніверсітэта імя Яраслава Мудрага. Было падкрэслена, што Ноўгарад з'яўляецца радзімай усходнеславянскіх дэмакратычных і рэспубліканскіх традыцый. Тут дарчы згадаць, што ў XIV—XV стагоддзях Ноўгарадская рэспубліка знаходзілася пад моцным уплывам Вялікага княства Літоўскага, а ў апошні перыяд сваёй незалежнасці нават шукала ў яго абароны ад захопніцкіх памкненняў маскоўскага князя Івана III.

Сістэматычнае даследаванне сярэднявечных напластаванняў Ноўгарада вядзецца з 1932 года. Гэтыя раскопкі дазволілі здабыць велізарны археалагічны матэрыял, у тым ліку выявіць сотні берасцяных грамад. На падставе аналізу гэтых помнікаў пісьменства мовазнаўцы прыйшлі да высновы, што ноўгарадская гаворка моцна адрознівалася ад літаратурнай мовы Кіеўскай Русі, і калі б не страта незалежнасці ў 1478 годзе, то ноўгарадцы сталі б чацвёртым усходнеславянскім народам.

На першым пленарным пасяджэнні выступілі такія славянскія вучоныя як акадэмік Валянцін Янін — пра асноўныя вынікі археалагічнага вывучэння Ноўгарада Вялікага, і прафесар Валянцін Сядоў — пра этнагенез славян у старажытнасці і раннім сярэднявеччы (у нашай краіне В.Сядоў найбольш вядомы як стваральнік канцэпцыі пра выразальную ролю балцкага субстрату ў складанні этнавызначальных рысаў беларусаў).


Асноўная ж праца кангрэса разгарнулася на 13 секцыях, якія былі прысвечаны самым розным праблемам: этнагенезу славян у антычныя і раннесярэднявечныя часы, археалогіі раннесярэднявечнага горада, узаемаадносін горада і яго акругі, сярэднявечным плямёнам і народнасцям, этнакультурным і гандлёвым кантактамі, дахрысціянскай духоўнай культуры, архітэктуры, рамяству, нумізматыцы і сфрагістыцы, і г.д. Беларуская навукоўцы прымалі чынны ўдзел у працы практычна ўсіх секцый. Так, даклад Валянціна Вяргей быў прысвечаны паселішчам пражскай культуры (самай ранняй з несумненна славянскіх) на Беларускім Палессі. Гэтыя паселішчы датуюцца V—VII стст. На думку Алеся Мядзведзева, які рабіў даклад пра час прыходу славян на тэрыторыю Беларусі, бясспрэчна славянская культура з'яўляецца на большай частцы абшараў нашай дзяржавы досыць позня, у IX стагоддзі нашай эры. Рассяленне славян адбылася не толькі з паўднёвага захаду, але і з поўначы. Адбылася ўзаемадзеянне прышэльцаў-славян з мясцовымі балцкімі плямёнамі. Антрапалагічныя дадзеныя назіранняў за генафондам насельніцтва сцвярджаюць, што на працягу апошніх 3,5 тысяч гадоў на Беларусі не было змены насельніцтва. Але тым не менш адбылася змена этнасу. Такія сітуацыя магчыма толькі тады, калі колькасць прыхадняў не перавышае 10 працэнтаў ад мясцовага насельніцтва (тады іх сляды не захоўваюцца ў генафондзе). Панаванне колькасна нешматлікіх славян над балтамі магло адбывацца толькі пры ўмове лепшай арганізацыі (г.зн. складання дзяржаўнай структуры ў выглядзе княстваў і гарадоў) і перавагі ў вайсковай сіле. Славянскія гарады панавалі над іншаэтнічным насельніцтвам і садзейнічалі славянізацыі балтаў. Гэта вяло да захавання ва ўсіх сферах матэрыяльнай і духоўнай культуры многіх рысаў карэннага насельніцтва. На аснове сімбіёзу славянскай і балцкай культур і склаліся беларусы.

У дакладзе Андрэя Мацельскага аналізавалася праблема ўзнікнення і развіцця пасажскіх гарадоў Смаленскай зямлі — Прапойска (Слаўгарада), Крычава, Мсціслава і інш. У XII — сярэдзіне XIII ст. смаленскія князі праводзілі этнакіраваную горадабудаўнічую палітыку, спрыяючы фарміраванню

сеткі новых гарадоў — Мсціслава, Расціслаўля, Васільева, магчыма, Зароя. У XII ст. рысы гарадскога цэнтра набыло і гарадзішча каля в.Горы Горацкага раёна. Гарадскія цэнтры размяшчаліся ў самых населеных і плацежаздольных мясцовасцях.

Даклады Алы Квяткоўскай і Таццяны Каробушкінай з розных пазіцый закраналі пытанне этнічнай прыналежнасці насельніцтва сярэдняга Пабужжа ў XI—XIII стагоддзях. Калі Т.Каробушкіна лічыць курганныя магілішчы гэтай тэрыторыі выключна славянскімі, што належалі дрыгавічам і дзе-нідзе валынянам, то А.Квяткоўская прытрымліваецца праціглых поглядаў. На яе думку, каменныя курганы сярэдняга Пабужжа і верхняга Панямоння належалі яцвягам. Асобныя славянскія рэчы ў гэтых курганоў даследчыца тлумачыць гандлёвымі і культурнымі сувязямі. Згодна А.Квяткоўскай, пахавальныя помнікі славян у тым рэгіёне нешматлікія і зафіксаваныя толькі паблізу гарадоў — асяродкаў славянскай экспансіі ў зямлі яцвягаў.

Археалаг з Гародні Сяргей Піваварчык займаецца вывучэннем гарадзішчаў X—XIII стагоддзяў у Беларускім Панямонні. Вынікі сваіх даследаванняў ён і паказаў у дакладзе. Але Іоў, які ў апошнія гады выявіў сляды знаходжання скандынаваў-вікінгаў на Заходнім Палессі, разгледзеў пытанне пра існаванне ў IX—XI стагоддзях Прыпяцка-Нёманскага шляху. Антрапалаг Інеса Салівон ас-



валі этна-гістарычныя аспекты складання фізічнага тыпу беларусаў.

Даклад Алеся Краўцэвіча быў звязаны са складанай праблемай вывучэння балта-славянскіх кантактаў у Панямонні і ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. Даследчык ставіць сваёй мэтай на аснове комплекснага аналізу як археалагічных дадзеных, так і звестак пісьмо-

вай крыві непрудзята вырашыць гэтае забытае пытанне. Сяргей Тарасаў, які ўжо шэраг гадоў вывучае раннефеадальны Полацк, развіццё Полацкай зямлі разгледзеў у еўрапейскім геапалітычным кантэксце. Гэта дазволіла яму зрабіць выснову, што этапы развіцця Полацкай зямлі ад племяннага княжання і да фармавання паўнаўрапейскай дзяржаўнай структуры паўтаралі агульнаеўрапейскія. Яны былі цесна звязаны з развіццём горада, дзе канцэнтраваліся ўсе функцыі дзяржавы. С.Тарасаў дапускае, што хрышчэнне Полацкай зямлі праходзіла самастойна, па балгарскую аўтакефальную патрыярхію.

Роля земляробства і жывёлагадоўлі ў гаспадарцы гараджан Беларусі ў X—XIII стагоддзях была разгледжана ў выступленні Юрыя Заяца. Згодна яго дадзеным, мяжа належа-чых гораду земляў звычайна праходзіла за 2—4 кіламетры ад гарадской рысы. Гарадскі статак буйной рагатай жывёлы склаўся пераважна з малочных кароў, а частка мяса свайскіх жывёл трапляла на стол гараджан з вёскі, як сялян. З ворыўным земляробствам была звязана толькі частка гарадскіх жыхароў. У XII—XIII стагоддзях павялічылася доля збожжа, што прывозілася з сельскай акругі. Больш чым ворыўным земляробствам тагачасны гараджане займаліся агародніцтвам.

Лявон Калядзіцкі паказаў спецыфіку развіцця матэрыяльнай культуры сярэднявечных гарадоў Беларусі. Па яго назіраннях, першапачаткова ў

з гэтай матэрыяльнай культуры адзначаецца візантыйскі ўплыў, які закрануў у асноўным элітарную частку грамадства. З XII стагоддзя прасочваецца паступовае нарастанне заходнеўрапейскіх навацый (найперш у абарончай справе і мураваным дойлідстве). З пачатку XIV ст. гэты працэс набірае сілу. У познім сярэднявеччы заходнеўрапейскі ўплыў ахапіў і некаторыя бакі побытавай культуры.

Эдвард Зайкоўскі закрануў асобныя бакі язычніцкіх вераванняў. У секцыі па архітэктуры і горадабудаўніцтве выступіў Алег Трусаў, які ахарактарызаваў гродзенскую архітэктурную школу XII стагоддзя. Да помнікаў дойлідства гэтай школы належыць такія мураваныя будынкі, як Ніжняя царква ў Гародні, недабудаваны Ваўкавыскі храм, гарадзенская Барысаглебская (Каложская) царква, у пэўнай меры — Прачысценская царква ў Гародні, а таксама свецкія збудаванні — двухпавярховы княжацкі хорам і абарончыя сцены ў Гародні.

На кангрэсе прысутнічала і трое нумізматаў з Беларусі — Валянцін Рабцэвіч, Шаміль Бекцінееў і Іван Сінчук.

Анатоль Седзін з Магілёва ў апошнія гады праводзіў раскопкі гарадзішча трэцяй чвэрці I тысячагоддзя каля в. Нікадзімава Горацкага раёна, у выніку чаго здабыты значны археалагічны матэрыял. Мяркуюцца, што гарадзішча з'яўлялася адміністрацыйна-тэрытарыяльным цэнтрам значнай акругі, дзе знаходзілася сядзіба правадыра і яго дружыны. Раскопкі каля Нікадзімава выклікалі цікавасць у многіх удзельніках форуму.

Праблемы археалогіі Беларусі закраналіся і ў дакладах некаторых расійскіх, украінскіх, польскіх археолагаў.

Акрамя секцый, працаваў яшчэ калектыв "Станаўленне раннесярэднявечнага горада ў Балтыйскім рэгіёне" і два "круглыя сталы": "Метадыка этнагенетычных даследаванняў" і "Станаўленне славянскіх народнасцяў". На апошнім шэраг вучоных аргументавана крытыкавалі тэорыю пра існаванне так званай старажытнарускай народнасці.

На аб'яднаным пасяджэнні секцыі сярэднявечнай культуры і духоўнай культуры даклад пра вытокі музычнай культуры Ноўгарада быў прачытаны Уладзімірам Паветкіным — мясцовым энтузіястам вывучэння гэтай тэмы, які займаецца рэстаўрацыяй сярэднявечных музычных інструментаў, знойдзеных пры раскопках. Працяг даклада быў у створаным У.Паветкіным Цэнтры музычных старажытнасцяў, дзе прысутным прадэманстравалі гучанне рэканструяваных старадаўніх гусяў, гудка, варгана, жужалкі, свісцёлкі.

Беларуская і ўкраінская дэлегацыі ў кангрэсе выдалі зборнікі тэзісаў сваіх дакладаў. Планаўца выданне поўных дакладаў удзельнікаў кангрэса. У час знаходжання ў Ноўгарадзе была прадстаўлена выстава літаратуры па археалогіі і гісторыі, выдана ў Беларусі, якую потым падарылі арганізатарам кангрэса. У заключэнне варты адзначыць, што пазедка ў Ноўгарад стала магчымай дзякуючы вялікай арганізатарскай працы, праведзенай напярэдні кіраўнікам Беларускай дэлегацыі Валянцінай Вяргей і прафесарам Георгіем Штыхавым.

Эдвард ЗАЙКОЎСКИ

з гэтай матэрыяльнай культуры адзначаецца візантыйскі ўплыў, які закрануў у асноўным элітарную частку грамадства. З XII стагоддзя прасочваецца паступовае нарастанне заходнеўрапейскіх навацый (найперш у абарончай справе і мураваным дойлідстве). З пачатку XIV ст. гэты працэс набірае сілу. У познім сярэднявеччы заходнеўрапейскі ўплыў ахапіў і некаторыя бакі побытавай культуры.

Эдвард Зайкоўскі закрануў асобныя бакі язычніцкіх вераванняў. У секцыі па архітэктуры і горадабудаўніцтве выступіў Алег Трусаў, які ахарактарызаваў гродзенскую архітэктурную школу XII стагоддзя. Да помнікаў дойлідства гэтай школы належыць такія мураваныя будынкі, як Ніжняя царква ў Гародні, недабудаваны Ваўкавыскі храм, гарадзенская Барысаглебская (Каложская) царква, у пэўнай меры — Прачысценская царква ў Гародні, а таксама свецкія збудаванні — двухпавярховы княжацкі хорам і абарончыя сцены ў Гародні.

На кангрэсе прысутнічала і трое нумізматаў з Беларусі — Валянцін Рабцэвіч, Шаміль Бекцінееў і Іван Сінчук.

Анатоль Седзін з Магілёва ў апошнія гады праводзіў раскопкі гарадзішча трэцяй чвэрці I тысячагоддзя каля в. Нікадзімава Горацкага раёна, у выніку чаго здабыты значны археалагічны матэрыял. Мяркуюцца, што гарадзішча з'яўлялася адміністрацыйна-тэрытарыяльным цэнтрам значнай акругі, дзе знаходзілася сядзіба правадыра і яго дружыны. Раскопкі каля Нікадзімава выклікалі цікавасць у многіх удзельніках форуму.

Праблемы археалогіі Беларусі закраналіся і ў дакладах некаторых расійскіх, украінскіх, польскіх археолагаў.

Акрамя секцый, працаваў яшчэ калектыв "Станаўленне раннесярэднявечнага горада ў Балтыйскім рэгіёне" і два "круглыя сталы": "Метадыка этнагенетычных даследаванняў" і "Станаўленне славянскіх народнасцяў". На апошнім шэраг вучоных аргументавана крытыкавалі тэорыю пра існаванне так званай старажытнарускай народнасці.

На аб'яднаным пасяджэнні секцыі сярэднявечнай культуры і духоўнай культуры даклад пра вытокі музычнай культуры Ноўгарада быў прачытаны Уладзімірам Паветкіным — мясцовым энтузіястам вывучэння гэтай тэмы, які займаецца рэстаўрацыяй сярэднявечных музычных інструментаў, знойдзеных пры раскопках. Працяг даклада быў у створаным У.Паветкіным Цэнтры музычных старажытнасцяў, дзе прысутным прадэманстравалі гучанне рэканструяваных старадаўніх гусяў, гудка, варгана, жужалкі, свісцёлкі.

Беларуская і ўкраінская дэлегацыі ў кангрэсе выдалі зборнікі тэзісаў сваіх дакладаў. Планаўца выданне поўных дакладаў удзельнікаў кангрэса. У час знаходжання ў Ноўгарадзе была прадстаўлена выстава літаратуры па археалогіі і гісторыі, выдана ў Беларусі, якую потым падарылі арганізатарам кангрэса. У заключэнне варты адзначыць, што пазедка ў Ноўгарад стала магчымай дзякуючы вялікай арганізатарскай працы, праведзенай напярэдні кіраўнікам Беларускай дэлегацыі Валянцінай Вяргей і прафесарам Георгіем Штыхавым.

Эдвард ЗАЙКОЎСКИ

кій? Хто сказаў, што старшыня не "счэз", і блукае, куды ні паверне. А ці ж не ён прыладзіў вяліку да балеі з мыльнай вадой, і цяпер пускае бурбалкі на ўсю губерню. А якія прыгожыя абалонкі на мыльных гронках!

З Эмілія Кроткага. Калі папраўдзе, дык у пісьменніка Н. сяго-таго замнога: у раманах хапае вады, а ў біяграфіі — спіртнога.



ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

Газету рэдагавалі:

Х.Дунец	(1932-35)
І.Гурскі	(1935-41)
А.Куляшоў	(1945-46)
М.Горцаў	(1947-49)
П.Кавалёў	(1949-50)
В.Вітка	(1951-57)
М.Ткачоў	(1957-59)
Я.Шарахоўскі	(1959-61)
Н.Пашкевіч	(1961-69)
Л.Прокша	(1969-72)
Х.Жычка	(1972-76)
А.Асіпенка	(1976-80)
А.Жук	(1980-86)
А.Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар
Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Міхась ЗАМСКІ,
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік
галоўнага рэдактара,
Юрась СВІРКА,
Віктар ШНІП —
намеснік
галоўнага рэдактара

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі —
2332-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 2332-525,
2331-985

аддзелы:
публіцыстыкі — 2332-525
пісьмаў і грамадскай
думкі — 2331-985
літаратурнага жыцця —
2332-462

крытыкі і бібліяграфіі —
2331-985
паэзіі і прозы — 2332-204
музыкі — 2332-153
тэатра, кіно і тэлебачання
— 2332-153

выяўленчага мастацтва
і аховы помнікаў —
2332-462
навін — 2332-462
мастацкага афармлення
— 2332-204

фотакарэспандэнт —
2332-462
бухгалтэрыя — 2682-660

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛІМ".

Рукпісаў рэдакцыя
не вяртае і не рэзэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛІМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 4785
Нумар падпісаны 17.10.1996 г.
Заказ 6728/Г

П 123456789 10 11 12
М 123456789 10 11 12

Марцін КОЎЗКІ

ДОЛЯ ПРАЎДЫ

Сотні ўдараў на дзень, і ўсе па твары, па твары. Ды будзь сто разоў прэзідэнт, я б абмарцы не марыў. Гэта ж кожны паштавік можа цябе знявечыць. Але чужы бізкі — ці аспрэчыш.

Беларусь, выглядае, заўсё-

ды падпірала Сібір — вёскі беларускіх пасяленцаў, беларускага паходжання інтэлігенцыя. Яно і Расія нас не забывала — колькі вайскоўцаў тут асядала. Узаемасувязі? Безумоўна, але найчасцей ад нас у Сібір — вязні, а да нас з Расіі — ахоўнікі.

— Мяне, дырэктара, — вон, ды яшчэ знявечыў. А рабочы, што чысціць загон, — друг сардэчны.

— Не крыўдуйце, — сказаў урач, — усё ў норме, што для таго зубра, а рабочы — корміць.

Калі балгарын кажэ "так", ён галавой паказвае нязгоду. І беларусы ці не так размаўляюць

з "усенародным". Дык што мы ведаем і што не ведаем пра апатытанні і рэфэрэндумы?

— Тыран сканаў, — усклікнуў ля мёртвага Сталіна Берыя. — Цяпер дэмакратыя дасягне небывалых памераў. Калі вы, вядома, адорыце мяне яшчэ большым даверам...

Хто сказаў, што ў нашага старшыні не штурвал у руках, а